

БІСМІ АЛЛАГІ АР-РАГМАНІ АР-РАГІМ

# БАЙРДАМ

**ТАТАРЫ НА ЗЯМПІ БЕПАРУСІ**

*Квартальнік*

*Беларускага згуртавання татараў-мусульман*

**"АЛЬ-КІТАБ"**

Nº 4

# БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

КВАРТАЛЬНІК

БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН  
«АЛЬ-КІТАБ»

№ 4

## **РЭДАКТАРСКАЯ ГРУПА :**

**I. Александровіч,  
Я. Гучок,  
Л. Драбовіч,  
Т. Жэбіт,  
I. Канапацкі,  
В. Садыкава.**

**Надрукавана ў Навагрудку**

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

## Ассаляму алайкум, спадарыні і спадары, супляменні кі -татары, усе мусульмане !

Адбылася, дзякаваць Богу, доўгачаканая падзея – усур'ёз і надоўга абранны. Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь . Дзяржава мае цяпер усе тры кропкі вапоры – Заканадаўчы орган, Выканавчы орган, Судовы орган .

У Вярховным Савеце 12-га склікання татары мелі добразычлівага апекуна – Ніла Сымонавіча Гілевіча . Ён дапамог татарам выдаць книгу С. Думіна і І. Канапацкага " Беларускія татары : мінулае і сучаснасць ", якая паслужыць не аднаму пакаленню нашых супляменнікаў . Народны паэт Ніл Сымонавіч, высакародны і мудры, не адмовіць татарам у падтрымцы і цяпер, і ў будучыні .

Трыццатага верасня – дзень нараджэння народнага паэта і кожная татарская сем'я пашле ў думках нашаму заступніку найлепшыя пажаданні .

Пётр Кузьміч Краўчанка, які абранны дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларусі 13-га склікання, даў згоду прадстаўляць ў Заканадаўчым органе нашай краіны інтарэсы беларускіх татараў . Калі ні мясцовыя саветы, ні адміністрацыя не будуць вырашаць важныя для татарына пытанні , то тады звар-тайцеся да спадара П.К. Краўчанкі – заступніка народа .

Даводзім да ведама татар, што Нацыянальная бібліятэка ( раней называлася Ленінская ) зрабіла фільмакопіі вельмі важных для нас кніг – Кітабаў, Тэфсіра, муллінскага Хамаіла . У гэтай жа бібліятэцы знаходзіцца 28 рукапісных кніг на арабскай, турецкай і персідской мовах 14-19 стагоддзяў, якія ўяўляюць вялікую цікавасць для вучоных-арыенталістаў . Гэтыя матэрыялы да паслуг усіх, у тым ліку і татар .

Адбылася яшчэ адна важная падзея – выхад у свет кнігі Новы Запавет і Псалтыр . Выданне здзейсніў ВЦ " Бацькаўшчына ". Упершыню ў Беларусі на роднай мове надрукавана Святое пісанне ў перакладзе з царкоўнаславянскай прызначанага майстра, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіля Сёмухі . Фінансавую падтрымку для выдання кнігі аказаў доктар гісторыі , спадар Янка Запруднік ( ЗША ) . Пераклад зроблены з дабраслаўлення Найначаснейшага Архіепіскапа Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай царквы .

На прэзэнтацыі гэтай кнігі , якая адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы, сярод выступоўцаў, вітаўшых гэтую важную падзею, быў і віцэ-прэзідэнт " Аль-Кітаба " І. Канапацкі . Між іншым, ён сказаў пра тое, што наш прарок Мухаммед ( мір яму і міласць Аллага ) лічыў, што Таўра ( Стары Запавет ) і Інджыл ( Евангелле ) з'являюцца пасланнем Бога габрэйскаму і хрысціянскому народу і гэтыя пасланні трэба шанаваць .

Прэ нашыя цяжкасці гаварыць не будзем . Цяжкасці , як і дрэннае надвор'е, некалі пройдуць . Трэба маліцца і працаваць . Трэба спадзявацца на лепшае .

**Мір вам і міласць Аллага!**

Пішыце лісты на адрас па-руську :

**220086 , г. Минск , ул. Славинского , д. 21 , кв. 8 .  
Якубовскому Я.А.**

### ДАР З ПОЛЬШЧЫ

Беларускае згуртаванне татараў-мусульман перад Новым годам атрымала ад нашага добрага сябра з Польшчы — пана Рамуальда Рамазана Сабалеускага тро кнігі на польскай мове . Гэта праца Алі Міськевіча "Татарская легенда" . Польскія татары у 1945—1990/, Штогоднік польскіх татар за 1993 год і Штогоднік польскіх татар за 1994 год . Інфармацыя пра сённяшнія жыццё татар у Польшчы і у далёкім мінульым надзвычай цікавая і карысная ! для чытачоў нашага "Байрама".

Просім спадара Рамуальда Рамазана паразумеіца з аўтарамі публікацый у гэтых кнігах !, калі на тое будзе іх згода, то цалкам ці часткова надрукуем у нашым квартальніку .

Мы разумеем, што кнігі дарагія, што пасылка іх на Беларусь перавышае выдаткі у 10 разоў, а клюпат пра наших татар-мусульман неаднімы .

Рахмат Вам, сям"я Сабалеускіх !

# КУР'АН

## СУРА АЛЬ-АНАМ - ЖЫВЁЛЫ

### ( ЗАКАНЧЭННЕ )

83. Толькі тыя, якія вераць, і тыя, каторыя не апранаюць сваю веру ў несправядлівасць, ім сапраўдная бяспека, і толькі яны - на простей дарозе.
84. Такі той доказ, што Мы далі Ібрагіму супроць ( нявер'я ) яго народа. Мы павышаем ступенямі тых, каго хочам. Сапраўды, твой Гасподзь мудры, ведае ўсё.
85. І далі Мы яму ( Ібрагіму ) Ісхака і Йакуба і ўсіх накіравалі верным шляхам. І раней Мы простую дорогу Нугу ўказалі, а з яго нашчадкаў - Дауду, Сулайманцу і Айибу, і Юсуфу, і Мусе, і Гаруну, такім способам плацім Мы тым, хто робіць добро.
86. І Закарью, і Ях'і, і Ісе, і Ільясу, - яны ўсе - з ліку праведных.
87. І Ісмаілу, Аль-Йасу, Юнусу і Луту - іх ўсіх прыўэнляі Мы над светам.
88. І сярод іх бацькоў, і іх нашчадкаў, як і сярод іх братоў, выбралі некаторых і павялі да дорогі простай.
89. Гэта шлях Аллага, якім Ён вядзе, каго хоча з Сваіх слугаў. А калі б яны дадавалі Яму сатаварышаў, то ўсё, штоб ні зрабілі яны, пашло б на марна.
90. Гэта тыя, кому Мы далі Пісанне, мудрасць і прэроцтва. Калі ж яны не павераць, Мы ( аваязкова ) гэта ўскладзём на іншы народ, які ў гэта ўсё паверыць.
91. Гэта былі тыя, якіх вёў Аллаг, а таму ідзі іх шляхам. Скажы: " Я не чакаю ад вас нікакі платы за яго ( за Кур'ан ). Гэта - толькі наказ сусветам.
92. Яны не шануюць Госпада належным чынам; вось, яны кажуць: " Бог ні аднаму чалавеку нічога ніколі не пасылаў зверху ". Скажы: " Хто Пісанне паслаў, з якім з'явіўся Муса, як са Святлом і кіраўніцтвам для людзей ? Яны ж ( поўны змест яго перушыўши ) яго паказваюць на пергаментных аркушах, паказваюць адно і хаваць з яго другое. А па Пісанню навучаны вы таму, чого ні вы, ні ваши працкі не ведалі ". Скажы: " Аллаг ( яго нам паслаў ) ". А пасля пакінь іх забыцца ў ( грэшным ) пустаслоўі.
93. І гэта - Кніга, што табе Мы паслалі, Бласлаўленна Намі. І ў пацверджанне пасланому раней ( Тора і Евангелле ), каб ( ёю ) мог ты напярэдзіць маці горадоў ( Мекку ) і ўсё, што вакол яв, і тых, хто верыць у другое жыццё і ў Кур'ан, і таксама прылежныя ў малітве.
94. А хто больш несправядлівы за того, хто ману ўзводзіць на Аллагага ці кажа " Дадзена мне адкровенне ( ад Бога ) ", - тады як не было яно яму дадзена ? Або таго, хто гаворыць: " Я дам ( для вас ) подобніе таму, што звернуць ( вам ) Аллаг дае.

О каб ты бачыў, якою безлічу мукі ахоплівае смерць усіх нечасціўцаў !  
І скажуць ёнёлы з прасцёртымі рукамі : " Вымайце вешия душы ! Сёння атрыма-  
еце ганебнае пакаранне за тое, што вы козалі пра Бога ману і ганарыста ста-  
віліся да Яго знамення ! "

95. Вы вернецеся да Нас, пазбоеўленыя ўсяго, - якімі вас Мы спачатку стварылі, і  
пакінуўшымі за сабою тое, чым вас Мы надзялілі . И не ўбачым Мы заступнікаў  
пры вас, якіх вы прыдумалі сабе як сатаварышаў ( Аллагу ). Перарваліся су-  
вязі між вами : схаваюцца ад вас-тыя, каго вы прыдумалі .
96. Сапраўды, Аллаг выводзіць расток з зерня, з фінікавай костачкі , выводзіць  
жывое з мёртвага, і Ён ператварае жывое ў мёртвое . Гэта ваш Бог ! Як жа мо-  
жаце быць вы безразсуднымі ( што ў баку ёд ісціны Яго стаіце ).
97. Ён раскрывае ( неба ) раняшній зарой ; Ён зрабіўnoch для адпачынку, а сонца  
і месяц - падстава для лічэння . Гэта - устанаўленне Таго, Хто мудры і магут-  
ны бязмерна .
98. Ён - Той, хто зоркі размісціў ( для наших патрэб ), каб указываць нам шлях,  
калі на сухазем'і і на моры цемрадзь ( наступае ). Так тлумачым Мы знаменні  
Свае для тых, у кім веды жывуць .
99. Ён - Той, што з адной душы ( Адама ) вас утварыў , а пасля прыгатаваў вам  
пэўнае месца знаходжання і пэўнае месца захавання . Так тлумачым Мы зна-  
менні Свае для тых, хто мае разуменне .
100. Ён з'яўляецца Тыム, каторы спусціў з неба ваду, і дзякуючы ёй мы вырошч-  
ваем усялякія расліны, а з іх - зеляніну, а пасля - зерне, сабранае ў калосі ;  
а з фінікавай пальмы бываюць гронкі фінікаў, якія нізка звісаюць ; выводзім  
і вінаграднікі , і аліўкавыя дрэвы, і дрэвы граната, падобныя паміж сабою і  
не падобныя . Паглядзіце, на іх плады, калі яны паспіваюць ! Сапраўды, у  
этым знакі для людзей, якія верець !
101. І ўсё ж ставяць яны джынаў з Богам нароўні , хаць Ён сам жа стварыў іх .  
Яны ілжыва прыдумалі для Яго сыноў і дачок без усякага на тое пазнання .  
Хвала Яму ! Найвышэй Ён усяго таго, што Яму прыпісываюць !
102. Ён стваральнік неба і зямлі ; адкуль будуць ў Яго дзеці , калі у Яго не бывала  
сяброўкі ? Ён стварыў ўсё, і Ён ведае ўсё .
103. Такі Аллаг, Уладыка ваш ! Іншых багоў, акрамя Яго, не існуе . Стваральнік  
усяго, што існуе ( у свеце ). Дык пакланяйцеся ж Яму ! Ён, сапраўды, - апя-  
кун ўсіх стварэнняў .
104. Не бачыць Яго чалавек, Яго ж зрок абдымае ўсё . Ён ведае аб усім, што існуе .
105. Вам дадзена ўжо презорлівасць Госпадам вашым . Хто бачыць ясна, той ба-  
чыць для душы сваей ; а хто сляпы, сабе на шкоду ( не бачыць ). Я не з'яўля-  
юся для вас сторожам .

106. Так, Мы па-рознаму тлумачым Свае знаменні, каб маглі яны сказаць : " Ты ( у іншых гэтаму ) навучыйся ! " і каб мы маглі высветліць людзям, каторыя ведаюць.
107. Ідзі за тым, што адкрыта табе Госпадам тваім, акрамя Яго няма іншага Бога; адыдзіся ад многабожнікаў.
108. І калі б пажадаў Бог, то не быў б яны многабожнікамі . Мы не ставілі цябе ахойнікам іх ; ты не апякун над імі .
109. Не прыніжай тых, каторыя шануюць іншаве, акрамя Бога ; каб і яны па верожасці і неразумнасці не сталі зневажаць Бога. Так Мы кожнаму з народаў упрыгожылі яго справу. З часам для іх надыйдзе паро вяртання да Господа іх . Тады Мы ясна назавём тое, што яны зрабілі .
110. І яны Богам пакляліся адной з самых найважнейших клятвеў, што, калі б ім прыйшло знаменне, яны б уверавалі ў Яго. Скажы : " Знаменні ўсе - ва ўладзе Бога, але хто б мог вам ( верным ) даць зразумець, што нават, калі б знаменні прыйшли , у іх усё роўна не уверавалі б яны ! "
111. Мы сканфузім сэрцы і вочы, бо не паверылі яны спачатку , і Мы пакінем іх, каб яны блукалі ў граху іх .
112. І нават калі б Мы паслалі да іх анёлаў, і калі б мёртвыя загаварылі , і калі б Мы сабралі ўсё перад вачыма іх, не павераць яны, калі не будзе на тое воля Боскай, але большасць з іх пэводзіць сябе як несвядомыя.
113. І падобна тому стверылі Мы для кожнага прарока злога ворага з асяроддзя людзей і д'яблаў, якія адзін другому прыўкрашанымі словамі сеюць ашуканства. Але калі б зехацеў твой Госпадэь, то яны гэтага не ўчынілі б, дык пакінь іх з тым, што яны выдумляюць .
114. Няхай да іх скіляюща сэрцы такіх, кто ў будучас жыццё не верыць ; і няхай задаволяюща імі , і няхай прыдбаюць тое, што хочуць прыдбаць .
115. ( Скажы : ) " Ці ж пажадаю я іншага суддзю , акрамя Бога ? " Бо гэта - Ен, хто паслав для вас ясно напісаную Кнігу . І ведаюць тыя, каму дадзена Пісанне , што ў ісціне твойго Уладыкі яна дадзена табе. А тому не будзэ з тых, якія сумняюцца ў гэтым .
116. Словы Господа твойго дасканалае па сваей ісціннасці і преўдзе ; нікто не можа замяніць слову Яго : тому што Ен ўсе чуе і ведае !
117. Калі паслухаем большасць тых, каторыя ёсць на зямлі , то яны звядуць цябе з дарогі Бога. Бо ідуць яны толькі за сваімі выдумкамі і сваімі меркаваннямі .
118. Гасподэь твой лепш ведае тых, хто адхіліўся ад Яго шляху, і тых, хто ідзе дарогай простай .
119. Ешча тое, над чым было вымаблена імя Аллага, калі вы верыце ў знаменні Яго .

120. І чаму ж вам не есці тое, над чым упомнена Гасподняе імя, калі Ён ясна ўказу, што не дазволена вам у ежу, калі да гэтага не прымусяць вас. І сапраўды, многія зводзяць са шляху ( сябе і вас ) страсцямі , не стрыманымі пазнанем. Сапраўды, Уладыку твайму лёпш вядомы тыя, хто ( дазволенія межы ) пераступае.
121. І пазбягайце як яўных грахоў, так і тайных. Сапраўды, тыя хто служыць граху, атрымаваюць пакаранне па заслугах сваіх.
122. І не ешце таго, над чым не было слова Аллага, бо, сапраўды, гэта - непаслушэнства. І, безумоўна, крываедушныя падбухторваюць сваіх сяброў спрачаша з вамі . І калі вы падпарадкуюваецца ім, сапраўды, становіцесь многабожнікамі .
123. Ці можа той, хто быў мёртвы, і каму далі Мы жыццё, і запалі для яго святое якое асвятляе шлях яго сярод людзей, - быць подобны да таго, хто знаходзіцца ў поўнай цемры, з якой няма выйсця ? Так і няверным здаецца добрым усё тое, што чыняць яны.
124. Як у гэтых ( горад Мекка ) і ў іншых гарадах Мы паставілі кіраўнікамі з вся роддзя грэшнікаў, якія знаходзіліся ў поўнай несвядомасці , у выніку чаго яны снуюць там свае падкапы, але толькі пад саміх сябе, не разумеючы ага.
125. І калі з'яўляецца ім знаменне, яны кажуць : " Мы не паверым, пакуль не будзе нам дадзена тое ж, што было дадзена пасланнікам Аллага ". Бог найлепш ведае, дзе мае обясціць Сваё пасланне. Тых, якія згрешылі , чакае ўніжэнне перад Богам і суровая кара спасцігне гэтых злачынцаў за гэтую падкопы.
126. Каго захоча Бог паставіць на простую дарогу, таго сэрца Ён адкрыве для пакорнасці ; а калі захоча адхіліць ад шляху, таму Ён грудзі сцісне, як быццам чалавек хоча ў нябесы ўзняцца. Такой ганебнай карай пакарае Бог усіх тых, хто не верыць.
127. І гэта - шлях Уладыкі твойго, Які вядзе дарогай простай. І растлумачылі Мы знаменні Свае ўсім тым, хто належным чынам разумев.
128. Для іх - жыллі з Уладыкам, і Ён ім Апякун за працу іх.
129. І ў дзень, калі Ён збярэ іх усіх ( Ён скажа : ) " О сонні джынаў ! Вы многага патрабавалі ад гэтых людзей ! Сябры джынаў з людзей скажуць : " Уладыка наш, мы мелі керысць адзін ад аднаго, але цяпер мы дасягнулі тэрміну, які Ты прызначыў для нас ". І скажа Ён : " Агонь - вашае жылле, дзе будзеце вы знаходзіцца, калі Аллаг не захоча зрабіць іншакш ". Сапраўды, Гасподзь твой мудры і ведае ўсё.
130. І, падобна гэтаму, Мы ставім адных грэшнікаў над другімі ў адпаведнасці з тым, што яны заслужылі .

131. "Сонм джынау і людзей ! Няўжо не прыходзілі да вас пасланнікі з вас саміх, што перадавалі вам знаменні Нашы і паведамлялі аб прыходзе да вас гэтага Дня ?" Яны адкажуць : "Мы, сапраўды, сведкі гэтаму сабе на пагібель !" І спакуса гэтага жыцца ашукала іх . І будуць яны сведчыць супроть саміх сябе ў тым, што былі яны нявернымі .
132. І будзэ гэта так, бо не хацеў Уладыка твой разбураць гарэды, жыхары якіх не ётрымалі папярэджання .
133. І кожнаму - тая ступень ( міласці або кары ), што адпавядаетя яго ўчынкам, і Уладыка твой ведае справы іх .
134. Гасподзь твой багаты, поўны літасці ; але калі Ён захоча, то знішчыць вас і заменіць вас іншым , якімі пажадае, так жа, як Ён зрабіў вас, - нашчадкаў іншага народа .
135. Тоё, што пагражае вам, сапраўды настане, і вам гэта не адхіліць .
136. Скажы : "Народ мой ! Дзейнічай па сваім душэўным настроем , я буду дзейнічаць па сваім ... Хутка даведаецца, каму будзэ ўзнагародай канчатковая сядзіба ! Сапраўды, несправядлівия не познаюць шчасця !"
137. Яны прызначылі для Аллаги частку ўраджаю і частку жывёлы, якіх даў Ён, і кажуць : "Гэта для Аллаги, - як уяўляюць яны, - в гэта - для ідалаў нашых ". Але тоё, што для іх ідалаў, не дасягае да Аллаги, тады як тоё, што для Аллаги, даходзіць да іх ідалаў . Якое ж дрэннае іх разуменне !
138. Адпаведна гэтаму іх сатаварышчы фальшыве прыхарошваюць многіх язычнікаў на загубу дзяцей, каб іх загубіць і выклікаць смуту ў веры. Але каб захацеў Бог, то яны б гэтага не ўчынілі ! Дык пакінь іх і тоё, што яны выдумляюць !
139. І кажуць яны таксама : "Такія жывёлы і такоё збожжа - забаронены : нікто не можа ўжываць іх у ежу, акрамя тых, кему яны дазволены ", - так запЭніваюць яны - і есці жывёлу, хрыбы якіх забаронены ( для язды і перавозкі грузаў ), і есці жывёлу, над якой не прызвана імя Аллага, выдумляюць ману на Аллага. Скора Ён заплоціць ім за тоё, што яны выдумлялі !
140. І кажуць яны : "Тоё, што ёсьць у чэрэве такой жывёлы, выключна прызначаны для нашых мужчын, і забаронена для нашых жончын ; але, калі яно народжэна мёртвым, тады ёсце могуць ужываць яго ў ежу. Неўзабаве заплоціць ім Ён за тоё, што яны апісваюць. Ён мудры, ведае аб усім !
141. Тыя, якія забіваюць сваіх дзяцей, панеслі страту праз сваю неразумнасць і праз несвядомасць : лічуть забароненым тоё, што Бог дае ў ежу ім, па сваій выдумцы пра Бога : яны зблудзілі , яны ідуць не па простым шляху .

142. І гэта Ён, хто выгадаваў сады ( з вінаграднай лазы ), што на падпорках ( выцгнуліся ўверх ), ці без падпорак ( сцелюща па зямлі ), і фінікі , і нівы, з рознай эбажыною, і алікувавы і гранатавыя дрэвы, падобныя і непадобныя адны на другія. Частуцца ад пладоў кожнага з іх, калі яны даюць ураджай, але аддавайце Яму пэўнае ў дзень збору ўраджаю і не будзьце марнатраўцамі . Сапраўды, Ён не любіць марнатраўцаў !
143. І стварыў Ён адных жывёл для перавозкі ( грузаў і людзей ), а іншых для таго, каб даць вам ежу, дык спажывайце тое, што вам дазволіў Бог, не ідзіце па слядах шайтана, бо ён вам відавочны вораг .
144. ( Вазьміце ) парамі восем галоў жывёлы : Двое – з авечак і двое з козаў . Цяпер скажыце : " Ён забараніў вам двух самцаў ці двух самак ? Ці тое, што ( усё яшчэ ) у чэрве самак ? Скажыце мне з улезненасцю пра тое, калі вы ( у ваших словах ) прайдзіўыя .
145. Пару вярблюдаў і пару кароў . Цяпер скажыце : " Ён забараніў вам двух самцаў або двух самак ? Або тое, што ( усё яшчэ ) у чэрве самак ? І ці былі вы сведкамі таму, калі Аллагам гэта вызначыў ? І ці ёсьць больш нечасцівы за таго, хто ману ўзвядзіць на Аллагу, каб звязаці з Божага шляху тых, хто знаходзіцца ў нявиданні ? Аллаг, сапраўды, не вядзе дарогай простай людзей несправядлівых .
146. Скажы : У тым, што было адкрыта мне, не знаходжу я нічога забароненага для таго, хто хоча спажываць гэтую, акрамя мерцячыны ці крыві , якая выцякала, або свінога мяса, – бо ўсё гэта не чыстае, – або тое, што стала брыдотай, гэта значыць на што было вымаўлена іншае імя, чым імя Аллага . Каго ж ( зямнія цяжкасці да гэтай ежы ) змусяць без нечасцівасці і сва-вольнага непаслушнства, – то, сапраўды, Гасподзь літасціві і прабачыць !
147. І ўздзейм забаранілі Мы ўсіх жывёл з кіпцорамі ; забаранілі Мы ім тлушчу кароў і авечак, акрамя тлушчу, што на хрыбце і вантрабах, а таксама таго, што змяшана з іх касцямі . Гэта ёсьць адплата Наша ім за іх непакору . І, сапраўды, Нашы словаў праўдзівыя .
148. Калі яны лічаць цябе абманшчыкам, то скажы : " Уладыка ваш напоўнены бяз-мернай літасцю ; і Яго моцы не адхіліць ад народу грэшнага .
149. Будуць казаць тыя, каторыя дадавалі сатаварышаў : " Калі б Бог пажадаў, то не дадавалі б сатаварышаў нашы бацькі і не маглі б мы зрабіць нічога беззаконнага ". Падобна гэтаму ў мане абвінавачвалі пасланнікаў Аллага, пакуль не адведалі яны Нашага гневу . Скажы : " Ці мaeце якіясці веды ? Пакажыце іх нам ! Вы кіруецца толькі пустымі меркаваннямі . І нічога не робіце вы, толькі выдумляце няпрауду ! "
150. Скажы : У Бога яснае сведчанне ( усяму ), і каб Ён пажадаў таго, Ён ўсіх бы вас простым шляхам накіраваў .

151. Скажы : " Прывядзіце сведкаў вашых, якія пацвердзяць, што гэта забараніў Аллаг ". Калі яны засведчаць, не сведчы ты з імі і не ідзі з тымі , якія за ману лічаць знаменні Нашы і ў будучас жыццё не вераць, - яны шукакоць роўных Уладыку свайму .
152. Скажы : " Прыйдзіце, я прачытаю вам, што забараніў Уладыка ваш : а менавіта, каб не дадавалі вы нічога, як роўнага Яму, быті добрымі да бацькоў, не забівалі дзяцей сваіх з прычыны беднасці - Мы паклапоцімся аб вас і іх, - і не чынілі дрэчных спраў адкрыта ці тайна, і каб не адбіралі вы жыццё, якое Бог забараніў забіваць, акрамя як па праву. І гэта - тое, што Ён вам загадаў, каб вы уразумелі гэта .
153. І не чапайце маёмасці сірот, акрамя як на карысць ім, пакуль не дасягнуць сталага ўзросту. Са справядлівай дакладнасцю мерце і ўзважвайце. Мы не абцяжарваем ні адну душу больш за здольнасць яе. І калі вы гаворыце, будзьце справядлівымі , нават у адносінах з роднінай, і выконвайце запавет Аллага . Вось гэта Ён загадаў , каб вы помнілі .
154. Гэта - Мой шлях, які вядзе праста. Дык ідзіце па ім і не раздзяляйцеся па другіх шляхах ( блукаючы ), удалечыні ад ( ісціны ) Яго шляху. І гэта - тое, што Ён вам запаведаў , можа вы ахаваеце сябе ад зла.
155. Пасля далі Мы Мусе Кнігу, завяршаючы благаваленне Нашае таму, хто тварыў добрё , і тлумачыць ўсё неабходнае, і як настаўленне і міласць , - каб маглі яны паверыць, што будуць паставлены перад Уладыкам .
156. І гэта - Кніга, што Мы паславі вам - дар бласлаўлены . Дык кіруйцеся ёю і гневу Божага бойцеся, каб атрымаць міласць .
157. І каб не гаварылі вы, што : " Кніга пасланна да нас толькі двум народам . І мы не дбалі аб тым, што яны пільна вывучалі ".
158. І каб не гаварылі : " Калі б нам была пасланна Кніга, то былі б на дарозе простай, а не яны ". І вось ужо з'явілася да вас знаменне ясніве ад вашага Уладыка , і кіраўніцтва ( ад Яго ), і міласць . Дык ці ёсць больш нечесцівы за таго, хто фальшивымі палічыць знаменні Аллага і адвернецца ( у бок ) ад іх ? Мы тых , хто адварнуўся ад Нашых знаменняў , суроўна пакараем за іх адступніцтва .
159. Няўжо яны чакаюць, што анёлы з'яўляцца перад імі , або нават Сам Уладыка твой ? Або з'яўляцца пэўныя знаменні твойго Уладыкі ? У той Дзень, калі будзе знаменне ад твойго Госплада, не дапаможа душы твае вера, калі не паверылі перед гэтым і не зрабіла добрых спраў . Скажы ( ім ) : " Чакаюць ! Будзем чакаць і мы ! "
160. Што ж датычыцца тых, каторыя раздзяляюць веру свою і падзяляюць не розныя кірункі , у цябе няма нічога агульнага з імі . Справядлівасць , падзяляюць спраўа іх суду Аллага , і тады Ён скажа ім аб тым, што тварыкі ...

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ ربُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَنْكِبْ<sup>٩</sup>  
كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرُدُّ وَازِرَةً وَزَرَّ أُخْرَى  
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَحْتَلِفُونَ<sup>١٦٥</sup>

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ  
إِنَّمَا سَرِيعُ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>١٦٦</sup>

161. Той, хто ўчыніù добрую справу, атрымаве' ў дзесяць разоў больш ; віле ўчыніù-шы збо атрымаве толькі у поўной меры ; і не будзіць яны пакрыўджаны.
162. Скажы : " Што датычыцца мяне, Уладыка мой накіраваў мяне на просты шлях - правільную веру, вёру Ірагіма, праведніка . И не быў ён з тых, якія да Господа іншых багоў не заклікаў . "
163. Скажы : " Сапраўды, мая малітва , мая павіннасць на Гасподняй служббе, усё жыццё маё і мая смртць - усё ( безраздзельна ) у Аллаге, Господа сусвету . "
164. " Яму няма роўнага . Так загадана мене, і першыя з тых, хто падпярадкоўва-еца . "
165. Скажы : " Ці ж буду я шукаць іншага Уладыку ўкрэмія Аллага, калі Ен Уладыка ўсяго ? " И ні адна душа не дзеянічае як толькі супроць самой сябе ; і абцяжа-раны бярэмям не нясе бярэмя Нікога іншага . И вернёцеся вы да Уладыкі ве-шага, і Ен скажа вам пра тое, як чым вы спрачаліся .
166. " И гэта - Ен, хто зрабіў вас жыхарамі гэтай зямлі : Ен узвысіў вас вядных перад другімі па ступенях, каб выпрабаваць вас тым, што Ен даваў вам . Сапраўды, Уладыка твой не мэрудзіць з пакараннем ; і, сапраўды, Ен Усёдэравальны, Міласэрны .

# НАШ ІСМАІЛ-АГА

Беларускае згуртаванне татараў-мусульман "Аль-Кітаб" на працыгу ўжо амаль шасці гадоў атрымлівае магутны паток чалавечай энергіі, дабрыні, якая ідзе ад нашага старшага брата, адзінверца Ісмаіла Ісмаілевіча Меметава. Тут мы друку-ем кароткія звесткі пра жыццё і дзеяніасць нашага выдатнага грамадскага і куль-турнага дзеяча, каб ведаці пра яго ёсце, хто чытае часопісы "Байрам", "Аль-Іслам", газеты крымскіх татар.

Нарадзіўся 12 лютага 1916 года ў сям'і Сейтмемета аглы-Ісмаіла і Маміна - дачкі Холіля ў сяле Буюк-Каралёз Бахчысарайскага павета на Крымскай зямлі. Дом, дзе нарадзіўся і жыў да 1930 г. Ісмаіл ўжо не існуе, на яго месцы стаіць электротрансформаторная будка. Роды ў матці прымала Айше-Эбанай ( бабка-павітуха ). Азан даваў імам Кемаледзін, які быў раскулечаны і выселены з Крыма ў 1928 годзе. У бацькоў Ісмаіла быў яшчэ дзевці - сын Сетвельша, старэйшы ; дачкі Джэзвеір і Зейнеп.


Сетвельша, Джэзвеір і бацька памерлі ў канцы 1920 - пачатку 1921 г. ад го-ладу і хвароб. Мусульманскія малітвы запамятаў з вуснаў маці, першымі з іх быў суры Аль-Іхляс, Аль-Фалак і Аннас.

У родным сяле скончыў 5 класаў, працягваў вучобу ў Сімферопалі. Рана пачаў выконваць хатнюю работу - рыхтаваць дровы, насіць воду, вырошчаць агародніну і садавіну.

Ісмаілу пашчасціла вучыцца ў добрых настаунікаў, большасць імён якіх ён памя-таве і ціпер. Жывуць у яго памяці сябры з сельскай школы і з дзесяцігодкі ў Сім-феропалі . З некаторымі з іх сустракаўся, ды і ціпер падтрымлівае перапіску.

Добра падрыхтаванага юнака, які паказаў вялікія здольнасці пры навучанні ма-тэматыкі , роднай крымскататарскай мове, гісторыі , які пісаў вершы, моляваў, іграў на народных інструментах накіравалі на культмасавую работу, хоць яму хо-целася працягваць вучобу па спецыяльнасці гісторыя. Неўзабаве яго запрасілі на вучобу ў Камбуз у Сімферопалі . Закончыўшы вучобу, ён працаваў спачатку ін-структарам, пасля загадчыкам аддзела, а затым другім сакратаром райкома кам-самола. У 1937 г. стаў чырвонаармейцам, служыў на Даўлекім Усходзе. Добра аду-каваны, ён стаў у камандзірскім вучылішчы настолькі курсантам, як выкладчыкам. Выступаў з лекцыямі перед моладдю на розных предпрыемствах Хабараўска. Пас-ля заканчэння вучобы служыў у Хабараўску ў гарнізоне, вучыўся у ваеннай акадэ-мії.

Камандзір-дэсантнік пазнаменіўся і ўтварыў сям'ю з Ганны Рыгораўнай з Бранішчыны. Было вельмі прыгожай дзяўчынай, подобнай на татарку. На Даўлекім Усходзе ў Ганны і Ісмаіла нарадзіўся сын Энвер ( памёр у 1974 г. ). Джәфер і Алег нарадзіліся пасля вайны на Беларусі , пажаніліся і выгадавалі сваіх дзяцей. А ногул у Ісмаіла Ісмаілевіча тронывесткі ( старэйшага сына - удова ), 3 унукі З унучкі , 2 праўнукі 11 праўнучкоў.



Да 1942 г. служжыу на Далёкім Усходзе. Прымай үдзел у вайне з японцамі на Халхінголе. Былі небяспека, што ў любы момант могучы пачаща баі з японцамі. Пасля перападрыхтоўкі яго з дэсантніка перакваліфікавалі на камандзіра-танкіста. Камандаваў танкавай ротай сярэдніх танкаў Т-34, батальёнам. Үдзельнічай у вялікай аперацыі "Баграціён" у вызваленні Беларусі і Прыбалтыкі. Быў некалькі разоў паранены, асколкі ў целе засталіся і цяпер. Пасля паездкі на Урал за танкамі і танкавымі экипажамі Ісмаіл Ісмаіловіч быў накіраваны пад Жытомір, дзе фарміраваўся другі танкавы корпус Войска Польскага. У складзе гэтага корпуса вызваляў Польшчу, үдзельнічай у баях на тэрыторыі Германіі.

Пасля вайны некалькі гадоў вучыў польскіх танкістаў, затым да выходу ў адстаўку служжыу на Беларускай ваеннаі акрузе.

Нягледзячы на үдзел у ваенных аперацыях, баявыя ўзнагароды, узорную службу і ўзорны танкавы батальён, нягледзячы на шматразовыя представленні па службe, Ісмаілу Ісмаіловічу як крымскому татарыну шлях да звання палкоўніка быў закрыты.

Пасля заканчэння вайсковай службы Ісмаіл Ісмаіловіч выдатна працаўаў на грамадзянскай службe. На Беларусі высокое ценілі яго работу, ён займаў грамадскія пасады, але ў Маскве не засвердзілі представленне аб ўзнагародзе яго ордэнам.

Ісмаіл Ісмаіловіч не хаваў і не хавае тое, што ён крымскі татарын. Ён ганарыца тым, што належыць да гэтага народа. Крымскія татары, амаль усе, каго можна было мабілізаваць, прымолі үдзел у Вялікай Айчыннай вайне. Вельмі многія былі ўзнагароджаны баявыми ўзнагародамі, некаторыя атрымалі званні Герой Савецкага Саюза. Шмат крымскіх татар загінула, шмат было паранена.

У час дэпартыцыі крымскіх татар і ўтрымэння іх на месцы высылкі фактычна ве ўмовах лагера, памерла амаль 40% татар. Маці, айчым і сястра таксама аказаўліся ў высылцы. Можна ўяўіць себе, што адчуваў үдзельнік Вялікай Айчыннай вайны, паранены чалавек, у якога фактычна ў турме аказаўліся ўсе блізкія. І гэта доўжылася да смерці Сталіна, доўжылася многа гадоў. На паперы ўлады СССР прызначалі, што крымскія татары, як і іншыя народы, якія пацярпелі ў гады таталітарнага рабжыму, прызнаны не вінаватымі ў прыпісаных ім злачынствах, але фактычна ім цяжка вярнуцца на родзімую ў Крым, іх маёмы ў зямля разрабаваны.

Сярод беларускіх татараў-мусульман Ісмаіл Ісмаіловіч знайшоў людзей, якія шануюць яго, з цвягай слухаюць пра тое, што ён ведае пра гісторыю свайго народа. Ісмаіл Ісмаіловіч надрукаваў у "Байраме" і "Аль-Ісламе" амаль 30 артыкулаў, кароткі беларуска-крымскататарскі і крымскататарска-беларускі слоўнікі. Ісмаіл Ісмаіловіч абраны членам правлення "Аль-Кітаб". Ён үдзельнічае ў перадачы беларускім татарам народнай музыкі крымскіх татар.

**Першік артыкулаў Меметава Ісмаіла Ісмаіловіча  
надрукаваных у квартальніку "Байрам" за 1991–1995 г.г.**

1. Выдатны сын крымскататарскага народа. "Байрам", 1991, №1, с. 10-14.

2. Мазаіка тых часоў . " Байрам ", 1991, № 1, с. 31-37.
3. У дзень памяці ахвяр чарнобыльскай катастрофы. " Байрам ", 1991, №№ 2-3, с. 13-15.
4. Усё тайнае становіща яўным . Трэба толькі цярпліва чакаць . " Байрам ", 1991, №№ 2-3, с. 68-70.
5. Беларуска-крымскататарскі слоўнік. " Байрам ", 1991, №№ 2-3, с. 71-76.
6. Верш Я. Якубоўскага " Мы з імамам жывём на землі Беларусі ". На крымска-татарскую мову пераклаў І. Меметаў . " Байрам ", 1991, № 4, с. 55-57.
7. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1991, № 4, с. 59-63.
8. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1992, № 1, с. 61-66.
9. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1992, № 2, с. 75-78.
10. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1992, № 3, с. 67-71.
11. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1992, № 4, с. 75-79.
12. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1993, №№ 1-2, с. 87-92.
13. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1993, № 3, с. 92-97.
14. Беларуска-крымскататарскі слоўнік . " Байрам ", 1993, № 4, с. 91-95.
15. Беларусь мне ведама з 1944 года : тут давялося мне ваяваць і жыць ( расказ крымскага татара ) . " Байрам ", 1994, № 2, с. 19-22.
16. Крымскататарска-беларускі слоўнік . " Байрам ", 1994, № 4, с. 112-119.
17. Польшча ў другой сусветнай вайне . " Байрам ", 1995, № 1, с. 21-27.
18. Крымскататарска-беларускі слоўнік . " Байрам ", 1995, № 1, с. 91-94.
19. Крымскататарска-беларускі слоўнік . " Байрам ", 1995, № 2, с. 71-76.
20. Крымскататарска-беларускі слоўнік . " Байрам ", 1995, № 3, с. 57-63.

**Список публикаций Меметова Исмаила Исмаиловича, опубликованных в разные годы в изданиях белорусских татар-мусульман.**

1. Это моё мнение ( ответ брату ). " Аль-Ислам ", 1994, № 3, с. 57-63.
2. Где вы, дорогие мои братья, односельчане, земляки ? " Аль-Ислам ", 1994, № 4, с. 42-46.
3. Память . " Аль-Ислам ", 1995, № 4, с. 20-24.
4. Кто мне ответит ? " Аль-Ислам ", 1995, № 4, с. 37-40.
5. Судьбы людские . " Аль-Ислам ", 1995, № 6, с. 29-33.
6. Обращение к депутатам Верховного Совета Автономной Республики Крым . " Аль-Ислам ", 1995, № 7, с. 32.
7. Почему Грач каркает ? " Аль-Ислам ", 1995, № 8, с. 31-35.
8. В Беларуси никто не упрекал меня за то, что я крымский татарин. Тематический сборник " Крымские татары 1944-1994 ", Минск 1994, с. 55-57.
9. Как я нашёл своих родителей в местах насильтвенного выселения. Сборник " Крымские татары ", с. 93-99.
10. ( Эно Хор Ве Акъсыз Миллетке ) Кърымтатарлар - Крымские татары. Сборник " Крымские татары ", с. 144-145.
11. Открытое письмо президенту Ельцину Б.Н. , президенту Кравчуку Л.М. , председателю Верховного Совета Республики Беларусь Грибу М.И. " Рамазан ". 1994, с. 75-76.

## Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны Браніслау Александровіч расказвае

Да Першай сусветнай вайны наша сям'я жыла ў Менску, мела сваю зямлю, дом і гаспадарку. Незадоўга перад вайной бацька купіў маёнтак калі Фаніпала, у якім было 40 дзесяцін зямлі , дом і 1ншыя будынкі . Пра тое, як нам жыло ў вайну, пра вайну і рэвалюцыю, грамадзянскую вайну, пра жыццё наша ў бежанстве, службу бацькі ў Чырвонай Арміі , смерць нашай маці , жыццё нашае ў прыюце, вяртанне на радзіму ў Беларусь я раскажу іншы раз.

Ішлі гады. Працаўаў на зямлі , на 7 дзесяцінах, якія дасталіся нам ад нашага маёнтака. Служыў у Чырвонай Арміі . Пазнаёміўся і пабраўся з Галінай з Якубоўскіх ( няхай маёй жонцы будзе рай светлы ), гадавалі дзяцей. Ліме перад Вялікай Айчыннай вайной было 12 гадоў, а сыну Сцяпану 2 гады. Чжо пасля вайны нарадзілася ў нас дачушка Айша, якая стала мастачкай, членам Саюза мастакоў беларусі . Трэба сказаць, што пасля жаніцьбы я жыў з маей Галінай ва Узде. Яна была вельмі клапатлівой маці , добрай гаспадыняй , як ніхто іншы ў той час добра ведала ёсё тое, што павінна ведаць мусульманка - звычаі , малітвы, чытала Хамаіл, Кур'ан, пасцілася ў святы месяц Рамазан.

Я працаўаў на спіртзаводзе. У нас быў свой дом. Трымалі карову, каб для дзяцей было малако. А калі ёсць хлеб і малако, то з голаду не памрэш, жыць можна.

Калі пачалася вайна, была авбешчана мабілізацыя. Перад мужчынамі выступіў ваенны камісар. У гэтых час прыйшла трывожная вестка : немцы калі Зенькевічай, а гэта за 5 км ад Узды. Ваенком нас распусціў , а сам са сваімі падуладнымі на спіртзаводскім грузавіку некуды павехаў.

У час акупацыі я апрацоўваў некалькі гектараў зямлі , меў карову, каня. Сяк-так жылі ў вялікім страху і страшэннай беднасці . Чакалі вяртання Чырвонай Арміі . 29 чэрвеня 1944 г. партызаны 300-й брыгады імя Варашылава ўвайшлі ў мястечка і ўтрымлівалі яго да падыходу 4 ліпеня Чырвонай Арміі . Як я даведаўся пазней, гэта была 37-я гвардзейская стралковая дывізія 65-й арміі Першага Беларускага фронту.

5 ліпеня 1944 г. палявы ваенкамат мабілізаваў нас у Чырвоную Армію. Сярод местачкоўцаў і сялян з навакольных вёсак былі і татары. Тых, хто ўжо раней служылі ў войску, адразу паставілі ў строй і 10 ліпеня я ўжо прымаў удзел у вызваленні Слоніма. Я быў у 96-й Гомельскай дывізіі , якой камандаваў Булатаў, казанскі татарын, а камандаваў палком Мамонаў. Пад Востравам Мазавецкім на тэрыторыі Польшчы 24 жніўня 1944 г. я быў цяжка паранены ( асколак у нозе нашу і цяпер, ) ячыўся ў шпіталі да новага года ў Брэсце. Прадстаўнік Другой Танкавай арміі сказаў пастроіць тых, хто ўжо мог стаяць, каб ўзяць пад ружжу.

Я стаяў правафлангавым, меў боявы выгляд, у дагледжанай форме. Калі даведаўся, што я кулямётчык ( а я быў кулямётчыкам і да вайны, добра ведаў ялямёт Дзегцярова і Максіма ), дык узялі мяне ў танкісты і быў я прызначаны лебавым стралком у танку Т-34.

З баямі дайшоў да берліна і каля горада быў вельмі цяжка паранены. Калі наш танк загэрэўся, мы неяк паспелі выскочыць з палаючай машины. Я быў паранены ў голаву, аслеп на адно вока і цудам застаўся жывы. Відаць дапамагла малітва маёй Галі.

Даволі хутка мяне паддлячылі і зноў працягваў службу, праўда ўжо не кулямётчыкам, а на гospадарчай рабоце, у мaeнту нейкага нямецкага пана, дзе такія як і я паранены і кантуженныя ў баях салдаты даглядалі жывёлу, збіралі ўраджай, каб карміць нашых салдат, ну і саміх сябе.

У канцы 1945 года мяне дэмобілізавалі. Маю больш за 20 баявых і юбілейных узнагарод, але найдаражэйшай узнагародай для мяне з'яўляецца падзяка, падпісаная Г.К. Жукавым – Маршалам Савецкага Саюза.

Пасля вайны працаваў на спрэцаводзе, як і да вайны. Прыйшлося перажыць і крыўду. Не звёсёды тыя, хто намі кіравалі, спачувалі ўдзельнікам вайны, параненым. Мне прызначылі інваліднасць 2-й групы. Яшчэ дзесяць год таму на маю пенсію можна было жыць. Пряўда, і цяпер я атрымліваю не так ўжо і мала ў пораджанні з іншымі. Папраўляю эдароўе ў вайсковым шпіталі ў Бераўлянах. Жыву разом з сям'ёй унучкі ва Узде. Прыезджае ў родны дом дачка Айша, зrzдку бываю ў яе ў Менску.

Успамінаеца і іншав. Бацькі мое дваранскага, навет княжацкага роду. Прэтата пры савецкай уладзе нельга было і згадваць, не то, што козаць. Нацярпеўся ў сваім жыцці страху за сябе і за сваіх родных, боля ад ран іх наступствіў. Не звёсёды з належной павагай ставяцца да нас, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, інвалідаў, тыя, хто нарадзіліся пасля вайны, распенелі на сваіх пасадах.

Як мусульманін я кажу: "Дзякую Аллюгу, што я застаўся жывы, што выгадаваў дзяцей. Удзячны бязмерна сваій Галіне, якая навучыла мяне некалькім мусульманскім малітвам. Магчыма што гэтая малітвы і дапамаглі мне перажыць лікалецце."

Запісав І. Конапацкі

## З ГІСТОРЫ ТАТАРАЎ У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ

Напрыканцы 1993 года адбылася важная падзея ў культурным жыцці Беларусі - у выдавецтве " Маастацкая літаратура " убачыла свет книга Уладзіслава Сыракомлі " Добрыя весці " ( пээзія, проза, крытыка ). Пераклад з польскай мовы зрабілі славутыя беларускія паэты і празвікі . Укладанне і каментары Уладзіміра Мархеля і Кастуся Цвіркі . Прадмова Кастуся Цвіркі .

Татары, якія да 1939 г. жылі ў Польшчы, ведалі пра тое, што славуты паэты і краязнавец Уладзіслаў Сыракомля ( сапраўднае імя і прозвішча Людвік Кандратовіч ) прыязна ставіўся да татар і згадваў пра іх у сваіх творах. Толькі ўжо мала засталося ў жывых тых, хто чытаў творы Сыракомлі .

Мы падлічылі , што калі татарам пащасціць купіць гэтую книгу, калі іх шчасце будзе працарцыянальным іх колькасці ў дзяржаве, то ім дастанецца 50 кніг . Тыраж нашага " Байрама " крыху большы, тому мы рашилі перадрукаваць урывак з нарыса " Дарога з Вільні ў Ашмяну " ( у перакладзе Анатоля Клышкі ), дзе некалькі старонак напісаны пра татар.

Трэба зазначыць , што не ёсё, што напісаў Уладзіслаў Сыракомля, адпавядзе сапраўднасці , асабліва далёкія гісторычныя экспкурсы . Крыніцы, якімі карыстаўся пісьменнік, папоўніліся за апошнія дзесяцігоддзі больш грунтуючымі даследаваннямі пра наш татарскі народ, праведзенымі як славянскімі , так і татарскімі даследчыкамі .

### **ДАРОГА З ВІЛЬНІ Ў АШМЯНУ ( УРЫВАК )**

....Мы ў Немежы.

Гэтая пры каўчме паселішча, вёска, ваколіца альбо засценак ( называйце як хочаце ) - гэта татарская Немеж : а той, што далей, мураваны двор - гэта маёнтак графаў Тышкевічай , які некалі належаў Сапегам .

У татарскай аколіцы, пра якую гаворым, першы дварок прымасціўся на ўзгорку . Пагорак мае форму чатырохкутніка, вельмі падобнага да валу, і гэта наводзіць на думку, што, магчыма, тут быў Немежскі замак, пра існаванне якога дакладна вядома, а размешчэнне якога дзе-небудзь яшчэ адкрыць нам не ўдалося .

З бярэз жменьку ўспамінаў і гісторычных паданняў, звязаных з Немежжю, хоць не ведаем дакладна, ці адносіць іх да сёnnяшняга татарскага паселішча ці да мураванага двара графаў Тышкевічай .

Немеж спрадвеку належала вялікім князям літоўскім. Тут некалі жыў Вітаўт. Сюды яго хворай жонцы Юльяне вялікі магістр крыжацкі гасылав лякер тэы і лекара ў 1426 годзе, запабягейшы перад Вітаўтам, бо тэды ордэну быў патрэбны млын на рацэ Дрвэнцы, гэта была адзіная ваянная дарога з Польшчы ў Прусы, дарога тэкая важная, што Вітаўт уступаў крыжакам за гэты млын цэлы Палангскі павет: крыжакі скружили млын і пасля атрымалі яго праз даговоры. Магчыма, тут, у Немежы, выкручваўся перад Вітаўтам гэты, у пеўтора локця гарбаты Гэннэ, нібы прысланы ў падорунак блазен, а на самай справе крыжацкі шпег, які атрымашы за свае грубяньства аплявиуху, аб'явіў яе пасвячэннем у рыцары.

Тут, у Немежы, Аляксандр Ягелончык, на тыя часы яшчэ толькі вялікі князь літоўскі, у лютым 1496 года сустрайсці сваю нявесту Алenu, якую ехала з Масквы, дачку Івана Васілевіча. Калі Аляксандр з цэлым дваром і панамі рэднымі наблізіўся, князёўна выйшла з карэты на разасланую перчу і чырвоное сукно, падала руку будучаму мужу, і пасля аблімену некалькімі словамі нарочныя рушылі ў горад яна ехала ў сенях, ён конна побач з ёю.

У Немежы, калі Вільня з большай часткай Літвы была ў руках Радзівілаў, Ян-Казімір падпісаў у 1656 годзе з царом Аляксеем Міхайлавічам дыпламатычную ўмову, нягледзячы на перашкоды з боку Швецыі. Маглі б тут яшчэ быць фартыфікацыі, але дзе гэта ўсё падзелася?

Вялікакняжацкі замак, калі быў у Немежы, то ў першыя гады 16 стагоддзя так заняпаў, што сёння, як мы ўжо казалі, і следу яго цяжка дашукацца. І даўнейшыя сляды побыту тутэйшых татараў сцерліся зусім, з-за страты папер пад час нешэцца рускіх і шведаў пры Яне-Казіміры, пра што зораз скажем. Хочучы даследаваць пачатак гэтага паселішча, мы павінны быті ў зрабіць кампіляцыю з прац Чашкага, Крашэўскага, Нарбута і іншых: павінны быті ў пеўтарыць тое самое, што адзначалі расказваючы пра Ваку ( назво рекі і вёскі - звінаграда рэд. ), больш-меныш пэўныя меркаванні пра татараў, пераможаных Вітаўтам на Доне ў 1397 годзе, якіх вони пасялілі пад Вільнюю на р. Ваку, Сорак Татараў, Ласосіней, Немежы і іншых месцах Літвы, - альбо прыпісаць гэтыя калоніі познейшым цукачкам альбо ваяннапалонным. Яны самі не ўміюць вырашыць сумненні наконт свайго перасялення ў тутэйшыя мясціны. Вітаўтага осадніцкага прывілею як татараў, так і адначасовы прыбылых з імі караімай да гэтага часу адшукаць не ўдалося, - ён мог існуваць і загінуць у ваянных ліхалеццях і цемнаце тых, для якіх павінен быў служыць. І не надта яны пра гэта турбоваліся, на правах дайнасці ўзгрuntаваўшыся на сваіх сядзібах, а пры люблінскай уніі Літвы з Польшчай у 1569 годзе ўзроўненія з шляхтаю, калі толькі рыцарскую службу, а не ремяством будуць займацца. Верныя гэтаму прызначэнню тутэйшыя татары прапалі не ўдзелу кроплю крыўі, обараняючы сваю прыёмную айчыну: адкінулі адозву сваіх крымскіх пабрацімі, якія чакалі іх дапамогі ў спустошэнні Польшчы, удзячна памяталі ( як гавораць у свайі просьбе, пададзенай Жыгімонту ), што Вітаўт " казаў ім не забываць Праграка, а да сваіх месц вочы накроўваючы, наказаў пеўтараць яго імя, нібы сваіх каліфаў. Не шаблі прысяголі, што будуць любіць ліцвінаў, якія прыбылым да іх сказалі, што гэты пясок, гэтая вода, гэтая дрэвы для нас агульныя. І браты ля салёных водой і ў

Кіпчаку ведал , што яны тут не былі чужынцамі ”.

З пачаткай пазнейших мясцовых дакументаў, якія мы трымалі ў руках, найдаў-  
нейшыя датуюцца ад Уладзіслава IV, які надаў тут пэўныя зямельныя ўладанні тата-  
рьму Фурсу Скіну.

Амаль усе тут тутэйшыя каланісты служылі ў татарскіх вайсковых харугвах, на  
старасць вяртаючыся дадому, поўныя гонару, што нароўні з польскаю шляхтаю  
маюць прывілеі , выслужаныя рыцарскім заняткам, амаль усе тытуловаліся князямі  
на падставе сапраўднай альбо прыдуманай генеалогіі , якую прынеслі з радзімы.  
Сустрэнем тытул князёў побач з прозвішчамі Тагузовічай, Давідовічай, Масюков -  
чай, Мікалоўскіх. Бедныя гэта былі княствы, на некалькі моргай зямлі , якія пры  
дальнім большані сям'і належала дзяліць яшчэ і яшчэ на некалькі і некалькі  
надзелаў. Вядома рэч, што паміж імі калатнечам і працэсам, часам нават крымі-  
нальным, канца не было.

Князь, склаўшы свой пачціва абліты крывёю рыцарскі рыштунак, браў сажу  
альбо сякеру ; княгіні не гультайнічалі ў гарэмах, як іхня крымскія айчынніцы, а  
рыдлёнкаю капалі літоўскую зямлю, вырошчаючы городніну альбо прадучы  
кудзевлю.

Цяжкі быў каўалак хлеба ! Галеча больш замінала ім у набыцці асветы, чым  
непрыязныя да асветы запаведзі Алькарана, які ўжо не малі разумець.\*

Яшчэ горш было, калі ў часы Яна-Казіміра рускія занялі Літву ў 1655 годзе.  
Татары з Немежы, з прыгарада Вільні – Лукішак, з Медзран, Роўнілан, Сорак Тата-  
раў, Прудзян, Гемзы, Рудаміны, Троклюдзі , большаю часткаю заслужаныя ў дзяр-  
жаўным войску, рассыпаліся са сваімі сем'ямі па краіне. Найбольшая іх частка  
знайшла прыстанішча ў Кароне. Там татарын Хадзла-Халецкі , каралеўскі ротмістар,  
са сваёю харугвой размяшчаўся ў ваколіцы Замброва. Адны з літоўскіх татараў  
кінуліся пад крыло гэтага натуральнага абаронцы, другія туляліся па Мазоў-  
шы і Падляшшы. Але ў Кароне рабавалі шведы. Страх зноў вярнуў на Літву бедныя  
мусульманскія табары.

У чацвер пасля Вялікадня 1655 года такі іх табар з 300 вазоў, напоўненых  
жанчынамі , дзецьмі і маёmacцю, цягнуўся з Замброва ў Літву, калі мясцовая  
польская шляхта, як звычайна на вайне, нахабная і хцівая да здабычы з тлушам  
сваіх сялян і чэлядзі заступіла ім дарогу. Ніяк не дапамаглі універсалы Яна-  
Казіміра, якія паказвалі татары : бо паны Войцех Апацкі , падкаморны Віскі ,  
Аляксандар Макавецкі , уладальнік вёскі Высокое, належалі да шведскага лагера.  
Разам з імі было яшчэ 23 шляхціцы, а кожны са шляхты вёў сваіх сялян і добра  
узвесенню дверовую чэлядзь.

\* Ул. Сыракомля быў дрэнна праінфарміраваны. Святы Куртэн патрабуе ад кожнага  
мусульманіна памнажаць веды. Ніжэй пазначаны суры (у дужках вяты) : 2 ( 152 );  
3 ( 191,192 ); 9 ( 112 ); 10 ( 6,7 ); 12 ( 112 ); 13 ( 4,5 ); 16 ( 11-17 ); 17 ( 13,22,28,  
29, 71 ); 18 ( 66,67 ); 20 ( 115 ); 21 ( 80-83 ); 22 ( 46,46 ); 29 ( 21 ); 30 ( 10 ); 33  
( 63 ); 35 ( 29,44,45 ); 39 ( 10 ); 40 ( 22 ); 45 ( 13,14 ); 58 ( 12 ); 96 ( 4-6 )

Дайшло да бітвы !

Узброеных татар пазабівалі , беззбаронныя ўцякалі . Прыхільнікі шведаў кінулі-  
ся на табер, пазабіралі коней, захапілі скрыні , парвалі каралеўскія лісты, сямейныя  
татарскія паперы разам з татарскімі кнігамі , якіх ( як скэрдзіліся ) так цяжка  
дастасць у Літве і Кароне . Не прамінулі і дэявоцкага гонару . Такі самы напад на-  
зайтра быў зроблены на табер татараў , які ішоу праз Ложму ў Ганёндз : Ян Каса-  
коўскі , віскі стараста, узнечальваў налётчыкаў ; было з ім 13 шляхціцаў з чляд-  
дзю .

Пан Хадзла-Халецкі , ротмістр караля Яна-Казіміра , які не змог абараніць  
сваіх суйчыннікаў і аднаверцаў сілою зброі , абараняў пакрыўдженых праз суд .

Паводле яго загаду ў восьмідзёнку свята Цела Гасподня гэтага ж года афіцэры  
Татарскай харугвы Багдан Токаш , паручнік , Самуэль , яго брат харунжы , Адам  
Раманоўскі і Давід Мустафіч падалі прэтэст у Бранскі замак , скардзячыся на  
гвалт , учынены татарам . Не ведаем , ці быў суд і чым усё скончылася , але прада  
тое , што гэтыя два напады шляхты мелі раушчы ўплыў на лёс літоўскіх татараў .  
Ваколіцы , дзе яны пражывалі , абязлюдзелі , звыш дзесяцігоддзя мала хто альбо  
і зусім ніхто там не жыў . Адны з татараў ўцяклі за мяжу , другія прымалі хрысці-  
янства , іншыя пасля бадзяжнага хлеба не хутка вярнуліся дадому , дзе іх чакала  
пустка і галечка . Суседзі прыгарнулі сабе пакінутыя палі і лугі : гаспадарам давод-  
зілася демагацца сваёй маёмы прэз суды і прашэнні . У Немежы пачаліся працэ-  
сы татараў з памежными духавенствам , з демініканцамі , францысканцамі і вілен-  
скімі кармелітамі . Следства тым больш было цяжкае і вірталася больш на сумлен-  
ні захопнікаў , чым на пісьмовых доказах , бо татары страцілі свае дакументы , а  
трыбунальскія кнігі , горадскія і зямельныя ў Вільні , пад час ваяннага разрушу  
былі ў значнай часцы спалены .

Манастырскія аўшчыны , прадуда , вярнулі татарам зямельныя надзелы і лугі ,  
але колькі заходаў , колькі бяды давялося зазнаць , пакуль удалося іх вярнуць !

Яшчэ больш балючую , маральнью крыўду нанесла татарам літоўская шляхта ,  
якая напала на іх пад Бранскам і Ганёндзам . Знішчэнне рэлігійных магаметанскіх  
кніг , з якімі быў так цяжка ў Польшчы і Літве , прывяло да ўпадку і самой веры .  
Калі сёняні адзін экземпляр Карана задавальняв патрэбы цэлай ваколіцы , у якую  
уваходзіць больш за дзесяток сядзіб , калі татары моліца п-арабску , не разу-  
меючы мовы , вельмі лагічна разважаючы , што Бог , які ведае ўсе мовы , лепей , чым  
ён сам , і так зразумее ягоную малітву , калі суполка літоўскіх мусульман , не пры-  
няўшы іншай веры і не ведаючы ўласнай , жыве толькі напаўзабытымі формамі  
веравызнання , то , можа , яшчэ і сёняння гэта належыць прыпісаць тему чацвяргу  
пасля Вялікадня 1656 года , які пазбавіў іх рэлігійных кніг . Можа не бліжэй чым  
за дзвесце гадоў мы павінны шукаць прычын сённяшняга ліха .

Сполах , які разагнаў тады татараў з Літвы , быў больш панічны , чым сапраўдны .  
прынамсі , тое , аб чым гаворым , адносіцца да Немежы . Гэта мясціна , нягледзячы  
на сваю блізасць да Вільні , засталася яшчэ пад уладаю Польшчы . Тут , як мы каза-  
лі вышэй , у гэтым же 1656 годзе гасцяваў некалькі дзён Ян-Казімір ; тут , не зве-  
жаючы на шведскія інтыры , ён дэгаворваўся з царом Аляксандром Міхайлавічам ;

тут падпісаў З лістапада памятнью гісторыі абодвух народаў умову.

Нягледзячы на сваё беднае існаванне, татары, якія паволі пачалі збірацца да сваіх літоўскіх сядзіб, не пераставалі аддана служыць Рэчы Паспалітай. Чиселчыны гурмой ішлі на вайну не толькі з чужынцамі, але з татарамі і туркамі, з якімі лучыла іх агульнае паходжанне і вера. І такім чынам, ва ўдалым Язловецкім паходзе пры Яне III у 1684 годзе, калі 25 жніўня прагналі туркаў з Язлоўца, паблізу карала знаходзіўся цэлы полк літоўскіх татараў..... Адзін з іх Раман Давідовіч, родам з Немежы, цяжкапаранены падпісаў там сваё завяшчанне, якое як узор-такіх актаў у татараў мы цалкам прыводзім паводле арыгінала :

" У імя Господа Бога Адзінага, Творцы праудзівага !

Я, Раман Давідовіч, землеўладальнік і татарын Каралі Яго міласці Віленскага Ваяводства, жыхар вёскі Немеж, хваробаю ад Господа Усемагутнага разбіты, і , ведаючы, што кожны чалавек, здаровым будучы, хваробы і смяртэльнай хваробы спадзявацца павінен, якія кожнага чалавека на свеце ёбмінуць не можа, таму я, здаючыся на волю Божую і кіруючыся агульным правам, яшчэ пры добрай маёй памяці пры многіх годных людзях склаў гэтве маёй астатнай волі завяшчанне, і вось якім чынам.

Цела маё грэшнае прашу брата майго Белата Давідовіча, каб да дому як мага адвёз. Маеш тэды гатоўкаю трыста злотых, з якіх на страву сто злотых аддаю, сто злотых на пахаванне цела майго і ўсё патрабнае, гэта значыць : кураны ( ад-піванне з Алькарана ) і іншыя малітвы, і на трохдзённую варту, а асабліва, што важна, тым, якія будуць ля магілы сядзець на з'ярэце ( на варце ўначы ля магілы ). Трэція сто і тыя, каторыя ад'язджаючы, пакінуў, тыя жонцы маёй княгіні Марусі Гальяшевічоўне, Реманавай Давідовічавай завяшчаю, просячы, каб мяне ў маліт-вах не забываюла. Знаў жа, дадзеная паўтараста злотых за Лакушэўшчыну, у вёсцы Немеж гэтай жа маёй жонцы ў пажыццёве карыстанне як поле, так і агарод і сад, а пасля жыцця яе на Немежскую мячэць, і ўсё Джэмят на вечныя часы належаць павінна.... Г.д. Таксама сведчу, што ніякіх даўгоў, каб каму вінаваты быў, не пры-помню, і мне ніхто нічога не вінаваты. Прашу таксама ўсіх шаноўных братоў, каб мне даравалі , гэтве маёй апошняй волі завяшчанне канчаю, якое і сцвярджаю, каб яно ні ў чым не было абвергнута. Напісана пад Язлоўцам дnia 24. каstryчніка 1684 года " і . г.д.

У гэтым завяшчанні звярнулі на сябе нашу ўвагу якраз дзея рэчы - па-першае: Форма, зусім падобная да завяшчання хрысціян, і таму зусім страчаная ісламская Форма, па-другое : убогасць, якія адкрываеца ў спадчыне шаноўнага рыцара з-пад Язлоўца. Гэтая ўбогасць, я можа, і туго па сваіх старой айчыне, былі часам повадам ўцёкаў татараў у Крым ці Стамбул да сваіх суйчыннікаў. Такім з'яўляецца дэзерцірства ў 1710 годзе двух братоў Міхалоўскіх з Немежы, якія пасля доў-гай службы ў польскім войску ўцяклі да татараў у Хоцім. След гэтага мы знайшлі ў паперак Камісіі , пасланай апісаць і здаць у казну маёмасць гэтых двух ўцекачоў Неўзабаве, бо ўжо ў 1715 годзе, была тут іншая камісія, прысланая ад карала па пытаннях татарскай маёмасці : даві гэтamu повад падзелы, драбленне спадчын, спрэчкі , нязгода паміж немежскімі татарамі і тысячы скаргаў, якія ішлі да карала

Зямельная нястача адчувалася паўсюдна. Ураблялі агароды, прадаючы ўраджай у Вільню, але ніводзін з немежскіх татараў не браўся за рамяство, добра ведаючы, што паводле звычаяў і польскага права менш высакародная праца пазбавіла б яго шляхецкіх прывілей. Ужр найменшае дапушчэнне, што нехта займаецца рамяством, выклікала ў іх абурэнне...

Вайсковая служба была, як бачым, адзіным заняткам літоўскіх татар : але і тут ім не асабліва шчасціла. Служачы па некалькі дзесяткіў год, начцівы магаметанін мог даслужыцца толькі да купнага рангу паручніка. Слёзны мемарыял аднаго з іх пададзены каралю Станіславу-Аўгусту пасля прыняцця закона аб забароне продажу вайсковых рангаў. Сорак гадоў праслужыўшы ў войску, бедны татарын страціў усю сваю маёмасць на пакупку рангу паручніка і просіць трон, каб гэты ранг мог ён уступіць наступнаму па старшынству за ім афіцэру - не дзеля таго, каб атрымаць на старасці хоць бы частковы зварот квоты, унесенай за званне, але каб выклікаць у палку рух павышэння па службе і такім спосабам аблегчыць дарогу свайму сыну, які служыць у гэтым жа палку, каб той мог атрымаць званне малодшага харунжага.\*

Татарскія харугвы складалі фарпост вялікай булавы. Са штатаў альбо роляў харугваў, некалькі з якіх у нас перад вачыма, бачым, што полк складаўся з пяці харугваў ; а ў кожнай з іх быў ротмістр, паручнік, харунжы і няпэўная лічба на-меснікаў. Ніколі поўная лічба афіцэраў не знаходзілася ў харугве : адны, маючы водпуск, сядзелі дома, другія выконвалі свае абавязкі пры гетмане, так што часам у харугве знаходзіўся толькі адзін афіцэр. Ротмістр паставляў двух радавых, паручнік ж, харунжы і памочнікі - па ёдным. Абмундзіраванне паручніка і на-месніка складалася ў апошнія часы пры Польшчы з курткі, шапкі, жакета, рейтузай, эпалет, шпораў, хусткі і плашча ; са скуранных вырабаў былі падсумкі, патранты, партупея ; зброю складалі коп'і, пістолеты, палаши ; конскі рыштунак складаўся з сядла, чапрака, партпледа, сядзельнай кабуры, цугляў, нагрудніка і іншых дробязей стаеннага экіпажу, яшчэ выдавалася па двадцати баявых альбо халастых зарадаў, у залежнасці ад патрэбы.

Пастановамі сейма некалькі разоў пацвярджалася надзягэнне татараў зямлюю. Што да саслоўных правоў, яны лічыліся нароўні са шляхтаю, калі не займаліся рамяством ; фурманы ж, гарбары і іншыя рамеснікі з татараў лічыліся за плябяеў, земляробства было пачэсным выключэннем.

Сённяшнія становішча гэтага паселішча сумнае. Падзеленая больш чым на дзесятак невялічкіх двароў у Немежы, яны жывуць з поля і агарода. Багацейшыя заняты на цывільной альбо вайсковай службе ; бяднейшыя працуяць на зямлі. Рэлігія засталася толькі як форма і традыцыя ; некаторыя ўмеюць прачытаць Караан, але ніхто яго не разумее, не выключаючы і мұлы .\*\*

\*У часы караля Станіслава-Аўгуста былі татары-палкоўнікі — Юсуф ( Юзаф ) Беляк Мустафа ( Аляксандар ) Карыцкі .

\*\* Татары ведалі змест сваёй святой кнігі . Гл. артыкул Кур'ян " Байраме " № 1 за 1991 год .

Зборня штопятніцы ў прыцененай дрэвам маленькай мячэці і больш-менш дакладнае пільнаванне посту месяца рамазан – вось і ёсі іх рэлігійная практика. Прытрымліваючыся запаветаў Алькарана , яны не п'юць віна, ды і, эршты, мала хто мог бы яго купляць. Але што да гарэлкі , пра якую нічога няма ў Алькаране, то падмацоўваюцца ёю не скупою меркай \*. Эршты, трэба аддаць справядлівасць прыроднай сумленнасці гэтага народа : жывучы амаль ў поўным забыцці рэлігіі , ён усё ж цвёрда дільнуеца маральных законуў. Абавязаны мясцовым законам да аднажонства, тутэйшыя татары так глыбока праняліся ім, што калі адзін з іх у 17 стагоддзі , выехаўшы з Немежы, узяў другую жонку на Валыні , аднаверцы патрабавалі ў судзе смяротнай кары як крыміналніку. Дадайма яшчэ адну рысу характеру татараў : з-за нястачы рэлігіі яны поўны прымхаў і забабонаў, адны з якіх маглі яны прынесці з сабою альбо пачэрпнуць сваёй веры, іншыя без разбору запазычылі ў мясцовага насельніцтва.....

---

\* Кур'ян забараняе мусульманам алкагольныя напіткі . Гл. суру 2, аят 220 ; суру 5, аяты 91 і 92.

## СПРАВАЗДАЧА АБ АРХЕАГРАФІЧНАЙ ЭКСПЕДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН "АЛЬ-КІТАБ" ПА МЕСЦАХ КАМПАКТНАГА ПРАЖЫВАННЯ ТАТАРАЎ НА МЕНШЧЫНЕ І ГАРАДЗЕНШЧЫНЕ

Археаграфічная экспедыцыя Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" была арганізавана Рэспубліканскім цэнтрам нацыянальных культур Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь пры актыўнай падтрымцы дырэктара цэнтра спадара Віктара Мацюшанкі . Гэта была другая экспедыцыя. Першая праводзілася яшчэ летам 1991 года. Яна была арганізавана гарадскім фондам культуры, яе на-меснікам В. Мацюшэнкам. Мэтаю другой экспедыцыі быў пошук рукапісных мусульманскіх кніг – Кітабаў, Кур'анаў, Хамаілаў, Тэфсіраў, устанаўленне контактаў з супляменнікамі , наладжванне культурна-асветніцкай работы ў татарскіх аўшчынах. У склад экспедыцыі ўваходзілі члены Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" – Ісмаіл Александровіч ( муфцій ), Ісмаіл Варановіч ( член правіллення "Аль-Кітаб" ), Дэмітры Дубінін ( кандыдат гісторычных навук, этнограф ), Пустафа Канапацкі ( член згуртавання "Аль-Кітаб" , кандыдат філософскіх навук ), Ібрагім Канапацкі ( Віцэ-празідэнт згуртавання "Аль-Кітаб" , кандыдат гісторычных навук ).

Экспедыцыя пачалася 31 ліпеня 1995 г. і закончылася 4 жніўня 1995 г.

Маршрут экспедыцыі быў наступным:

31 ліпеня ( панядзелак ). Выезд. Маршрут Менск-Гродна ( 300 км ) - начлег.

1 жніўня ( аўторак ), Гродна - Скідзель ( 31 км ) - Астрына ( 50 км ) -  
Сандыкаўшчызна ( 10 км ) - Ліда ( 75 км ). Усяго 166 км. Начлег.

2 жніўня ( серада ). Ліда - Іўе ( 41 км ) - Юрацішкі ( 15 км ) - Гальшаны  
( 30 км ) - Ашмяны ( 20 км ). Усяго 106 км, Начлег.

3 жніўня ( чацвер ). Ашмяны - Ластаў ( 15 км ) - Крэва ( 30 км ) - Смаргонь  
( 25 км ). Усяго 70 км. Начлег.

4 жніўня ( пятніца ). Смаргонь - Даўбучкі ( 20 км ) - Залесце ( 10 км ) -  
Маладзечна ( 25 км ) - Менск ( 75 км ). Усяго 130 км.

Такім чынам за 5 дзён удзельнікі экспедыцыі праехалі каля 800 км. На ўсім  
шляху следвання былі створаны аддзеламі культуры спрыяльныя ўмовы для нашай  
работы.

Першым пунктам на нашым маршруце, дзе жывуць татары, быў г. Гродна. Па-  
водле апошняга перапісу ( 1989 г. ) тут жыло 635 татар. Нес сустрэў начальнік  
аддзела культуры Гродзенскага абблійканкама Віктар Александравіч Кедзіч. Ён  
жва арганізаваў сустрэчу з мясцовым татарамі, якая адбывалася ў вельмі ўтуль-  
най зале Дома народнай творчасці. Присутнічала каля 50 чалавек. У горадзе дзей-  
нічае грамадска-культурны татарскі цэнтр, татарскі ансамбль "Матылькі", якім  
кіруе Весніна Г.М. Выявілася з апытанняў прысутных, што старая Кур'аны і Хама-  
ілы ёсць у З.Н. Ганеева, Г.Г. Хасанавай, С.Ш. Александровіча. Акрамя таго ў Хаса-  
навай Г.Г. ёсць старая knīrī татарскіх пісьменнікаў : Г. Тукяя, М. Джаліля і іншых.

Назаўтра наш маршрут ляжаў на г.п. Скідзель, дзе жыве невялікая група тата-  
раў ( каля 50 чалавек ). У іх ёсць шмат друкаванай і рукапіснай татарска-мусуль-  
манскай літаратуры. Напрыклад, у Мухамеда Мухарскага ёсць Кур'ан, пераклад-  
зены на рускую мову яшчэ ў 1884 г., Хамаіл і іншая літаратура ( усяго 7 knīg ),  
дзве рукапісныя knīrī ёсць у Аміні Мухарской. Акрамя таго, у яе сям'і захоўваец-  
ца мугір, друкаваны Кур'ан ( 1901 г. ), суфры ( 1926 г. ). Шмат knīg у Палтаржыц-  
кай Разалі Мустафаўны : друкаваны Кур'ан ( 1901 г. ), Кур'ан, у перакладзе на  
польскую мову ( 1986 г. ), гісторыя прарокаў на польскай мове выдадзеная ў  
1926 г. тагачасным муфіятам, Хамаіл, напісаны імамам з Крушанян Мустафой  
Ясінскім, каляндар ( на польской мове ) татарскіх рэлігійных святаў і суфры  
( 1926 г. ).

Некалькі татарскіх хат ёсць у мястэчку Астрына. У іх захоўваюцца толькі  
друкаваныя Кур'аны.

У другой палове дня 1 жніўня мы прыехалі ў вёску Сандыкаўшчызна. Васіліш-  
каўскага сельсавета, Шчучынскага раёна. Раней гэта невялікая вёска была ўся  
татарская. І цяпер тут жыве пераважная большасць татараў. Існуе татарская  
абшчына. У старшыні абшчыны Эміра Крыніцкага шмат татарскіх і мусульманскіх  
knīg : Кур'ан на польской мове Аляксандра Навалецкага ( 1858 г. ), Кур'ан рука-  
пісны ( пачатак 19 ст. ), knīrī "Общественный строй монголов" ( Ленінград, 1934 г. )  
ды іншыя.

Самая вялікая бібліятэка мусульманскай і татарскай літаратуры захоўваецца ў Ітебскай мячэці ( калі 100 асобнікаў ). Шмат літаратуры і ў Ітебскіх мусульман ( іх праўжывае тут паводле апошняга перапісу 622 чалавекі ). Ітебская аўшчына самая вялікая на Беларусі ( калі не лічыць Мінскую ). Таму нам здаецца, што тут прыдзеца яшчэ шмат папрацаваць, каб скласці падрабязны каталог татарска-мусульманскай літаратуры. У Іті , у адзеле культуры адбылася вельмі цікавая размова. І тут адкрылася, што кіраунікамі народнага тэатра ( як на жаль прыпыніў сваю дзейнасць ) з'яўляюцца нашыя татары. Раман Якубовіч Шабановіч і Аляксандр Давыдавіч Ільясевіч. Думаецца, што калі б знайшліся гроши, а глоўнае, жаданне і людзі, можна было б арганізаваць татарскі тэатр у Іті .

Наступным пунктам нашай вандройкі быў г. Ашмяны. Адметна тое, што тут аўшчына была нядайна створана. На чале аўшчыны стаяць вельмі паважаныя ў горадзе людзі – Мустафа Шабановіч і Браніслаў Шагідзевіч. Аўшчына невялікая ( 84 чалавекі ). На сходы і на святы збіраюцца ў хаце Якубоўскай Соф'і Іванаўны. Тут таксама ёсць невялічкая бібліятэчка складзеная з кніг як татарскіх, так і мусульманскіх. Некалькі мусульманскіх старадаўніх кніг захоўваюцца ў сям'і Радлінскіх, Радкевічаў, Шабановічаў.

Пебывалі мы ў Крэве. Тут толькі дзве хаты. Жывуць два браты – старэйшы Мустафа Аляксандравіч, малодшы Якуб Аляксандравіч Якубоўскія. Дома не захоўваецца ў іх мусульманская літаратура. Жывуць бедна, а раней іх бацькі і дзяды былі вельмі вядомымі людзьмі дваранскага паходжання. Гэта апошнія татары ў Крэве.

Вескі Ластаі ўжо німа. Німа гэтага назову і на карце Беларусі. Застаўся толькі старэжытны мізэр, які ўяўляе вялікую гісторычную і культурную каштоўнасць.

На жаль, нам не ўдалося даследваць літаратурную спадчыну смаргонскіх татар, таму што спяшаліся ў Даубучкі , дзе адбывалася сустрэча татараў з розных хуткоў Беларусі . Лёс гэтай вескі адноўлявавы з малымі вёскамі Беларусі . Ад вёскі застаўся толькі хутар. Раней была мячэць ( помнік драўлянай культуры 16 стагоддзя ). Цяпер яна перавезена пад Менск у музей драўлянага дойлідства. А шкода, таму што тут мясціна вельмі прыгожая і нечым нагадвае вёску Лоўчыцы, што калі Наваградка. Агульнае для гэтых мясцін тое, што і ў Даубучках, як і ў Лоўчыцах мячэці зруйнаваны.

Далей наш шлях пралягáў на Залессе. Мы агледзілі музей-сядзібу Агінскіх. У Маладзечне мы пакінулі нашага муфчя Ісмаіла Аляксандровіча. Ен удзельнічаў у сходзе па стварэнню мусульманскай аўшчыны. Астатнняя група прыбыла ў Менск 4 жніўня , у 17.30.

Вынікі праведзенай экспедыцыі разглядаліся на пашыраным паседжанні Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб ". Выказвалася пропанава аб заключенні дамовы з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі аб фільмакапіраванні і ксеракапіраванні старажытных рукапісаў беларускіх татар. Адпаведная дамова з Нацыянальнай бібліятэкай ужо заключана. Пачалася работа і ўжо зроблены з фільмакопіі татарскіх кніг – так званых кітабаў – беларускіх тэкстаў, пісаных

арабскім пісъмом. Па выніках экспедыцыі 4 верасня ў Нацыянальнай бібліятэцы быў праведзены арыенталістычны семінар, на якім выступіла б вучоных з Беларусі , што займаюцца проблемамі ўсходазнаўства. Да яго была прымеркавана выстаўва старажытных манускрыптаў ( персідскіх, турецкіх, арабскіх ), а таксама рука-пісаў, што былі прывезены з экспедыцыі . Пра гэта пісалі беларускія газеты.

Татары выказваюць шчырую падзяку Цэнтру нацыянальных культур за арганізацыю экспедыцыі і фінансавую дапамогу. Вынікі апрацоўкі сабраных матэрыялаў будуть выкарыстаны для вывучэння жыцця татараў, для арганізацыі новых экспедыций. Было б пажадана, каб летам 1996 г. арганізаваць новую экспедыцыю па малавыучаных рэгіёнах паўночна-заходніяй часткі Беларусі ( Віцебская вобласць, частка Менскай і Гарадзенскай ).

Менск , 5 жніўня 1995 г.

Віцэ-прэзідэнт<sup>3</sup> Беларускага згуртавання " Аль-Кітаб " Ібрагім Канапацкі

P.S. У Згуртаванні " Аль-Кітаб " захоўваюцца магнітазапісы гэтае экспедыцыі ( 6 гадзін ).

З другой міжнароднай конферэнцыі татар ( травень 1995 г. )

## УПЛЫУ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ НА ВАЙСКОВЫЯ ФАРМАВАННІ РАСІЙСКАЙ АРМII З ПАЧАТКУ ~~ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ ДА ЛЮТАЎСКАЙ РЭВАЛЮЦЫИ~~

У кожнага народа найвышэйшай ступенню нацыянальнай самасвядомасці з'яўляецца разуменне мець незалежную , суверэнную дзяржаву як надзвычы сродак самастойнага вырашэння ўсіх пытанняў уласнага жыцця, як гарантую абароны ёд усемагчымых прэтэнзій і нападак з боку іншых краін . Гісторычная сувязь Беларусі з Расіяй і Польшчай прынесла шмат бед беларусам, бо ставіла іх заўсёды ў неспрыяльныя ўмовы нацыянальнага і духоўнага развіцця, рабіла прыдаткам эканомічнага, палітычнага і культурнага жыцця гэтых краін . Цяжкія выпрабаванні на долю беларусаў выпалі і з боку іншых народоў : былі тут татары і шведы, Французы і немцы.

Так на землях Беларусі ў час войн адны акупанты змяняліся другімі , салдаты і адміністрацыйныя ўлады чарговых прышэльцаў мeraдзёрствавалі , беспакаранне забівалі мірных людзей , рабавалі ў іх нажытав дабро.

Усё гэта не магло не выклікаць абвастрэння пачуця трывогі за лёс нарада. Аднак адсцтнасць незалежнай дзяржавы, ц тым лікц нацыянальнага войска, відавочна, не спрыяла нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, бачанню сябе як цэльнага народа-патрыёта. Абарона Беца-каўшыны ў тых умовах становілася даволі складанай задачай. Тым не менш, паступова ў асяроддзі інтэлігэнцыі і грамадскіх дзеячаў, а затым і ў шырокіх народных масах усё больш умацоўвалася імкненне да дзяржаўнай незалежнасці, да права самім беларусам вырашэнія свой лёс.

Доўгім і пекутлівым быў шлях да самавызначэння . Этапней падзеяй на гэтым шляху з'яўляецца пачатак першай сусветнай вайны, падчас якой вядомы беларускі дзеяч Я.С. Канчар пісаў: " Я думаю аб тым, што на працягу многіх сотняў год беларусы прымушаліся да бедзяжніцтва, гінулі , як восеню мухі , і сваім мясам удабралі ґрунт для іншых народоў . За што такая страшная доля ?! Тому што ў беларускага племені няма сваіх сапраўдных праўедыроў, няма сваёй дзяржаўнасці і войска, тому што яно не сумела ўзяць свой лёс у свае рукі і стаць раўным сярод раўных народоў <sup>1</sup>". Вайна несла велізарныя страты фізічным сілом беларускага народа, але разом з тым паскаравала палітычнае обнажэнне, рост яго нацыянальнай самасвядомасці . " Ёсьць надзея, што страшэнная вайна, аб якой яшчэ ўнукі нашы будуць ўспамінаць, тыкі збудзіць ад сіну вялікую грамаду вясковых людзей <sup>2</sup>" - пісало ў гэтый дні " Неша ніва ". Так, пад упływowым уздзеяннем падзеяй, выкліканых нацыянальным рухам у краінах Еўропы, значная частка беларусаў усё больш пачала скіляцца да думкі займець ўласную дзяржаўнасць . У гэтым плане асабліва вялікі пазытыўны ўплыў на перадовую беларускую грамадскасць аказвалі нацыянально-дэмакратычныя працэсы ў суседній Польшчы, дзе канчатковай мэтай ў выпадку вяеннага краху Расіі ставілася задача выходу са складу Расійскай імперыі і ўтворэнне суперэнтай польскай дзяржавы.

І хаяць адна з самых упływowых беларускіх організацый – Беларуская сацыялістычная грамада абліжанае ў выпадку перажэння царскай імперыі дасягненнем аўтаноміі беларускага народа, усё ж гэта была толькі першарадная задача, якая вяла зэтым да рэальнага дзяржаўнага суперэнтату .

Аднак аб правядзенні на початку вайны якой-небудзь адкрытай палітычнай, культурна-нацыянальнай працы беларусаў і тым больш аб заснаванні ўласных, узброенных сіл ве ўмовах панавання царскай вяенной цэнзуры і вяенна-паліцэйскага рэжыму, безумоўна, не магло быць і гаворкі <sup>3</sup>.

Келі ж зварнуцца да документаў Магілёўскага губернскага жандармскага управління, то там сцвярджаецца аднозначна, што пасля ўвядзення вяеннага становішча у губерні, даўшага магчымасць веенным уладам і паліцыі чыніць пагромы, арышты і нападкі , ў даным выпадку на гомельскія партыі і групоўкі самых розных некірункаў, але настроеныя супраць царскага ўраду, або вайны, а таксама пасля прызыва ў армію некаторых лідзэрў гэтых груповак, амаль ўсякая рэвалюцыйная дзейнасць ў канцы 1914 года спынілася <sup>4</sup>.

Такім чынам, з дапамогай жорсткіх рэпресій, масавых арыштаў, веенна-поляўых судоў царскі ўрад разлічваў ачысціць прыфронтовую паласу ад " нацыялістыч-

ных і рэвалюцыйных элементаў", падавіць волю мас да арганізаванага пратэсту, надоўга аbezголовіць кірауніцтва грамадскім рухам і галоўнае - зберагчы армію ад рэвалюцыйнага ўплыву.

Праводзячы такую палітыку, самадзяржае тым самым закладвала супраць сябе бомбу запавольнага дзеяння, прызываючы на фронт у першую чаргу "неблагонадёжных". Так царызм даваў зброю ў рукі тым, хто яго лютая ненавідзеў. Яшчэ больш акрэслена такая лінія царскай палітыкі праводзілася на Беларусі, якая знаходзілася ў прыфронтавой паласе. "На Беларусі ўплыў вайны быў значна больш адчувальным, чым у цэнтральнай Расеі. Гэта склывалася і на беларускім руху: яго галоўная апора, нацыянальна-свядомая моладзь, аказалаася пад ружжком<sup>5</sup> - пісаў у тых часы Максім Багдановіч. Наогул з тых губерняў, якія цяпер складаюць сучасную тэрыторыю Беларусі, было прызваны 51% працацдольнага мужчынскага насельніцтва<sup>6</sup>, што значна вышэй ў працэнтных адносінах за ўсе нацыянальныя рэгіёны былой царскай імперыі.

У артыкуле "Нашай нівы" "Нашы пісьменнікі і грамадзкія працоўнікі на вайне", расказваеца аб узяцці на ваенную службу Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Лявона Гмырака, А. Гурло, А. Аўрэйцэвіча, Ф. Умястоўскага і іншых супрацоўнікаў газеты.<sup>7</sup> А колькі было прызваны на франты першай сусветнай ў будучым вядомых беларускіх дзеячаў? Вось толькі імёны некаторых з іх: П.П. Алексюк, Язэп Варонка, М.Б. Гольман, І.С. Дварчанін, Васіль Захарка, М.М. Касцьевіч (псеўданім Макар Краўцоў), Р.Р. Каўшыла, Л.С. Калядка, С.А. Рак-Міхайлоўскі, І.М. Серада, З.М. Сабалеўскі.<sup>8</sup> Да гэтых імён неабходна дадаць яшчэ імёны тых беларускіх дзеячаў, якія знаходзіліся непасрэдна ў тыле расійскай арміі, або былі супрацоўнікамі Камітэта помачы ахвярам вайны: В.Р. Брайцаў, Язэп Васілевіч, А.Ц. Вазілла, Язэп Дыла, Але́сь Бурбіс, А.І. Цвікевіч, А.Х. Усціловіч, Я.С. Канчар і многія іншыя. Па словах апошняга: "Нацыянальны рух беларусаў прыняў такія памеры, што праісці міма яго нельга і злачынна. Ен перекінуўся да сялян, рабочых, асабліве да салдацкіх мас, як непасрэдных сведкаў нацыянальнай дыферэнцыі і арміі".<sup>9</sup>

Да таго ж у канцы другога года вайны сярод салдат пачаўся масавыя нездавальненні вайной, паражэннямі, разрушай і г.д. Гэта быў нізвы рух, які сваім хуткім ростам заставіўся абуджвацца найбольш свядомых і вопытных грамадскіх дзеячаў, што знаходзіліся ў салдацкай масе. Цяжка ў гэтым сэнсе не пагадзіцца з вядомым бальшавіком Вільгельмам Кнорыным: "Хто быў у салдацкай масе старога фронта, той добра ведае, што задоўга да лютага на фронце, ў траншэях і на этапах, асабліве на этапах, паўадкрыта аўміяркоўвалася пытанне аб павядзенні салдацкай масы ў выпадку паўстання ў сталіцы, ў выпадку паслання часці на ўціхамірванне забастоўшчыкаў і г.д. І гэта так заканамерна, бо ў арміі ваеннага часу цяжка было знайсці часць, дзе не было б узятага на апошніх мебілізацыях удзельніка забастовачнай барацьбы перыяды 1910-1914 годоў. Такія людзі не малі, нават паміма сваёй асабістай волі, не быць свайго роду палітрукамі сялянскай салдацкай масы, недавольнай эканамічнымі цяжкасцямі сялянскай гаспадаркі і працяглым адрывам працоўнай сілы з вёскі".<sup>10</sup>

выключную ролю ў справе беларускага нацыянальнага адраджэння і ў пашырэнні яго ўплыву ў 1914–1915 гг. на салдацкія масы, адыграла газета "Наша ніва". Дзякуючы ўдданасці сваёй справе і працявітасці асноўнай рэдакцыйнай групы братам Івану і Антону Луцкевічам, Вацлаву Ластобускаму, Алаізе Пашкевіч-Кайрыс (Цётцы), Алею Бурбісу, Алею Уласаву і рэдактару ў вайенны час Янку Купале, газета ў надзвычайных умовах панавання царскай вайеннай цензуры, нягледзячы на паствянныя нападкі, канфіскацыю асобных нумароў, працягвала працу ў культурна-нацыянальным кірунку. "Наша ніва" шмат увагі ўдзяляла вайенным падзеям, заўсёды выхоўваючы сярод салдат-беларусаў нацыянальную самасвядомасць. Праца ў такім накірунку праvodзілася газетай нават пры змяшчэнні некралогаў, як напрыклад: "Юзік Пашкевіч заўсёды быў шчырым беларусам, ад роднай мовы не адракаўся. Заўсёды гаварыў ён, пісьмы пісаў па-беларуску".<sup>11</sup> Тут, у Вільні, бываў усюды, дзе збираліся беларусы. Між імі чуў сябе найлепей".<sup>12</sup> А колькі яшчэ было на фронце такіх "шчырых беларусаў", як моладыш брат беларускай паэтэзіі-рэвалюцыянеркі Алаізы Пашкевіч, які ў званні падпаручніка, будучы вельмі любімы салдатамі, на жаль загінуў, баронячы Гродна.

Паводле успамінаў Максіма Гарэцкага, па свойму выконвала ўзложаны вайенным ліхачеццем абавязак і сама паэтэза. Цётка, працуючы ў віленскім шпіталі "Мішмерас-Хойлем" міласэрнай сястрою, акрамя сваіх непасрэдных абавязкаў, не забывала падкладваць "Нашу ніву" пад падушкі параненым.<sup>13</sup>

Аднак прыэзу ў вайсковую службу супрацоўнікаў газеты, цэнзурныя дамаганні і набліжэнне фронту зрабілі сваю справу і ў верасні 1915 года выданне "Нашай нівы" спынілася. У гэты ж час "з раёнау, якія пакідаліся рускімі войскамі, насельніцтва выганялі ў сярэдзіну Расіі, дзе яно было кінута на нікчэмнае існаванне ўцекачоў. На тых абліерах Беларусі, дзе рускія войскі заставаліся, адбываліся многалікавыя мабілізацыі, арышты і ссылкі 1915–1916 гг., і панаваў ашалелы рэжым кіравання прыфронтавай паласы".<sup>14</sup> Безумоўна, ў такіх абставінах ніякіх арганізацый, якія б наслілі нацыянальныя харектар і малі пэўную форму, не было. Існавалі невялікія разрозненныя групы, пераважна на фронце і ў буйных беларускіх горадах, якія, будучы неаб'яднанымі для сістэматычнай працы з масамі, самі шукалі выйсця з склаўшагася становішча.

Многія з беларусаў-каталікоў (нейболіш свядомая частка) ведаючы, што ўсё роўна яны будуць прызваны ў рады расійскай арміі, звязваючы ідэі незалежнасці Беларусі з польскім нацыянальным рухам, праціліся і шлі служыць ў польскія вайсковыя часці пры расійскай арміі, якія пачалі фармавацца з пачатку 1915 году. Большая частка гэтых людзей спадзявалася, што служжачы у польскіх вайсковых фармаваннях, яны больш прыняксуць карысці для сваёй бацькаўшчыны, а калі спатрэбіца, дык могуць накіраваць зброю і супраць расійскага ўраду, да чаго ў гэты час прызываў і РСДРП, а таксама шматлікія "нелягальныя арганізацыі пілсудчыкаў у Каралеўстве Польскім у распаўсюджаных лістоўках".<sup>15</sup>

Аднак царскія ўлады, напалочаныя вялікім наплывам добраахвотнікаў, у чым бачачы дэманстрацыю нацыянальных пачуццяў і свядомасці, далейшую вярбоўку прыпынілі, а царская цензура забараніла доікаваць хоць якую-небудзь інформа-

Тым часам польская вайсковая часць, прабыўшы на фронце 6 месяці і панёсшы вялікія страты, 18 верасня 1915 года была накіравана ў Бабруйск на новае Фармаванне, дзе пад уплывам паражэнняў на фронце расійскія ваенныя улады дазволілі з рэшткаў польскіх атрадаў стварыць брыгаду польскіх стралкоў.<sup>16</sup> У фармаванні брыгады вялікую ролю адыгралі: князі Любомірскія, І. Святаполк-Мірскі, З. Козел-Паклеўскі, князь Радзівіл і іншыя памешчыкі ў асноўным беларускага паходжання, якія мелі вялікі ўплыў у беларускім нацыянальным руху. Да таго ж на папаўненне гэтай брыгады былі накіраваны салдаты-каталікі<sup>17</sup> з запасных палкоў Паўночнага і Заходняга фронтавых, Смаленскага і Гомельскага размеркавальных пунктаў і навабранцы з Беларусі.

У сакавіку 1916 года перад выступам брыгады на пазіцыі пад Баранавічы, яна налічвала 4 тысячы салдат. Аднак колькасны састаў не адпавядаў якаснаму, салдаты не хацелі ваяваць за чуждая ім інтарэсы. У выніку пашыраліся антываенныя настроі і пачалося дзэзерцірства, якое не маглі спыніць нават смертныя казні. Але і гэта мера не прынесла расійскім уладам належнага рэзультату, бо камандаванне Заходняга фронту, лічачы брыгаду найбольш "неблаганадзейнай", прапанавала перакінуць яе на Каўказскі фронт.<sup>18</sup>

Вялася пэўная праца па развалу расійскай арміі, як галоўнай апоры царскай манархіі у гэты час і некаторымі разрозненымі беларускімі арганізацыямі дэмакратычнага кірунку. Абчым сведчыць: "Дачыненне начальніка штаба Мінскіх ваенна-акружных упраўленняў да мінскага губернатара", дзе паведамляецца, што "Па назіранню за ніжнімі чынамі, прыбываючымі ў армію маршавымі ротамі, пацыфіцкія і іншыя шкодныя ідзі не перастаюць пранікаць ў асяроддзе ніжніх чыноў, з прычыны чаго ў некаторых выпадках праяўлялася недавстатковасць энергіі і нават імкненне здацца ў плен. Так як, падобныя ідзі могуть пранікнуць толькі збоку, то галоўнакамандуючы арміямі Паўднёва-Заходняга фронту загадаў прыняць савымі рашучыя меры для таго, каб ніжнія чыны не маглі мець ніякіх сувязяў з пабочным элементам, сярод якога могучы быць прапагандысты гэтых ідзей".<sup>19</sup>

Аднак нягледзячы ні на што тысячы салдат пакідалі акопы і збягалі з фронту. У пачатку 1916 года з трох армій Заходняга фронту дзэзерціравала 11 тысяч чалавек.<sup>20</sup>

Фронт паступова становіўся кузняй антываенных настроў, распаўсюджваючы свой ўплыў і на грамадзянскае насельніцтва. У паведамленні предвадзіцеля дваранства Барысаўскага павета мінскаму губернатору за 11 лістапада 1916 года ідзе размова ёб тым, што "галоўным і самым пагражаячым фактарам падтрымкі і нават павелічэння незадаволенасці сярод сялян з'яўляюцца салдаты праходзячых тылавых часцей, або тыя, што вяртаюцца дамоў на пабытку.... ніжнія чыны ўпарты распаўсюджваюць сярод сялянскай масы чуткі ёб тым, што пасля сканчэння вайны яны са зброяй ў руках прыступяць да перагляду межаў зямлі і спаўні разлічачца за ўсе "грахі" з багатымі....."<sup>21</sup>

На фронце і ў тыле салдаты ўсе часцей ёдмаўляліся ад выканання загадаў, аказвалі арганізаванае супраціўленне, забівалі найбольш ненавісных камандзіраў

Такія выпадкі ў 1915-1916 г.г. мелі месца ў Менску, Віцебску, Бабруйску, Гомелі, Баранавічах, Барысаве, Рагачове.<sup>22</sup>

У жніўні 1915 года адбыліся хваляванні салдат на станцыях Негарэлае, Асіповічы, Пухавічы, Рудзенск, Бабруйск.<sup>23</sup>

Але самай значнай падзеяй на Заходнім фронце ў перадрэзвалюцыйны час з'яўляецца паўстанне на Гомельскім размеркавальнym пункце 22-26 кастрычніка 1916 года. Удзел у гэтым паўстанні прынялі 4000 салдат.<sup>24</sup> Аднак спрэчным з'яўляецца выказванне ў многіх выданнях, што " паўстанне рыхтавалася і праводзілася пад кіраўніцтвам большавікоў, што працавалі ў Гомелі ".<sup>25</sup> Абвяржэннем гэтага можа служыць даклад памочніка начальніка Магілёўскага губернскага жандармскага кіравання падпалкоўніка Кармілева, дзе напісаны: "Пасля ліквідацыі ў ліпені 1914 года Гомельскай арганізацыі РСДРП яе дзеянасць часова спынена поўнасцю ".<sup>26</sup> У той час калі іншыя гомельскія арганізацыі і групы даставялі ў 1915-1916 г.г. куды большы непакой паліцыі . Як бачна з шматлікіх дакументаў, хутчэй ўсяго паўстанне выспела ў асяроддзі саміх салдат і было ўхвалена некаторымі арганізацыямі і групамі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку .

Паўстанцы даволі паспяхова змагаліся амаль 4 дні з жандармерыяй і прысланнымі для падаўлення паўстання вайскам . І толькі калі з фронту былі выкліканы дадатковыя вайсковыя часці , паўстанне пацярпела паражэнне . Царскія ўлады жорстка расправіліся з паўстанцамі . Дзевяць арганізатарапаў паўстання, паводле прыгавору паліявога суда 4-й арміі , былі расстрэляны , два сасланы на катаргу, пяць адпраўлены ў арыштанцкія роты.<sup>27</sup> Аднак ёсць паўстанні яшчэ доўга вялося мноства размоў, як у гарадах і мястэчках Беларусі , так і на фронце, пасля якіх яшчэ больш праяўлялася незадавальненне вайной, гаспадарчай разрушай і існуючым рэжымам .

Няма сумнёву, што не толькі большавікі , якім прыпісваецца галоўная роля ў агітацыі да рэвалюцыйных выступаў салдат, але і беларускія нацыянальныя арганізацыі , як сярод насельніцтва, так і ў вайсковых часцях праводзілі мэтанакіраваную працу па развалу расійскай арміі , бачачы ў паражэнні царскай Расіі выйсце да нацыянальнага вызвалення Беларусі ,<sup>28</sup> а затым і для стварэння сваіх узброенных сіл . Як адзначыў адзін з нацыянальных дзеячаў тое пары К. Езавітав : " беларусы зусім ясна сабе ўцімілі , што спрэчкі ўжо ёсьць, што яны будуть і ў далейшым, што беларускія вымaganні , як бы яны ні былі прайдзівымі , павінны быць абаперты не толькі на юрыдычна праўнай падставе, але яшчэ і на беларускі штык ".<sup>29</sup>

Так, дзякуючы крапатлівой працы, праведзенай ў 1914-1916 г.г., у маі 1917 года пад эгідай Беларускага нацыянальнага камітэта, ў які ўваходзілі прадстаўнікі амаль ўсіх напрамкаў тагачаснага нацыянальнага руху ўзнікае Вайсковая беларуская арганізацыя . А ў жніўні - верасні гэтага ж года ўсе расійскія арміі пакрываюцца густой сеткай беларускіх арганізацый, якія знаходзіліся пад уплывам розных палітычных партый і груповак, найбольш - эсэраў і Беларускай сацыялістычнай грамады.<sup>30</sup> А гэта значыць, што гонар стварэння першых беларускіх вайсковых адзінак належыць не большавікам, а прадстаўнікам нацыянальна-дэмакратычнай

плыні ў рэвалюцыйным руху.

М. Цуба

## ЛІТАРАТУРА :

1. Е.С. Канчэр. Белорусский вопрос. Петроград. 1919. с. 113.
2. "Наша ніва". № 48, 1914, 5 снежня.
3. Ф. Турук. Белорусское движение : Очерк истории национального и революционного движения белорусов. М., 1921, с. 20.
4. НА Рэспублікі Беларусь. Фонд 60, вол.3, справа 113, скрынка В, листы 1,24.
5. М. Багдановіч. Беларускае адраджэнне. Рэпринтнае выданне. Мн., 1991, с. 23-24.
6. Комсомол – нашей доблестной партии сын. Под ред. А.К. Зинина и А.А. Маркевича. Мин. 1960. с. 27.
7. Эканамічная гісторыя Беларусі . Пад рэд. В.І. Галубовіча. Мн. 1993, с. 135.
7. "Наша ніва". № 37, 1914, 18 верасня.
8. Е.С. Канчэр. Очерк о 1 Всебелорусском конгрессе.  
Часопіс "Нёман". № 1, 1993 , с. 164-167.
9. Там жа, с. 138.
10. Кнорин В. 1917 год в Белоруссии и на Западном фронте. Мн. , 1925, с. 8.
11. "Наша ніва". № 7, 1915, 21 лютага.
12. М. Гарэцкі. Успаміны пра Івана Луцкевіча. Спадчына, № 1, 1991. с. 19.
13. Беларусь : нарысы гісторыі , эканомікі , культурнага і рэвалюцыйнага руху.  
Пад рэд. А. Сташэўскага і др. Менск, 1924. с. 215.
14. Первая мировая война 1914-1918. ( И.И. Белякович. Из истории создания  
польских национальных формирований в составе русской армии во время  
первой мировой войны ) М. , 1968. с. 163.
15. Там же, с. 163-164.
16. Там же, с. 164.
17. Там же, с. 165.
18. Там же, с. 169, або "Polskie siły zbrojne ", 1917, № 9-10, str. 130.
19. Документы и материалы по истории Белоруссии ( 1900-1917 ). Под ред.  
В.Н. Перцева. Мн. , 1953, т. 3, с. 876-877.
20. История Белорусской ССР. Мн. , 1972, т. 2, с. 624.
21. Документы и материалы по истории Белоруссии ( 1900-1917 ). Под ред.  
В.Н. Перцева. Мн. , 1953, т. 3, с. 793.
22. НА Рэспублікі Беларусь. ф. 295, вол. 1, спр. 8603, л. 114.
23. Л.П. Ліпінскі . Рэвалюцыйны рух у Беларусі ў ліпені 1914 – красавіку 1917 г.  
Весці Акад. навук БССР. Мн. , 1957, № 1, с. 41-42.
24. А Патыка. Паўстанне на перасыльным пункце. "Гомельская праўда ". 1960,  
19 чэрвеня.

25. Там жа.
  26. НА Рэспублікі Беларусь. Фонд 60, вол. 3, спр. 113, скр. 8, л. 1.
  27. Гісторыя Беларускай ССР. Мн. 1972, т. 2, с. 624.
  28. Беларусь : нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху. Лад рэд. Сташэўскага 1 др. Менск, 1924. с. 184.
  29. "Літаратура і мастацтва". № 48, 1989, 1 снежня, с. 13.
  30. Там жа.
- 

## ПРАБЛЕМЫ ЭТНАГЕНЕЗУ БЕЛАРУСКИХ ТАТАР ( з дыпломнай працы Алены Ахметшынай )

Упершыню этнонім татары паявіўся сярод мангольскіх плямён, якія кочавалі ў 6-9 стагоддзях на паўднёвы ўсход ад Байкала. Слова мае цюркскае паходжанне: тат - чужы і ар - людзі , татар - чужыя людзі . Спачатку слова ўжывалі толькі цюркскія плямёны для абазначэння іншых, Чужых плямён . У Заходній Еўропе татары сталі вядомымі ў 13 ст. ў сувязі з мангола-татарскім нашэсцем . У 13-14 ст. назва пашырылася на некаторыя народы Еўразіі, якія ўваходзілі ў склад Залатой Арды . У часы мангола-татараў у гэтай дзяржаве было меншасць, і яны, паводле агульнапрынятой думкі , падпарадковавшыя сабе мясцове насельніцтва, хутка ўсіміляваліся з ім ; нават афіцыйнай мовай была прызнана кыпчацкая, якая адносілася да старавірскай групы . У 16-19 стагоддзях татарамі сталі называць шматлікія цюркамоўныя народнасці , якія пражывалі на ўскраінах Расіі .

У працэсе ўзвемадзяняня народу Еўропы з цюрка-татарскімі плямёнаў ўтварылася яшчэ адна татарская народнасць, найбольш аддаленая ад сваіх вытокуў, якая пасялілася на землях Беларуска-Літоўскай Дзяржавы ў канцы 14 стагоддзя . У гісторычнай літаратуры існуе некалькі назваў : літоўскія татары, татары-шляхта, палікі-мусульмане, лілкі ( лілкаўскія татары ), апошнім часам усё часцей ўжывалі назва беларускія татары . У 19 і 20 стагоддзях саманазва ў татар быў Беларуска-Літоўскай Дзяржавы была проста мусульмане .

Нашчадкі гэтага этнасу, якія жывуць цяпер у Беларусі , Літве і Польшчы, безумоўна маюць агульныя карані . Казанскія татары вылучаюць гэтых татар пад называй заходніх татар, бо ёсць паволжскія, сібірскія, крымскія, алтайскія татары . У рускай гісторычнай літаратуры вядомы каўказкія татары, якія афіцыйна ў гады Савецкай Ўлады атрымалі ці самі сталі называць сябе іншым назвамі : напрыклад - азербайджанцы .

Беручы за аснову гісторычны фактар, назва літоўскія татары можа ўжывальца, бо паходзіць ад назывы Вялікага Княства Літоўскага, якое ўключала ў свой склад беларускія, літоўскія і часткова землі , якія цяпер у складзе Польшчы .

Працэс этнагенезу літоўскіх татар складаны . Схематычна гэта можа выглядаць такім чынам .

Мангола-татары,  
цюркмоўныя  
качавыя плямёны

Золатая Арда

Фарміраванне днасна  
агульной мовы і культуры.  
Нейкое сярэдняе ўтварэнне  
пад агульнай назвай  
татары.

13-15 ст.ст.

Крымское  
ханства

Аланы,  
гракі,  
поляўцы  
( кыпчакі ),  
славяне,  
армяне.

Сібірское  
ханства

Астраханское  
ханства

Казанская  
ханства

Распад Золатой Арды,  
Фарміраванне розных  
групп татар – астраханскіх,  
казанскіх, сібірскіх, мішар,  
крымскіх.

15-18 ст.ст.

Захо́днія татары

беларускія  
( у Беларусі )

польскія  
( у Польшчы )

літоўскія  
( у Літве )

Уплыў єўрапейскіх  
народоў, Фарміраванне  
новай этнічнай групы.

14-20 ст.ст.

У вытоку гэтых татар былі цюркамоўныя плямёны, першыя прадстаўнікі якіх прыбылі ў Вялікае Княства Літоўскае з Залатой Арды, пасля – з Крымскага ханства. У 13-15 стагоддзях большасць цюркамоўных плямён на землях на ўсход ад ракі Урал і на поўнач ад Каўказскага хрыбта ўважаюцца ў склад Залатой Арды. У гэты час унутры гэтых плямён адбываецца нівеліроўка мовы і культуры.

У 15-16 ст.ст. у перыяд распаду Залатой Арды і існавання асобных феадальных дзяржаў ( Казанская, Астраханская, Сібирская, Крымская ханстваў ), ішло утворэнне розных этнічных груп татараў – казанская, мішары, астраханская, сібирская, крымская, якія ў свою чаргу пры фарміраванні ўключалі ў свой склад розных народнасці , якія жылі на тэрыторыі гэтых дзяржаў . Так стварыўся часткі Крыма насялялі грекі , полаўцы, аланы, славяне, армяне, і пры іх зліці з стракатай цюрко-татарскай народнасцю утворылася група так званых крымскіх татар. Пара-  
зумяваліся яны на стэпасым дыялекце крымскататарскай мовы, які адносіцца да групы цюркскіх мояў .

Такім чынам, татары, пасяліўшыся на землях Беларуска-Літоўскай Дзяржавы, пад адной агульнай назвай, на самой справе доўгі час адразніваліся паміж сабою. Гэта тлумачылася :

1. Розным часам пасялення ;
2. Неаднароднасцю нацыянальнага саставу ;
3. Пасяленне ўлусамі ( замкнёнымі арганізацыямі ) ;
4. Рознымі верамі ( пасяленцы 13 ст. былі язычнікамі , якія знаходзіліся пад уплывам шаманізму, ў адразненне ад пазнейшых, якія вызнавалі мусульманскую веру сунніцкага толку ).

З цягам часу адразненні знікалі . У сучасны момант беларускія татары ( я ўжываю гэтые тэрмін, маючи на ўвазе тэрыторыю працягвання ) уяўляюць сабою ўстойлівую этнічную групу, якая не глядзячы на працяглое знаходжанне на беларускай зямлі хоць і не зберагла цюркскай мовы ( роднай для іх стала беларуская мова ), але засталіся вернымі мусульманскай веры і захавалі самабытнасць . Коратка і добра скажу пра татараў беларускі пісьменнік і даследчык Віталь Вольскі : " Цюркі па крыві , мусульмане па веры і беларусы па мове і культуры " .

( Працяг будзе . )

## ЦЮРКСКІЯ СЛОВЫ ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Беларуская мова належыць да самых развітых і мілагучных моў свету . Хораша ёй гаварыў сын беларускай зямлі - Адам Міцкевіч . Ён ведаў некалькі моў і ён меў з чым параўноўваць мову сваёй Бацькаўшчыны .

Ні адзін народ не жыве ізалявана ад іншых ( хіба толькі на аkitянічных выспах ), таму ў розны час і па розных прычынах у кожную мову ўключаютца іншамоўныя слова . Бывае так, што гэтая " чужакі " так прыжывуцца, што толькі мовазнаўцы-этимолагі і могуць адказаць , адкуль і калі буда , **качарга , кабан** сталі ў нас сваімі словамі .

У " Слоўніку іншамоўных слоў ", які склаў славуты беларускі мовазнаўца, член-карэспандэнт АН Беларусі Аляксандр Мікалаевіч Булыка, змешчана тлумачэнне 5600 слоў, запазычаных з іншых моў . Сярод іх ёсць таксама запазычанні з цюркскіх моў - татарскай, турецкай і іншых . Часам да цюркскіх запазычанняў умоўна адносяць арабскія, персідскія, нават угра-фінскія слова, калі яны перайшлі не непасрэдна з гэтых моў у беларускую, а ў выніку перадачы іх туркамі і татарамі .

Славуты беларускі вучоны, акаадэмік Пецярбургскай АН Яўхім Фёдаравіч Керскі , аналізуючы беларускую лексіку, указаў на слова цюркскага паходжання і даў невялічкі слоўнічак іх .

Вось гэтая слова :

**Андарак , небажб , байдв , бакаць , бакуліваць , бакун , баламут , багатыр , барыш , балабан , бугай , буз , дурань , ёлуп , кабан , кандаля , калітэ , калека , кіндзюк , канчук , капкан , каптан , капшук , каўпак , камяга , каочан , кубары , кукла , курган , літавр , яюлька , пасталы , разбазарыць , ражмены , таган , тавар , торба , тытунь , учкур , харч , хадзяін , чайка , чарга , чугай , чыгун , шапка .**

А.М. Булыка ў сваёй кнізе " Лексічныя запазычанні ў беларускай мове 14-18 ст.ст. ", Мін. 1980 падае больш за 4 тысячы адзінак, якія даўно праніклі ў беларускую мову . Слоў цюркскай лексікі - 186 . У пазнейшыя часы праз рускую і польскую літаратуру, у выніку непасрэдных контактаў беларусаў з цюркамоўнымі людзьмі прыходзілі на Беларусь і іншыя слова, пераважна канкрэтных предметаў і з'яў .

Вялікі ўклад у вывучэнне цюркскіх слоў, якія ўжываюцца на Беларусі , зрабілі доктор філалагічных наўук А.К. Антоновіч , член-карэспандэнт АН Беларусі А.І. Журавскі , дактрыны філалагічных наўук В.У. Мартынен , А.Я. Супрун і іншыя .

" Словарь тюркизмов в русском языке ", составитель Шипова Елизавета Николаевна, ответственный редактор академик АН СССР А.Н. Кононов ( Алма-Ата, " Наука ", Каз ССР, 1976 ) змяшчае больш за две тысячи слоў цюркскага паходжання, што ўжываюцца ў рускай мове . Беларусы разумеюць рускую мову і тыя 2 тысячи слоў цюркскага паходжання, якія часта ці рэдка ўжываюцца ў гэтай мове .

Я прасачыў, якія слова з слоўніка Е.М. Шыпавай трапляюцца ў "Тлумачальным слоўніку беларускай мовы", у якім пазначаны запазычаныя, у т.л. цюркскія слова (т. 1-5, 1977-1984).

"Слоўнік беларускай мовы", які выдала ў 1987 г. "Беларуская Савецкая Энцыклапедыя" (рэдактар кнігі акадэмік АН Беларусі М.В. Бірыла), зафіксаваў 118 тысяч слоў, што бытуюць ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Тут надрукавана больш за 650 слоў, якія паводле слоўніка Е.М. Шыпавай лічацца словамі цюркскага паходжання (колькасць цюркізмаў у беларускай мове ў трох разы меншая, чым у рускай мове).

Думаю, што беларускім татарам будзе цікава пазнаёміцца з усімі гэтымі словамі, з паняццямі, якія яны азначаюць. Каб не абцяжарваць "Байрам", колькасць старонак якога абмежавана, у гэтым артыкуле змяшчаем толькі тыя слова, якія ўмоўна можна палічыць звязанымі з паняццямі пра жывыя арганізмы, утрыманне жывёл, стравы з жывёльных прадуктаў.

З цягом часу ў энцыклапедычным даведніку "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы" (і тое, што іх цікавіць) будуть змешчаныя краткія артыкульчыкі па гэтыя слова-паняцці (больш за 600).

Словы-цюркізмы друкую ў алфавітным парадку.

## A

**Айран** - кісле малако, разбаўленае вадой; **арба** - высокі двухколавы ці чатырохколавы воз; **аргамак** - высокі імклівы конь; **аркан** - вяроўка з рухомай пяціліней для лоўлі статкавых жывёл; **архар** - горны баран у цэнтральнай Азіі; **атара** - статак авечак.

## Б , В

**База** - абароджанае месца для жывёлы; **байбак** - стэпавы грызун; **баклан** - прыморская птушка; **балык** - вэнджаная чырвоная рыба; **баран** - самец авечкі; **барс** - драпежны звер з сямейства катоў; **барсук** - драпежны звер з сямейства куніцаевых; **беркут, біркут** - драпежная птушка з сямейства ястребіных; **біцюг** - конь-цяжкавоз; **бугай** - племянны бык; **вогер** - жарабец; **вол** - кастрыраваны бык.

## Г

**Газель** - жывёла з сямейства антылопаў; **гогаль** - вадаплаўная птушка падсямейства качыных; **гурт** - статак аднаго віду жывёлы.

## Д , Е , Ж , І

**Джайран** - жывёла з сямейства антылопаў; **джут** - масавая гібель жывёлы ад бяскорміцы зімей; **драфа** - стэпавая птушка сямейства жураўлепадобных; **ез, яз** - перагародка на рацэ для затрымання рыбы; **жэмчуг** - каштоўнае перламутравае рэчыва, перлы; **ірбіс** - драпежнік снежны барс; **ішак** - свойскі асёл.

# **K**

**Кабан** - самец свині ; **дзік** - свіння, вепр ; **кабарга** - жывёла з сямейства аленяў ; **казарка** - вадаплаўная птушка сямейства качыных ; **камса, хамса** - дробная марская рыба сямейства селядцовых ; **кантэр** - аброзь для жарабца ; **капкан** - паляўнічая звералоўная пастка ; **каравайка** - птушка з сямейства кулікоў ; **караван** - група ўючных жывёл, якія перевозяць грузы і людзей ў пустыні ; **каракуль** - шкурка ягняці ; **каракульча** - шкурка ягняці ва ўтробе авечкі ; **каракурт** - ядавіты павук ; **карась** - рыба сямейства карпавых ; **карга** - варона, злая, шкодная, старая ; **кáры** - масць каня ; **качка** - вадаплаўная птушка ; **кібітка** - вазок на палазах ; **каза, казёл** - свойская жывёла ; **каланок** - драпежны фустрэвы звярок ; **карсак, корсак** - стэлавы ліс ; **касяк** - гурт кабыл з адным жарабцом ; **каубаса, кілбаса** - прадукт харчавання з мяснога фаршу ; **кайтун** - хвароба валасоў ; **качаваць** - весці неаселы спосаб жыцця ; **кашара** - стойбішча для авечак ; **кізяк** - гной для паліва ; **кіндзюк** - кішкі, бруха ; **кулан** - дзікі асёл ; **кумыс** - пажыўны напітак з малака кабылы ; **курдзюк** - тлушчавы нарост у авечкі .

# **L , M , N**

**Лашак** - помесь асла і кабылы ; **ляляк** - белая чапля ; **мажара, мажары** - доўгі воз ; **марая** - высакародны аленъ, ізюбр ; **маштак** - маларослы конік ; **муксун** - сібірскі сіг ; **мурэн** - марская драпежная рыба ; **нагайка** - кароткая цяжкая плотка .

# **P , С**

**Плоў** - страва з місса і рысу ; **пустальга** - драпежная птушка ; **сабака** - свойская жывёла, пёс ; **сазан** - рыба з сямейства карпавых ; **сайгак** - стэлавая жывёла з сямейства антылоп ; **салсан** - драпежная птушка ; **саранча** - насякомое-падсемейства саранчовых ; **сарыч** - драпежная птушка з ястрабавых ; **саф'ян** - вырабленая казліная скора ; **слон** - буйная млекакормячая жывёла ; **судак** - рыба з сямейства акунёвых ; **сүлтанка** - курка, паляўнічая птушка ; **сүлтанка** - чарноморская рыба з сямейства селядцовых ; **сурок** - стэлавы грызун ; **сычуг** - частка страйніка жвачных жывёл ; **сяйруга** - чырвоная рыба з асятровых .

# **T , У , X**

**Табун** - конскі статак ; **тавар** - буйная рагатая жывёла ; **таракон** - род насякомых ; **торбаган** - грызун з сямейства суркоў ; **тарпан** - дзікі конь ; **таўро** - кляймо, метка на жывёле ; **тузлук** - расол для салення рыбы ; **тук** - растоплены тлушч ; **тумак** - заяц, помесь беляка з шараком ; **турач** - каўказская горная курапатка ; **турухтан** - болотная птушка з атрада кулікоў ; **туша** - асвежаванае і выпатрашанае цела забітай жывёлы ; **тушканчык** - земляны зайчык .

**тырла** - месца для жывёлы у гарачыню і ноччу ; **хамут** - частка конской вупражи ; **хамса** - гл. камса ; **хамяк** - стэпавы грызун ; **юк, юк** - пакунак для перевозкі на спіне вярблюда, каня, асла ; **цяля, цялё** - дзіця каровы ; **цяргуг** - марская рыба .

## Ч , Ш , Ю

**Чабан** - пастух авечага статка ; **чайка** - птушка пры вадаёмах, мэва ; **чепрак** - пакрыцё для каня ; **чучала** - пудзіла, упрыгожанне зробленое са шкуры звяро, птушкі ; **чырок** - невялікая качка ; **шакал** - драпежнік сямейства сабачых ; **шамея** - рыба з сямейства карповых ; **шамлык** - страва са смажанага мяса ; **югурт** - кісласе малако ; **юрага** - падонкі канаплянага алею ; **юхта** - вырабленая скора гавяды .

Я.Якубоўскі

### Да 70-годдзя ўтварэння Ўсепольскага аб'яднання мусульман

#### УРАЧЫСТАСЦІ Ў БЕЛАСТОКУ

29-31 снежня 1995 г. ў філармоніі г. Беластоке ўрачыста адзначалася 70-годдзе ўтварэння Ўсепольскага аб'яднання мусульман . У гэтым мерапрыемстве прынялі ўдзел мусульмане Беластока, іншых горадоў і вёсак Польшчы, дзе жывуць мусульмане, шматлікія прадстаўнікі ад католіцкага і праваслаўнага духоўства, мэрты, госці з Літвы і Беларусі .

З вялікім дакладам на пасяджэнні выступіў знакаміты гісторык Мацей Канапацкі, які падрабязна харектэрызаваў шлях згуртавання мусульман на працягу 70 гадоў . Гэта быў складаны і цяжкі шлях : годы вайны, эміграцыі, вялікія страты, якія панесла мусульманскія інтэлігенцыі . Але добрая супольнасць, згуртаванне, узаемадапамога дапамагла выставяць і захаваць народ .

На вечарыне з віншавальным словамі выступілі шматлікія ўдзельнікі і госці . Адбыўся святочны канцэрт . На наступны дзень адбылося пасяджэнне мусульманскага рэлігійнага саюза Польшчы, на якое былі запрошаны прадстайнікі маладзёжных мусульманскіх суполак і госці .

Былі падведзены вынікі работы за мінулы год і засверджаны план работы на 1996 год . З дакладам выступіў старшыня згуртавання Ян Саболеўскі . Выступілі таксама кіраўнікі мусульманскіх філій : доктар Алі Казакевіч ( Варшава ), доктар Селім Хаэбіевіч ( Гданьск ), доктар Алі Міскеўіч ( Беласток ), доктар Мацей Канапацкі ( Гданьск ), доктар Ромас Макавяцкас ( Каўнас ), член муфціята Беларусі Аляксандар Крыніцкі ( Гродна ) і некаторыя іншыя . Усе выступоўцы ўносялі пропановы па паліпшэнню работы аб'яднання, пашырэнню яго ўплыву на польскіх мусульман .

31 снежня ўсе разам сустракалі Новы Год у памяшканні мусульманскай школы г. Беласток . За святочным столом гучалі тосты і пажаданні ўмацоўваць адзіную сям'ю мусульман , пашыраць яе ўплыў на захаванне самабытнай мусульманскай культуры татар Польшчы, Літвы і Беларусі .

Беласток - Гродна , снежнік 1995 г .

Аляксандар Хацецкі

# ДЛЯ ВАС , СЛЕДАПЫТЫ

У кнізе Станіслава Дзядулевіча " Гербаж родзін татарскіх в Польсцэ ", надрукаванай ў 1929 г. ёсьць вельмі патрэбныя для нас звесткі . У " Спісе гнязд родоўых " названы населеныя пункты, у якіх жылі татары - усяго каля 500 гарадоў, мястечак, вёсак, засценкаў, хутараў . Згрупаваны яны па паветах - 51, якія знаходзяцца ў межах сучаснай Беларусі ( пераважна ), Літвы, Польшчы, Украіны . Паветы не маюць акрэсленага стану існавання : адны на канец 16 ст., іншыя да 1939 года .

Каб не ўводзіць чытачоў у зман, спрабуючы назвы населеных пунктаў у сучасным вымаўленні і напісанні , мы падаем іх так, як напісана ў кнізе С. Дзядуле-віча .

А на што мы спадзяємся, звяртаючыся да следапытая ?

Даследчык напіша, напрыклад, так :

**Рубяжэвічы** , вёска ў Стайдубціскім раёне Мінскай вобл., цэнтр сельсавета.

**Ляхавічы** , вёска ў Дзяржынскім раёне Мінскай вобл., цэнтр сельсавета.

Я выбраў самыя лёгкія населеныя пункты . Будуць і такія, якія цяжка адшукаць, якія ўжо даўно не існуюць . Трэба іх шукаць у спісах населеных пунктаў па губернях, паветах ( уездах ).

Тым, хто адшuke мясціны, дзе жылі татары, будзе вялікі гонар і пашана . Па гэтых матэрыялах будзе складзена і апублікавана карта, ёндзель на якой названы прывішчы даследчыкаў .

Дасылайце свае расшифроўкі на адрес :

220086, Минск, ул. Славинскага, д. 21, кв. 8. Якубоўскому Я.А.

## *Powiat miński.*

Adamowicze	16, 208
Bielice	16, 374, 103, 184, 262, 38, 397
Bujły	15, 387
Czaplinio	81, 272
Dawidgródek	397
Dawidów	15
Gryszkance	226
Horodziłowo	249, 345
Jakieliszki	184
Kleck	220, 429, 430
Kramarowo	15
Krasne Sioło	10, 64, 67, 69, 81, 104, 111, 112, 131, 162, 163, 184, 443, 453
Krynica-Wewierska	181

Kudajewicze	184
Lachowicze	282, 297, 356
Lehuszewski Dworzec	15
Micelewskiego	106, 112
Michałowszczyzna	213
Mieciki	98
Mińsk	22, 99, 257, 264, 297, 329, 368, 414, 437
Mustupieze	14, 15, 95, 188
Mustupieze—Dawidowo	188
Myślewiecze	233
Nowinki	282
Nowy Dwór	67
Olpień	420
Osmołowo	430
Ossowee	167
Perepięczewszczyzna	106
Petryków	226
Rubieżewicze	160
Safianowicze	15
Safianowicze—Drulewszczyzna	282, 283
Sierhiejewszczyzna	402, 436
Smilowicze	154
Stankiewsczyzna	106, 112
Starynki	131, 306, 346, 439
Starzynki	294, 433
Szerejkowszczyzna	443
Ułanowicze	167, 315, 449, 450
Usza	192
Uzda	264
Wesołów	362
Wojcieszte	69
Wojtkowszczyzna	69, 112
Wołkowszczyzna	362
Zahorje	115, 119

# СЛАВА

ЯУГЕН ГУЧОК

Тут толькі што муху хлопнулі ,  
А дзесь у гэты час  
Знакамітым зрабіўся хтосьці .

\*\*\*\*\*

Сядзіць на чалавеку слава ціха,  
Ды толькі ён сабе  
Ніяк месца не знайдзе .

\*\*\*\*\*

Пад плямай славы  
Звычайна селіцца  
Хвароба .

\*\*\*\*\*

Эдзічэла яблыня ў садзе -  
І тым сабе славутасць  
Набыла .

\*\*\*\*\*

Мураш стаў знакамітым з той прычыны ,  
Што ён пакінуў  
Муравейнік свой .

\*\*\*\*\*

Хоць устаўную ,  
Нібы зубы ,  
А славу людзям падавай .

Магутныя крылы ў славы,  
Ды машуць яны  
Не ў Божы бок .

\*\*\*\*\*

Хавающа ед Бога  
І ў славы  
Под крылом .

\*\*\*\*\*

Хто славу шукаве,  
Той страчвае  
Бога .

\*\*\*\*\*

Як кацяня з блюдца малако,  
Так слава душу чалавека  
Зліжа .

\*\*\*\*\*

Павялічваеца слава -  
Памяншаеца  
Душа .

\*\*\*\*\*

Удзячны лёсу будзь,  
Што слава абышла. Цябе,  
Пераступіла .

# КРЫМСКАТАТАРСКА - БЕЛАРУСКІ СЛОУНІК

## 1500 СЛОЎ I СЛОВАЗЛУЧЭННЯУ АД ДЗЯДЗЬКІ ІСМАІЛА МЕМЕТАВА

Крымскататарское слово

Беларуское слово

### Къ

Къааръ	гора, жалоба
къабакъ	кавун
къабиле	род, племя
къабилиет	здольнасць
къабристан	могілкі
къабул этильген	приняты
къабул этмек	прымаць
къавал оғъачы	бузіна
къавалы	салодычы
къаверенки	карычневы
къавий	моцны
къавун	дыня
къавурма	смажаніна
къадеймакъ	тырчаць
къадар	і, да
къадимій	стары, старадаўні
къадифе	аксаміт
къадын	жанчына, жонка
къадыным	ジョンコ
къазы	гусь
къайде	правіла
къайда	куды, дзе
къайда экен	недзе
къайдан	адкуль
къайлы дегиль	нязгодны
къайлы олмакъ	згадзіцца
къайметли	каштоўны
къайнана	свякроўка, цёшча
къайната	свёкор
къайын	бяроза
къайсы	каторы, абрыйкос
къайтмакъ	варнуцца

Къайык	лодка
Къалав	муроўка
Къалдырмакъ	пакідаць
Къалдырым	ходнік, тратуар
Къале	крэпасць, замак
Къалем	ручка для пісання,
Къалмакъ	пяро для пісання
Къалын	застаца
Къамыш	тоўсты, грубы
Къан	чарот
Къандиль	кроў
Къандырмакъ	свяцільнік
Къансиер	пераконваць
Къантар	коліна
Къануній	шаблі, вагі, вялікі бязмен
Къап	законны
Къапер	футляр, чахол, вкладка, пераплёт
Къапста	узятак ( пчалы ), хабар
Къапы	капуста
Къапыджы	вароты, дзвёры
Къапыста	вератэр, стораж пры дзвярах
Къар	капуста
Къара	снег
Къара боғъдай	цёмны, чорны
Къара туруп	грэчка
Къаребаш от	рэдзька
Къарегъеч	кмен пясчаны
Къареджва	вяз
Къеразере	вленъ
Къаракуль къюнлар	кмен
Къараман	Каракульскія авёчкі
Къараманене	герой
Къаренфиль	герайчны
Къаресабен	гваздзік
Къердаш	ралля, ўзараное поле
Къердашчасына	брат
Къердашым, къардашчыгъчы	брацкі , па-брацку
Къэрпыз	браток
Къерт	гарбуз
Къарт адам	стары, старык
Къартана	стары чалавек,
	пажылы Чалавек
	бабуля

къартбаба	дзядуля
къартий	дзед
къартоп	бульба
къарши	супроць
къары	жонка
къарындаш	аловак
къарышламакъ	сустрэць
къарышма	раствор
къат	паверх
къатты	жорсткі , цвёрды
къач	колькі
къачмакъ	уцякаць, уцячы
къашан	забіяка
къашкыр	воўк
къозукъулакъ	шчайе
къой	авечка
къой эти	бараніна
къоймакъ	ставіць, класці
къокъу	пах
къокъулы	пахучы, духмяны
къол	рука
къолчакъ	пальчаткі
къомшы	сусед
къорай	быллё
къо?къунчлы	страшны
къоркъамакъ	баяцца
къочан	качан
къочкар	баран
къою	густы
къоян	заяц
куbbe	купа ( нябесны ), звод
куваламакъ	бегчы наўздагон
куванам	задаволены, радуюся, цешуся
куванманъ	радасць
куванучлы	вясёлы, радасны, у добрым гумары
куваныч	радасць
къувет	сіла
къуветнен	сіла, сілком
къувмакъ	гнаць, праганяць
къуда	сват
къуйрукъ	хвост
къулак	вуха
къулле	вежа, башня, вышка

къум	пясок
къурмакъ	стварэнне, твор, будаваць
къурназ	хітры
къуруджы	будаўнік
къурудылыкъ	будаўніцтва
къурулгъан	створаны, пабудаваны
къурултай	з'езд
къуры	сухі
къутуб	полюс
къушак	пояс
къыбла	напрамак на Мекку,
къыджыткъан	напрамак на поўдзень
къыдырмакъ	крапіва
къыз	шукатъ
къыз къардаш	дзяўчына
къыз къардашым	сястра малодшая
къызгыныч	сястра малодшая
къызым	скупы
къызчыкъ	дачка
къыз бала	дзяўчынка
къызчыкълар	дзяўчынка
къыйметли	дзяўчата
къылгъанот	дарагі , каштоўны
къызыл	кавыль
къызым	чырвоны, прыгожы
къырав	дачка
къырал	іней
къылыф	кароль
къыркъ	Футляр, Футарал
къырмакъ	сорак
къырмызы	крычацъ, крыкнуцъ
къырмызы чюкюндири	чырвоны, прыгожы
къыскъа	чырвоны бурак
къысмет	кароткі
къыта	доля, лёс
кътмыр	мацярык, частка свету
къыш	скупы
къяяс	зіма
	параўнанне, супастаўленне

## Л

лагъап	мянушка
лаф	размова
лахырды	гаворка, бяседа
левха	крайвід, керціна, замалёўка
лезетли	смачны
лезетсиз	нясмачны
леке	пляма, кляксэ
лекция	лекцыя
лисан	мова
лиф	валакно
лугъат	слоўнік
лякин	але
лятиф	вытанчаны

З другога тома восьмнаццацітомнай Беларускай энцыклапедыі

## БЕЛАРУСКІХ ТАТАРАЎ МОВА

Беларускіх татараў мова, першасная цюркская мова татараў, што пасяляліся на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ў 14-16 ст.ст.. Гетзрагеннасць мовы беларускіх татараў, распіленне іх па ўсюму ВКЛ, нецюркскае сямейнае асяроддзе ( шлюбы мужчын-татараў з беларускамі ) аbumовілі хуткае ( з канца 16 ст. ) выцясненне Б.т.м. беларускай і польскай мовамі . Мову разлігі - арабскую беларускія татары ( апрача муллаў ) таксама не ведалі і не адрознівалі ад цюркскай . Зыходзячы з того, што большасць беларускіх татараў мела крымскасае паходжанне і толькі нязначная частка - залатаардынскае ( волжскае ) ці турэцкае, можна лічыць іхній першаснай мовай гетзрагенныя ( кыпчацкія і агузскія ), у той час яшчэ не ўніфікаваныя і не зафіксованыя ў пісьменнасці дыялекты крымскотатарскай мовы ( гл. ). Невялікая частка беларускіх татараў у выніку гандлёвых зносін і адукацыі авалодвала турэцкай мовай . Б.т.м. мела 8 галосных ( а, ы, о, у, ө, ү, ё, ю ; знакі паводле дзеючай крымска-татарскай графікі ), у сістэмe зычных : глыбоказаднезычныя тъ, къ побач з больш пярзднімі г, к ; наяўны звонкі афрыкэт дж , заднезычнае нъ . Сінгерманізм складу і слова . Назоўнікі мелі катэгорыі ліка, склона, прыналежнасці і предыкатыўнасці . Прыметнікі выражалі ступень інтэнсіўнасці . Дзеяслоў меў катэгорыі часу, асобы, ладу, стану ; аддзеяслоўны назоўнік на -макъ выступаў у функцыі інфінітыва . У лексіцы шмат арабскіх і іранскіх запазычанняў .

А.Я. Супрун

# " ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛЬШЧЫ "

( Слойнік – назвы артыкулаў, якія мяркуюць скласці і надрукаваць  
у энцыклапедычным даведніку, названым у загалоўку )

Складзены слойнік на падставе дэведнікаў і манаграфічнай літаратуры . Пасля слова ці групы слоў, якія абазначаюць з'яву, падзею, предмет, імя чалавека ( пр . ішча ), нярэдка ў слойніку пазначаны вялікімі літрамі і лічбамі дадатковая інфармацыя . Літаратура – імя ці імёны вучтараў манаграфій, а лічба – нумар ста-ронкі ў кнізе, дзе пра энцыклапедычны артыкул ёсць некаторыя звесткі :

- БД - Пётр Бараускі і Аляксандр Дубіньскі . " Польскія татары . Гісторыя, абраады, легенды, традыцыі ", 1986 ;  
ЯТ - Ян Тышкевіч . " Татары Літвы і Польшчы ", 1989 ;  
АМ - Алі Міськевіч . " Польскія татары 1918-1939 ", 1989 ;  
Г - Зыгмунт Глогер . " Старапольская ілюстраваная энцыклапедыя ". Т. 1-4, 1959 .

Паважаны чытач ! У надрукаваным тут слойніку будучыя артыкулаў, якія пачынаюцца на літары " Ф ", " Х ", " Ц " ( у папярэдніх выпусках " Байрама " і ў наступным будуць надрукаваны назывы ўсіх артыкулаў ), вядома, могуць быць пропускі . Дасылайце свае прапановы, а яшчэ лепш – завершаныя артыкулы, а таксама палепшаныя Вамі артыкулы, якія ўжо былі некім напісаны і друкаваліся ў " Байраме " як пробныя .

## Ф

Ф , літера

ФА , назва літары " Ф "

ФАДАК , азіс у Хіджазе

ФАДЖАР , малітва перед узыходам сонца

ФАДЖАР , аль – Фаджар , 89-я сура з Кур'ана

ФАЗЛЯЕЎ Асфандзіяр , варшаўскі імам , АМ 82, 64

ФАЙ , усё , што мусульманін атрымлівае ад немусульман

ФАКІР , бядняк , вэндроўны фокуснік

ФАКІХ , бағаслоў-законавед

ФАЛ , варажба , БД 201

ФАЛ АБРАДАВЫ , фал а б ж э н д ны

ФАЛ АЛІФНЫ

ФАЛ ХЭМЕЛАВЫ

ФАЛЯК , аль – Феляк , 113-я сура з Кур'ана

ФАРД , фарз , ферц , паступкі і нормы паводзін

ФАЛДЖЭЙ , ёюфач , Фалджы , варажбіт , БД 200

ФАЛЬШАВАННЕ , Г. Т. 2 142

**ФАРЗ**, гл. Фард

**ФАСІК**, недастойны чалавек

**ФАТВА**, гл. Фітва

**ФАТХ**, аль - Фатх, 48-я сура з Кур'ана

**ФАЦІР**, аль - Фацір, 35 сура з Кур'ана

**ФАТЫМА**, Фаціма, дачка Мухаммеда і Хадыджы

**ФАТЫХА**, аль - Фатыха, 1-я сура з Кур'ана

**ФЕДЖЭР**, лотгр

**ФЕЗІХЕ**,

**ФЕРЦ**, гл. Фард

**ФЕРЗОН**, фіраун, фараон

**ФЕРАЛЬНЫЯ ДНИ**, гл. Нешчастлівый дні, ВД 202

**ФЕТВА**, гл. Фітва

**ФІКХ**, ал - Фікх, правілы паводзін для мусульман

**ФІЛКА**, мілла, тайфа, група людзей, якія прытырмліваюцца іншай думкі

**ФІЛЬ**, аль - Філь, 105-я сура з Кур'ана

**ФІННАРЫ** і **ФІССЕКАРЫ**, пякельны агонь, пракляцце

**ФІРАУН**, гл. Ферзон

**ФІРАК**, пекла

**ФІРДЗВС**, рай

**ФІРЫШТЭ**, анёл, ангел

**ФІРЗІ**, гл. Фірэй

**ФІРЭЙ**, злы дух, Фірэй, дурны, вар'ят, ВД 199, 240

**ФІРЭЙСКАЯ ХВАРОБА**, вар'яцтва, ВД 202

**ФІТВА**, фетва, фатва, Футія, іфта, тлумачэнне муфтэя

**ФІТР**, фітрэ, гроши, якія аддаюць мусульмане для мячэці ў Рамазан

**ФРЫДРЫХ ВІЛЬГЕЛЬМ II**, прускі кароль, БД 126

**ФУРАК**, рака Еўфрат

**ФУРКАН**, аль - Фуркан, другая назва Кур'ана

**ФУРМАНСТВА**, возніцтва, рамізніцтва, АМ 70; ЯТ 220, 225, 227-239, 261, 268

**ФУРС** Ян Уласавіч, бурмістр у Менску ў 1667-1687, ЯТ 227, 226, 262

**ФУРУ** ал-Фікх, частка фікху

**ФУТА**, частка адзення памерлага

**ФЭЛЬЕМУ**

**ФЭРЗЯ**, сукня, Г. Т. 2 150

**ФЭРЗИ**, гл. Фэрэй

## X

**Х**, літара

**ХА**, назва літары "Х"

**ХА**, назва літары "Х", якая азначае цвёрды гук

**ХАБАР**, а сар, гл. Хадзіс

**ХАБІБ**, прыяцель, любімы

**ХАБІБУЛІН** Сінатулла, варшавські імам і капелан у Войску Польскім  
у 1919-1921 гг., АМ 35, 157

**ХАБІЛ**, гл. Кабіл і Хабіл

**ХАВАРЫ**, паплечнік

**ХАВВА**, Ева, першая жонка Адама

**ХАДД**, пакаранне за маральныя праступкі

**ХАДЖ**, аль-хадж, паломніцтва ў святыя месцы

**ХАДЖЭЙ**, пілігрим

**ХАДЖЫ ГІРЗІЙ**, хан, БД 42

**ХАДЗІДЖА**, гл. Хадыджа

**ХАДЗІР**, Хідр, Хізр, Хадараці, Ходжа Хідр, персанаж паданняў

**ХАДЗІС**, хадысь, хедысь, хедзіс, хабар, асар, паданне,  
аповесць пра слоўы і справы Мухаммеда

**ХАДЫДЖА**, Хадзіджа, першая жонка прарока Мухаммеда

**ХАДРЭТ**, слова, якое мовіцца пры ўпамінанні імя Прарока

**ХАІ ДЭМІР**, фанетычная з'ява

**ХАІ СЕКТЭ**, адносна 9-ці адметных месц у Кур'ане

**ХАІД**, хайз, месячнае ачышчэнне ў жончын

**ХАЗБІЕВ Ч**, князь у ВКЛ

**ХАЗБІЕВ Ч**, журналіст, грамадскі дзеяч

**ХАЗФ**

**ХАЙБАР**, аазіс на поўнач ад Меккі

**ХАЙР**, дабро, добры ўчынак

**ХАЙРУЛАГ**, слова, якое кажуць таму, хто чыхае

**ХАК**, права, слушнасць

**ХАКІМ**, траецкі суддзя

**ХАКК**, сапраўднасць

**ХАЛАЛ**, хэляль, хелал, дазволеннае

**ХАЛВА**, прысмак, салодыч

**ХАЛЕК**, Стваральнік, Аллаг

**ХАЛІФ**, хельфей, глава мусульман, манерх

**ХАЛІСА**, шостае неба

**ХАЛЬФЕЙ**, гл. Халіф

**ХАПЯЛЬ**, гл. Хелал

**ХАМАІЛ**, малтоўнік, ЯТ 297 ; БД 250, 251 ; АМ 102

**ХАМАР**, гл. Хамр

**ХАМР**, хамар, віно

**ХАН**, тытул, БД 227

**ХАНІФІТЫ**, старонікі ханіфіцкага мазгабу

**ХАНІФІЦКІ МАЗГАБ**, рэлігійна-прававая школа

**ХАНБАЛІЦКІ МАЗГАБ**, рэлігійна-прававая школа, гл. Ганбаліцкі  
мазгаб

**ХАНІФ**, прававерны чалавек, які вызнае аднаго і адзінага Бога  
**ХАРАМ**, м а х з у р, забароненое, грэх  
**ХАРУГВА**, Г, Т. 1 100  
**ХАРУГВЫ ТАТАРСКІЯ**, ВД 82-83  
**ХАРУНЖАСТВА**, вайсковая акруга  
**ХАРУНЖЫ ТАТАРСКІ**, ВД 208, 209  
**ХАРЫМ**, неадчужаная землі  
**ХАРАДЖ**, ал - х а р а д ж , г а р а ч , пазямельны податак  
**ХАРУТ і МАРУТ**, анёлы, ангелы  
**ХАМР**, хамар, хемры, віно  
**ХАРУН**, гл. Г а р у н , біблейскі Аарон  
**ХАСАН**, ал - Х а с а н , унук Мухаммеда  
**ХАТУНКІШЫ**, кабета, жанчына  
**ХАТЫБ**, х а ц і б , прарапаведнік, аратар, імам кафедральны мячэці  
**ХАФІЗ**, чалавек, які ведае Кур'ан на памяць  
**ХЕБІБ**, гл. Х а б і б  
**ХЕДЖЫМ**  
**ХЕДЗІС**, гл. Х а д з і с  
**ХЕЙІЖ**, ачышчэнне жанчыны  
**ХЕЛАЛ**, гл. Х а л а л  
**ХЕЛАЛІКДҮР**, облууда  
**ХЕМРЫ**, гл. Х а м р  
**ХЕТАР**, небяспёка, гл. Х э т а р  
**ХЕТЫМ**  
**ХІДЖАБ**, гл. Ч а д р а  
**ХІДЖРА**, ал - Х і д ж р а , перасяленне Мухаммеда і мухаджыраў з Меккі  
у Медыну ; пачатак мусульманскага летазлічэння  
**ХІКАЕТ**, аповесць, алавяданне, гл. Х ы к а й е т  
**ХІЛЬЯТ**, цела, уласцівасць цела  
**ХІЗЬБ**, гл. Х ы з б  
**ХІСБА**, контроль за выкананнем норм Шарыяту  
**ХОДЖЫ**, г о д ж а , вучыцель рэлігіі і ганаровая назва таго, хто здзейсніў  
паломніцтва ў святыя месцы  
**ХОДЗЬКА** Ігнат, наукувец, ВД 240  
**ХРЫСЦІЯНЕ**, АМ 150, 151  
**ХРЫСЦІЯНІЗАЦІЯ ТАТАРАЎ**, ( 1580-1582, 1609-1620 ), ЯТ 289, 294; ВД 39  
**ХУД**, куранічны персанаж, гл. Г у д  
**ХУД**, 11-я сура з Кур'ана, гл. Г у д  
**ХУДАБІЙЯ**, аль - Х у д а б і я , мясцовасць каля Меккі  
**ХУДЖУРАТ**, аль - Х у д ж у р а т , 49-я сура з Кур'ана  
**ХУЛЬЯ**, жалезнае ярмо, кайданы  
**ХУКУМ**, мудрае меркаванне

**ХҮМЕ**, перадача 20% здабычы на карысць дзяржавы

**ХҮР**, хүрыі, гурыі, прыгожый дзяўчата ў раю

**ХУРМАНОВІЧ** Гемід Абдул, старшыня згуртавання мусульман сталічнага  
горада Варшавы, АМ 30-40

**ХУРФ**, літара

**ХУСАЙН**, ал - Хусайн, унук Прарока, гл. Гусайн

**ХУТБА**, хутбе, проповедэ (казанне) імама ў пятніцу

**ХУТМА**, другое пекло

**ХУТЫНСКАЕ ХАРУНЖАСТВА**, БД 208

**ХЫ**, назва літары "Х"

**ХЫКАЙЕТ**, аповесць, апавяданне

**ХЫЛЯВЫК**, адыход, аддаленне ад разумнага, правільнага

**ХЫЗБ**, хізб, (у Кур'ане 120 хызбаў)

**ХЫНЗІР**, свіння

**ХЭТАР**, гатар, хетар, небяспека

## Ц

**Ц**, літара

**ЦАБАН**, чабан, авечка, авечы паствух, Г, Т. 1 221

**ЦАЛУН**, цалон, пакрывала для памерлага

**ЦЕМЕШ ШЭГІДЗЕВІЧ**, князь на службе ў ВКЛ, БД 51

**ЦЕМІР ГОДЖА**, хан, гл. ў арт. Залатая Арда

**ЦІВЧН**, тывонь, Г, Т. 1 246

**ЦІЖМЫ**, ціжэмкі, татарскі жаночы абутак, Г, Т. 1

**ЦІМУР**, эмір, Тамерлан

**ЦІМУР-КУТЛУГ**, хан, ЯТ 124

**ЦІМУРЛЕНГ**, гл. Цімур

**ЦЫСЯБ**, рахунак, справа здача чалавека ў Судны Дзень

**ЦЭ**, назва літары "Ц"

**ЦЕНТРАЛЬНЫ ТАТАРСКІ КАМИТЭТ**, АМ 29

**ЦЮМЕН**, түмен, вайсковая адзінка - 10 тысяч воінаў, БД 211

**ЦЮРКІ**, роднасныя па мове народы

**ЦЮРКСКІЯ МОВЫ**

**ЦЯМРУК ШЫМКЕВІЧ**, чаркескі князь на польскай службе, БД 65

**ЦЯЦІВА**, струна з быдлячых кішок, Г, Т. 1 244

# ПРОБНЫЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА " ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ і ПОЛЬШЧЫ " ( і ўсё тое, што іх цікавіць )

АЛІДЫ, ал - Алавійа, ал - Алавійун, нашчадкі Алі і бн Таліба - чацвертага халіфа, стрыечнага брата і зяця прарока Мухаммеда . Згодна з крыніцамі , у Алі было 14 ( ці 18 ) сыноў і 19 ( ці 17 ) дочак ад 8 ці 9 жонак . Найбольш вядомымі ў гісторыі аказаліся аль-Гасан і аль-Гусайн ад Фацімы, дачкі прарока Мухаммеда, і Мухаммад бен аль-Ганафій ад жанчыны з племя ганіфа . Менавіта гэтыя тры галіны прэтэндавалі на вярхоўную ўладу . Дзевяць з дванаццаці імамаў, прызнаных шыітамі - імамітамі , дала галіна аль-Гусайна ( імёны і час праўлення гэтых імамаў гл. ў артыкуле шыіты ) . На працягу амаль ўсей гісторыі Ісламу Аліды ці іх прыхільнікі вялі збройную і ідзялагічную барацьбу, адстайваючы выключнае права рода Алі на імамет . Алідскі рух, які змагаўся за перадачу ўлады па спадчыне, парадзіў вучэнне шыітаў, прарапаведаваўшых богаданнасць ўлады імама . У ходзе барацьбы ў розных канцах халіфата ўзняклі імаматы на чале з Алідамі . Найбольшы поспех прыйшоўся на долю алідскіх дынастыі Гідрысідаў у Мароке ( 789-926 ), Фацімідаў у Паўночнай Афрыцы, Егіпце і Сіры ( 909-1171 ), Расідаў у Йемене ( з пачатку 9<sup>т</sup> да 1281 г. ), Зайдітаў у Табарыстане ( 863-64-928 ) і Йемене ( 1592-1962 ). Шматлікія нашчадкі Алідаў жывуць ва ўсіх мусульманскіх краінах . Яны маюць пераважным правам настіць зялёную чалму і звацца саійідамі ці шарыфамі . У вузкім значэнні Аліды - больш позняя назва абшчыны " крайніх " шыітаў - нусайрытаў ( аннусайрый ) .

С. Прозарэй .

АЎГУСТ III ( August III Fryderyk ), курфюрст саксонскі ( 1733-1768 ) і кароль Рэчы Паспалітай, сын і намеснік Аўгуста II . Нерадзіўся 17.10.1696 г. ў Дрэздэне, памёр 5.10. 1763 г. Адзіны сын Аўгуста II і Хрыстыяны Збергер-дэны Гагенцолерн . Быў выхаваны ў лютэранскай веры . Педарожнічаючы па Германіі, Францыі і Італіі ён тайна прыняў каталіцкую веру ў Балоніі , хоць адкрыта прызнаў сябе католікам толькі ў 1717 г. ў Саксоніі . Мяркуюць, што матывам перахода ў каталіцтва маглі быць спадзяванні на польскую карону і на шлюб з аўстрыйскай прынцэсай . У 1733 г., пасля смерці бацькі ён, нягледзячы на імкненне французскага караля Людовіка 15 зноў пасадзіць на трон караля Рэчы Паспалітай Станіслава Ляшчынскага, быў абвешчаны каралём часткай шляхты, але афіцыйна прызнаны каралём толькі на варшаўскім сойме ў 1735 г. Не маючы здольнасцей свайго бацькі , ён аднак пераняў ад яго імкненне да раскошы, па яго прыкладу меў багаты двор і траціў вялікія сумы грошай на прыобретэнне карцін і на ўтриманне сваіх капэлы .

Кіраванне дзяржавай даручыў свайму міністру і фаварыту графу Генрыху Брулю. У 1741 г. Аўгуст III дзеянчай супроць Марыі Тэрэзіі ў саюзе з Іспаніяй, Францыяй і Баварыяй, але занепакоены поспехам прускага караля Фрыдрыха II, ужо ў 1742 г. памірыўся з Марыяй Тэрэзіяй. У 1745 г. двойчы пацярпей парэзу і толькі па Дрэздэнскому міру ( пач. 1746 г. ) отрымаў свою Саксонію, занятую Прусіяй. Пасля ўзнагароджэння вайны ў 1756 г. ён, паводле тайной дамовы з Аўстрыяй, зноў цыянгнуся ў вайну з Прусіяй, але быў вточаны Фрыдрыхам II ў лагеры пры Пірне з 17 тысячным войском, якое павінна было здацца ў палон. Сам Аўгуст III уцёк у Кенігштайн, а пасля ў Польшчу. Толькі пасля Губертсбурскага міру ён вярнуўся ў Дрэздэн, дзе і памёр.

### З энцыклапедычнага слоўніка Бракгаўза і Эфроне, т. 1, 1890.

Як і пры Аўгусте II татары пры Аўгусте III отрымлівалі землі ў каралеўскіх эканоміях. У 1754 г. было пацверджана каралеўская прывілея Яна III Сабескага, пры гэтым дзеянасць яе пашырылася на татар, якія жылі ў маёнтках Радзівілаў, чыя служба прыраўноўвалася да службы Рэчы Паспалітай. У 1733 г. ўтворены ў саксонскай арміі другая татарская часць - Чымбай Мурза Рудніцкі ( яму належалі маёнткі Руднікі калі Невагрудка ) першым з татараў отрымаў чын саксонскага генерал-маёра. Уланскае войска ( гл. Уланы ) вызначылася ў вайне за аўстрыйскую спадчыну 1740-1748 годоў у Слезіі, Чэхіі, Маравіі, Саксоніі. У вайне паміж Прусіяй і Саксоніяй ў 1756-1762 гадах, нягледзячы на фармальны нейтралітэт Рэчы Паспалітай, многія часці адправіліся на фронт. Акрамя палкоў Рудніцкага і Аляксандра Мустафы Карацкага ў Чэхіі і Саксоніі змагаліся за караля Аўгуста III і іншыя татарскія фарміраванні.

С. Думін

**АХВЯРЫ СУПРОЦЬ ЗГУБНАЙ ЗАСУХІ І ЗАЛІЎНЫХ ДАЖДЖОЎ**, а х в я -  
ра чорным бараном і белым бараном прыносіліся беларус-  
кімі татарамі-мусульманамі яшчэ ў першай палавіне 20 стагоддзя. Гэта астэ-  
сторога дмусульманскага культу, які існаваў у цюрскіх народаў да 11-14 ста-  
годдзяў, а пасля быў крыху Ісламізаваны. З мэтай выклікання дажджу ў час  
працяглай, нярэдка згубнай для збожжа і агародніны, пашаў засухі татары пры-  
носілі ў ахвяру чорнага барана. У пэўны дзень надвячоркам грамада татараў на  
чале з імамам ішлі на бераг ракі або ручая. Імам быў убранны ў джуббу  
( сутану ) падшэўкай на верх. На беразе ракі ці ручая, стаўшы радамі, мовілі  
молітву - тэкір. Ахвяrnага барана паварочвалі голавой на поўдзень і раз-  
лі. Пасля таго, як прачытвалі пэўную молітву ( дуа ), мяса барана разразалі на  
кевалі, пасля гатавалі і спажывалі на месцы ( вучыну барана кідалі ў воду, а  
косці закопвалі ).

Прынашэнне ахвяры белым барапом з мэтай спынення дажджоў і выклікання сонечнага надвор'я здаралася радзей. Абрад быў падобны як і ў час прынашэння ахвяры супроць засухі, розніца толькі ў тым, што барана разалі на пагорку, а пасля палілі яго цалкам. Паводле мусульманскай веры, можна прасіць у Аллагу, каб Ён даў спрыяльнае надвор'е, толькі ахвяры жывёл - гэта шаманства. У час засухі і празмерных дажджоў пагроза ўраджаю была і ў гаспадарках хрысціян Беларусі - праваслаўных і католікаў. Маліліся ў цэрквах і касцёлах. Татары - мусульмане маліліся дома і цярпелі, а калі надвор'е не менялася на лепшае, то маліліся і прыносілі ахвяру. Аказвалася так, што пасля ахвярапрынашэння ( адпаведна, чорнага ці белага барана ) надвор'е паліпшалася. Гэта і замацоўвала ў свядомасці людзей як дзеінасць ахвяры.

П. Бараўскі , А. Дубінскі

**БАБУР** Зхірэздзін Мухаммед ( 1483-1530 ), падзішах Індыі, заснавальнік дынастыі Вялікіх Маголаў, якая правіла Індыяй з 1526 да 1858 года. Дзяржайны дзеяч, палкаводзец, пісьменнік. Паходзіць з роду Цімурываў. Мәці Бабура была дачкой правіцеля Ташкента Юнусхана. У 12-гадовым узросце атрымаў трон у Фергане. У 1495-1512 годах вёў баражьбу за аднаўленне імперыі Цімурываў у Сярэдняй Азіі. У выніку міжусобіц быў выгнаны са сваіх уладанняў. У 1504 г. Бабур заваяваў Кабул ( цяпер горад у Афганістане ), адкуль некалькі разоў рабіў паходы з мэтай авалодаць Самаркандам і Ферганой. У 1525 г. ўварваўся ў Індыю і ў далейшым пашырыў свою ўладу на большую частку Паўночнай Індыі. Бабур - аўтар больш за 100 газелей, калі 200 рубаў, некалькі тутугаў, месневі, кіці і Фардаў. Вершы собраны ў зборнік (" дыван "). У галоўным творы - " Бабур-намэ ", які выплучаеца вялікім гістарычным і мастацкім вартасцямі, апавядаеца пра падзеі з 1493 да 1529 года, згадваеца побыт, норавы і звычай эпохі. Бабур напісаў таксама кнігу " Трактат аб арузе " ( метрычнае вершаскладанне ), аб юрыспрудэнцыі " Мубайін ".

**БАРСУК** (*Meles meles*), млекакормячая жывёла сямейства куніцавых атрада драпежных звяроў. Паводле слоўніка Шыпавай слова барсук цёркскага паходжання. Звер пашыраны ў Еўропе, Азіі. На Беларусі рэдкі від. Трапляеца па усей тэрыторыі, акрамя Палесся, у лясах на сухіх глебах з глыбокім заляганнем ґрунтавых водаў, непадалёку ад адкрытай вады. Норы барсука разгалінаваныя, з гнездавай камерай на глыбіні да 1,5 м. Футра малакаштоўніца. Тлушч барсука выкарыстоўваецца ў народнай медыцыне.

Даўжыня цела 62-88, хваста 12-18 см., маса 10-12 кг. Туліва ззаду шыроткав, звужаецца да галавы. Лапы кароткія, масіўныя, з моцнымі кіпцюрамі, прыстасаванымі для рыцця. Морда, шчокі, лоб белыя з чорнымі палосамі, бакі шараватыя з чорным. Актыўныя ноччу. Полавая спеласць ў 2-гадовым узросце.

Гон у ліпені-жніўні . Прыплод ( 2-4 барсучанят ) у сакавіку-красавіку наступнага года . Корміцца жабамі , дробнымі грызунамі , пайзунамі , насякомымі , грыбамі , карэнішчамі раслін , ягадамі , жалудамі . Запас тлушчу восенню 3-4 кг . Зімовая спячка з лістапада да сакавіка . Барсук - жывёла , занесеная ў Чырвоную кнігу Беларусі . У мэтах захавання і павелічэння колькасці барсука ў Беларусі неабходне ахоўваць месцы пражывання , павялічыць матэрыяльную адказнасць за разбурэнне нор .

Я.В. Малашэвіч

**БІРУНІ** Абу-Рзыхан Мухаммед ібн-Ахмед вль-Біруні ( 4.10.973 - 13.12.1048 ) харэзмскі вучоны-энцыклапедыст . Пісаў на арабскай мове . Працы па матэматыцы , астрономіі , фізіцы , батаніцы , геаграфіі , этнаграфіі , гісторыі і храналогіі , гісторыі рэлігіі , філасофіі , літаратуры , агульной геалогіі і мінералогіі . Чупершыню вызначыў удзельную вагу мінералаў . У класічнай працы " Кніга для пазнання каштоўных камянёў " даў падрабязныя звесткі пра больш чым 50 мінералаў , рудаў , шкло , эмалі і інш . У " Храналогіі старожытных народоў " даў апісанніе календарных сістэм арабаў , персаў , габрэй , грекаў і інш . Напісаў вялікую працу пра Індыю . Усяго вядома больш за 150 наўуковых прац . У 1967 г . ва Ўзбекістане ўстаноўлена Дзяржаўная прэмія імя Біруні ў галіне науки і тэхнікі .

**БОГАБАЯЗНАСЦЬ** ( па-арабску так в ), выражаецца ў асэнсаванні свайго абавязку і адказнасці мусульманіна . Усё што рабіць мусульманін на гэтym свеце , ён упэўнены , што Аллаг спытвае яго за перакананні , слова і справы . Мусульманін павінен не рабіць нічога , забароненага Аллагам і працацаць без ленасці . Усё сваё жыццё чалавек павінен адрозніваць дазволеное і забароненое , правільное і памылковое , добро і зло . Усё гэта павінна рабіцца свядома і на падставе свабоднага выбару самага чалавека .

**БРУКЛІНСКАЯ МЯЧЭЦЬ** , мячэць татараў-мусульман , продкі якіх паходзяць з Беларусі , Літвы і Польшчы . Знаходзіцца ў паўночнай частцы Брукліна -- раёна горадзе Нью-Йорка ў ЗША . Двухпавярховы цагляны будынак быў куплены татарамі-вернікамі ў 1907 годзе . Над будынкам паставлены паўмесяц , мінарэта німа . Даўжыня дома 18 м . , шырыня - 12 м . На першым паверсе размешчаны зала пасяджэнняў , офіс , пакой для мыцца памерлых , кухня , туалеты . На другім паверсе - зал для малення , падзелены фіранкай для мужчын і для жанчын . Для імама , колі чытвецца хутба , ёсць мімбер-узвышэнне . Пазначаны напрамак на Кыблу , якое знаходзіцца на паўднёвы ўсход ад Нью-Йорка . Імамам у Бруклінскай мячэці быў Мурзіч , Аліевіч , цяпер Александровіч . Малітвы ў мячэці гучаць

на арабскай мове, хутбу імам чытае па-англійску, па-беларуску і па-польску.

## I. Александровіч

**ГАГАУЗСКАЯ МОВА**, мова гагауз. Адносіцца да паўднёва-заходняй (агузской) групы цюркскіх моў. Гагаузская мова (пераважна ў лексіцы і сінтаксісе) падверглася значнаму ўплыву суседніх моў – балгарскай, рускай, малдоўскай і некаторых іншых. Асноўныя асаблівасці: наяўнасць працяглых галосных, дыфтангізацыя і йотацыя галосных верхняга і сярэдняга пад'ёму ў пачатку слова; моцная палаталізацыя большасці зычных у суседстве з галоснымі пярэдняга рада, вольны парадак слоў у сказе, развітая саюзная сувязь і інш. Галоўныя дыялекты гагаузской мовы – чыдырлунгска-камратскі (цэнтральны) і вулканешцкі (паўднёвы). Пісьменнасць на гагаузской мове ў СССР уведзена ў 1957 годзе. Алфавіт быў уведзены на базе рускай графікі, пасля абавязчэння Малдовы самастойнай дзяржавай на падставе лацінскай графікі.

## Л. Пакроўская

**ГАГАУЗЫ** (саманазва), народ у Малдове (154 тыс. чалавек), Украіне (32 тыс.), Расійскай Федэрациі (10 тыс., Цюменская вобл., Хабараўскі край, Москва, С.-Пецярбург), у Казахстане, Узбекістане, Туркменіі, Беларусі, Летвіі, Эстоніі, Грузіі. У значнай ступені асіміляваныя іншымі народамі, гагаузы жывуць таксама ў Балгаріі, Румыніі, Грэцыі, Турцыі, Канадзе, Бразіліі. Размаўляюць на гагаузскай мове. Пісьменнасць на аснове лацінскага алфавіта. Вернікі – праваслаўныя.

Гіпотэзы пра паходжанне гагаузу шматварыянтныя: ацюрчаныя хрысціяне і хрысціянізаваныя цюркі; балгары, якія перанялі цюркскую мову і інш. У Турцыі існуе сельджукская тэорыя, згодна з якой гагаузы – нашчадкі малавайскіх туркаў, якія ў 13 ст. пад кіраўніцтвам султана Ізеддэзіна Кейнавуса перасяліліся ў Дабруджу і разам з цюркамоўнымі куманамі (полаўцамі) паўднёваварускіх стэпau заснавалі тут "Агузскую дзяржаву". Да перасялення гагаузу з Балкану ў Расію (Бесарабію) яны складаліся з дзвюх груп: "Хасыл гагаузы" (сапраўдныя гагаузы) і "балгарскія гагаузы". Хутчэй за ёсё, аснову гагаузу склаў цюркамоўныя качэўнікі (агузы, печанегі, полаўцы). Еўрапейскія даследчыкі разглядаюць ў якасці верагодных продкаў гагаузу цюркамоўных протабалгароў, якія ў 670-я гады прыйшлі на Балканы з берагоў Волгі.

У 13 ст. нашчадкі гагаузу прынялі хрысціянства. Аднаў звестак аб пашырэнні сярод вернікаў пераклада Новага Запавету на цюркскую мову (выданне біблейскага згуртавання ў Лондане з выкарыстваннем грэчаскага алфавіту) няма.

У руска-турецкіх войнах канца 18 – пачатку 19 ст. гагаузы выступалі на баку Расіі. Яны перасяляліся ў спустошаныя стэлы Паўднёвой Бесарабіі,

переважна ў Бендерскі і Ізмаїльскі паветы . У 1861-62 гг. група гагаузай пасялілася ў Таймырческай губернії . У ходзе реалізацыі стаўпінскай аграрнай рэформы частка гагаузай у 1912-14 гг. перасялілася ў Казахстан . У гады калектывізацыі ( 1930-я гады ) група гагаузай аселя ве Узбекістане, якая для захавання грамадзянскіх правоў пісаліся балгарамі ( да гэтага часу гагаузы ў с. Майскім Ташкенцкай вобл. лічаць сябе балгарамі ).

У 1959-1980 гг. колькасць гагаузай на тэрыторыі былога СССР узрасла амаль на 60%. Аднак у 70-я гады прырост гагаузай зменшыўся ў 2,5 разы ( у Малдове амаль ў 3 разы ) у парэйнанні з 60-мі гадамі з прычыны асімілятарскай палітыкі рэспубліканскіх улад . У 1970-я гады траціна гагаузай жыла ў горадах, астатнія ў сельскай мясцовасці . На мяжы 1980-х гадоў адсотак гараджан пабольшыўся да 36%. Адносна ўстойліва захавалася карыстанне роднай мовай ( у 1959 г. - 94,3%, у 1970 - 93,6%, у 1979 г. - 89,3%, у 1989 - 87,4% ), рускай мовай валодалі ў 1970 г. - 63,3%, у 1979 - 68%, у 1989 - 71,1%. Гагаузы слаба прадстаўлены ў сферы кіравання , абслугі , у науцы, культуры .

Аснову традыцыйных заняткаў гагаузай складалі жывёлагадоўля з перевагай свечкагадоўлі і земляробства, якое спалучаецца з агародніцтвам і вінаградарствам .

Традыцыйнае жылле складаецца з трохкамернага дома, з верандай ўсцяж, якая трымается на слупах . Сцены пакояў упрыгожаны дыванамі переважна з раслінным арнаментам, ручнікамі , на падлозе дывановыя дарожкі .

У канцы 19 ст. жанчыны апраналі палатняную кашулю, безрукавую сукенку з фартухом . Дапаўняла жаночы касцюм вялікая чорная хустка . У зімовую пару апраналі сукенку з рукавамі , шарсцянную блузку і футравую безрукавку . Абавязковая атрыбуты жаночага касцюма завушніцы, бранзалеты, каралі , у тым ліку маніста з залатых манет . Мужчынская вопратка : сарочка, шырокія шарсцяныя порткі , шырокі чырвоны пас, капялюш - летам, каракулевая шапка ( каўпак ) - зімой . У чабаноў звычайнай сарочки спалучалася з парткамі з аўчыны ( мешын ) воўнай знутры ; футравая каміэзлька і короткая куртка з аўчыны ( кюрк ), часам дэкараваная чырвонымі зіялённым узорам .

У народнай кухні асельных гагаузай прасочваюцца многія рысы мінузлага побыту ( у спосабах перепрацоўкі малака, захоўвання мяса, творагу, брынзы ў шкуры і г.д. ). Важнае месца ў харчаванні займаў хлеб . З хлебапечнінем, прыгатаваннем булак, праснакаў звязаны сямейныя святы і ебрады . Члюбеная стрэва - слоеная пірагі ( кырыма ), начыненых брынзай, залітыя перед выпечкай смятанай . Ласункам лічыліся пірагі са здробненым кавуном і салодкія пірагі на малаце і малодзіве . Асаблівое месца ў нацыянальнай кухні займае круте наперчаныя падліўкі ( манжа ), закрашаныя з жыдкай кашкі і падсмажаныя з цыбуляй, і мяса, прыпраўленыя помідорамі і перцем . На палудзень і вячэрну ўжываюцца чырвоныя хатнія віно . Абавязковы кампанент святочнага стола - квашаніна з голоў і ног жывёлы .

Традыцыйны гагаузскі ебрад курбан ( вядомы з апісанняў сярэдзіны 19 ст.) спалучаецца з прыгатаваннем пшанічнай кашы ( бугур ) з ахварным бараном,

а таксама культ вайка, які яшчэ захаваўся, дазваляюць прасачыць этнокультурныя сувязі гагаузуў з аднаго боку з Балканскім светам, а з другога - з качавымі стэлівымі цывілізацыямі. У 1990 г. гагаузамі Малдовы і іншых рэспублік СССР была прынята дэкларацыя аб утворэнні Гагаузскай рэспублікі ў Малдове на тэрыторыі кампактнага пражывання гагаузуў ( цэнтр - Камрат ).

### З кнігі " Народы России ", М. , 1994.

**ГЛІНСКАЯ Анастасія** ( у замужжы Астрожская ), (- ? - да 1467 ), дачка князя Барыса Іванавіча, Сямёна Іванавіча, альбо Фёдара Іванавіча Глінскага, жонка князя Івана Васільевіча Астрожскага, маці князя Канстанціна Астрожскага . Была вернай спадарожніцай свайго мужа . Падзяляла яго адданасць праваслаю і патрыятызму . Пасля перамогі Івана Астрожскага над крымскімі татарамі ў 1454 г. пад Церабоўляй, калі з татарскага палону было выратавана 9 тысяч чалавек, у гонар гэтай падзеі збудавала манастыр у вёсцы Калодзежным ( да нашага часу не захаваўся ). Шмат у чым спрыяла становленню незаўраднай асобы свайго сына Канстанціна, які ў далейшым стаў славутым палкаводцем Вялікага Княства Літоўскага . Акрамя яго мела яшчэ сына Міхала і пяць дачок . Памерла рана, ненашмат перажыўшы мужа .

### I. Масляніцына

**ДЗІДА** , старожытная колючая зброя ; род лёгкага кап'я або пікі з металічным наканечнікам, насаджаным на доўгае цаўё . Падобную паліяўнічую прыладу называюць таксама дзідка, рагаціна . Паводле слоўніка Шыпавай слова дзіда юрскага паходжання .

**ЕДЗІГЕЙ** , ілігу, і дзіку ( 1352-1419 ), змір Белай Арды з племя мангыт . Да 1396 г. стаў самастойнымі правіцелем міжрэчча Волгі і Яіка ( Урала ) і з'явіўся засновальнікам Нагайскай Арды , якая канчатково аформілася пры яго сыне Нурадзіне ( правіў у 1426-40 гг. ). Едзігей пачаў разам з Цімур-Кутлукам вайну з Тахтамышам . У 1397 г. Едзігей стаў главой ( змірам ) залатаардынскага войска ; у 1399 г. разбіў на Ворскле войска Вітаўта Вялікага і Тахтамыша . Пасля смерці Цімур-Кутлука ў 1399 г. Едзігей фактычна стаў главой Залатой Арды, апошні раз аб'яднав усе ўлусы Джузы . У 1406 г. Едзігей забіў Тахтамыша, які ўтварыўся ў Захоўнай Сібіры ; у 1407 г. арганізаваў паход на Булгар . У 1408 г. напаў на Русь , каб заставіць яе зноў плаціць даніну Залатой Ардзе, разбурыў шэраг гарадоў ( Сэрпухаў, Дэмітраў, Раствоў, Пераслаў, Ніжні Ноўгарод і інш. ), аблажыў Москву, але ўзяць не здолеў . У час смуты 1410-12 гг. Едзігей страціў уладу

Ў ардзе і ўцёк у Харзэм, адкуль яго прагнаў герасікі хан Шахрух у 1414 годзе . Забіты каля гораду Сарайчык адным з сыноў Тахтамыша.

Пра Едзігейа ў нагайцяу і іншых цюркскіх народоў складэны шматлікія легенды, якія сабраны і выдадзены ў Татарстане асобнай кнігай - "Ідзігей".

**ІБН СІНА** Абу Алі ( латынізаванае Авіцэна ( Avicenna ) , калі 980 г., у с. Афшана калі Бухары - 18.6.1037 ), філософ, урач, прыродадаведчык і паэт усходняга Сярэднявечча . Па паходжэнні таджык . Пісаў на арабскай мове і персі ( дары ) - літаратурнай мове старажытных таджыкаў і персаў . Жыў у Бухары, Харзэмме, Іране . Зрабіў вялікі ўплыў на развіццё арабамоўнай і еўрапейскай філасофскай і науковай думкі . Найважнейшыя творы : " Медычны канон ", " Кніга эзавення " ( ч. 1-18 ), " Кніга ведаў " ( на мове персі ). Філасофскія погляды вучонага спалучалі матэрыялістычныя тэндэнцыі з тзолага-ідзелістычнымі палажэннямі . Апіраючыся на філасофію Арыстоцеля і развіваючы матэрыялістычныя ідэі, прызнаваў аб'ектыўнасць, вечнасць быцця, непарушную сувязь матэрыі і руху . Пры вывучэнні прыроды адстойваў прынцып адзінства мыслення і доследных ведаў, але адрываў розум ад матэрыяльнага субстрату, сцвярджаў існаванне свету ідэй незалежна ад свету разчу . Аўтар прац па логіцы . Стварыў аргінальную класіфікацыю науک, выкладаў агульныя тэорыі па медыцынe, анатомії, фізіялогіі, хірургіі, дыягностыцы . Даследваў праўлемы руху, інерцыі, паходжэння жывёльнага свету . Філасофскія думкі выкладаў і ў паэтычнай форме ( вялікая " Касыда аб душы " і інш. ) . Большасць вершаў на персі напісаны ў форме рубаі . Пазэдзіл **Ібн Сіны** ўласцівая афарыстычнасць, прастата . Аўтар філасофскіх віповесцей " Жывы, сын Неспакойнага ", " Пасланне про птушку " і інш . Напісаў коментары да " Паэтыкі " Арыстоцеля, тлумачэнне вершаў арабскага паэта **Ібн ар-Фумі** . Герой таджыкскага, турецкага, узбекскага і туркменскага фольклору .

**ІБРАГІМ** , 14-я сура з Кур'ана . Складаецца з 53 аятав . Назву атрымала ад імя Ібрагіма ( у габрэйскай і хрысціянской літаратуре ад Аўраама, Абраама ) . Сура мекканская, складаецца з серыі кароткіх знаменняў . Большасць з іх паходзіць з апошняга мекканскага перыяду . Аяты 39-43 , якія з'являюцца малітвай Ібрагіма, у якой дзякую ён Богу за тое, што дав Ісмаіла і Ісхака ( Ізака ) - могчымае медынскве ператварэнне мекканскага матэрыялу ; у Медыне-прарок Мухаммед непасрэдна сутыкнуўся з габрэйскімі абшчынамі , што мусульманскай абшчыне прынесла шмат новых праблем .

Падобно як і ў папярэдніх суры ( Аль-Рад ) тут гаворыцца пра пасланнікаў, якіх Бог пасылаў да розных народоў каб ім нагадаць, што прарок Ісламу " выведзе людзей з цемры да свяцла " ( аяты 2-6 ) . У апошнім аяце сцвярджаецца таксама, што ў Кур'ане ёсць пасланне, накіраванае да ўсіх людзей, " каб ведалі яны, што толькі Ён ёсць адзіны Бог, і каб памятавалі людзі, якія надзелены розумам ! "

**КУКОЛЬ** (*Agrostemma*) , род одногодовых травянистых раслін сямейства гваздзіковых . Паводле слоўніка Шыпавай слова **куколь** паходжання . Вядомы 3 віды куколі , пашыраныя ў Еўразіі . На Беларусі расце куколь пасяянны ( *A. githago* ) . Трапляецца вельмі рэдка . Расце як пустазелле ў пасевах збожжавых культур, на папарах і чыгуначных насыпах . Цвіце ў чэрвені - ліпені . Народныя назвы зязюльчын лён, тугаль . Насенне ядавітае ( мае гліказід гітагін ), дамешак яго ў муцэ небяспечны для чалавека і жывёлы . Лекавая расліна ( мачагонны, адхарквальны, проціглісны і кроваспрыяльны сродак ).

Мяккаваласістая расліна вышынёй 40-70 см . Сцябло вузлаватае, прамое, слабагалінастое . Лісце супраціўнае, лінейнае ці лінейна-ланцэтнае, востраве . Кветкі буйныя, 5-членныя адзіночныя, цёмна-ружовыя, часам белыя, з трубчастай з доўгімі зубцамі чашачкай . Плод - яйцападобная каробачка з 5 створкамі на верхавінцы . Насенне буйное, чорнае, вострабуగрыстае .

## I. Мазан

**ЛЕБЯДА** (*Chenopodium*), род адна- і шматгадовых травянистых раслін і падкустуго сямейства лебядовых . Паводле слоўніка Шыпавай слова **лебяд** цюркскага паходжання . Вядома 250 відаў лебяды, пашыраных на зямным шары, на Беларусі 16 відаў дзікароўскіх і 2 віды інтрадукаваныя . Харчовыя, кармовыя, лекавыя, тэхнічныя, інсектыцыдныя і дэкараратыўныя расліны . Некаторыя віды ядавітыя .

Расліны голыя або пакрытыя мучністым налётам . Лісце чаргаванае, плоскае, часам надрезана-зубчастое . Квёткі двухполыя, без прыкветнікаў, 3-,5-, радзей 3-,4-членным зялёным калікветнікам, сабраны клубочкамі ў коласападобныя або мяцёлчатыя суквеці . Тычынак - 5 . Плады - арэшкі з тонкім, плеўкавым каліплоднікам . Насенне з цвёрдай, ломкай і бліскучай абалонкай . У некаторых відаў назіраецца гетэраспермія - утварэнне рознага ( па памерах, форме і фізіялагічных уласцівасцях ) насення на адной расліне .

Лебядя **белая** (*Ch. album*) . Маладая парасткі спажываюча ў ежу . Настой травы - процізапаленчы, абязбольваючы і заспакаяльны сродак .

Лебядя **шыза** (*Ch. glaucum*) . Лебядя **гібрыдная** (*Ch. hibridum*), з пахам дурнап'яному . Выкарыстоўваецца ў народнай медыцыне ( сродак ад рожы і вонкавы абязбольвальны сродак ) . Лебядя **шматнасенная** (*Ch. polyspermum*) . Маладая парасткі ядомая . Выкарыстоўваецца ў народнай медыцыне ( сродак ад галаўнога болю ) . Лебядя **чырвоная** (*Ch. rubrum*) . Маладая расліна ядомая . Лёгкі слабільны, змяячальны, абязвольвальны, процізапаленчы сродак . Лебядя **гарацкая** (*Ch. urbicum*) . Маладое лісце спажываюча як салата . Лебядя **духмянная** (*Ch. botrys*) з прыемным пахам . Выкарыстоўваецца ў народнай медыцыне . Засушаныя расліны - сродак ад молі . Лебядя **шматлістая**, або **жмінда** (*Ch. foliosum*) . Кветкавыя клубочки шарападобныя, у пазухах верхняга лісця, сакўныя, салодкія, ядомыя,

багатыя на чырвонай фарбавальнае рэчыва . Лебяда д обрага Генрыха (*Ch. bonus-henricus* ). Лёгкі слабільны, процізапаленчы, проціглісны, антысептычны і абызбольвальны сродак . Рэдка на Беларусі трапляюцца Лебяда с ц ен н а я (*Ch. murale* ), Лебяда Шрэдэра (*Ch. schraderaeum* ), Лебяда с м я р д з ю ч а я (*Ch. vulvaria* ), Лебяда к л ё на л і с т а я (*Ch. acerifolium* ), Лебяда п о з н я я (*Ch. ficifolium* ), Лебяда ш в е д с к а я (*Ch. sueicum* ), Лебяда б у р а к о в а я (*Ch. betaceum* ).

Дз. Траццякоў

**НАВАІ** ( Алішэр Наваі ) Нізамаддзін Мір Алішэр ( 10.2.1441, г. Герат – 3.1. 1501 ), узбекскі паэт, мысліцель і дзяржайны дзеяч . З сям'і чыноўніка . Яшчэ юнаком Наваі стаў вядомы як паэт . Пісаў на персідской, стараузбекской і таджыкской мовеах . Вучыўся ў Гераце, Мешхедзе і Самаркандзе . Быў вучнем і сябрам паэта А. Джамі . У 1469 г. стаў хавальнікам пячаткі ( мухардар ) пры султане Хусейне Байкары – школьным сябры паэта . У 1472 г. атрымаў тытул эміра і стаў везіром . Памагаў вучоным, паэтам, мастакам, каліграфам . На свае сродкі будаваў ірыгацийныя сістэмы, масты, школы, майстэрні каліграфіі і пераплёту . Наваі быў вялікім гуманістам свайго часу, змагаўся супраць сярэдня-вяковага дэспатызму, схвалісткі , выкryваў багацяй, хабарнікаў, крывадуш-насць духавенства . Зазнаў ганенне прыдворных вяльможаў . У 1488 г. пакінуў службу і да канца жыцця займаяўся навукай і літаратурай . Напісаў калі 30 зборнікаў вершаў, вялікіх пазм, празайчых твораў і навуковых трактатаў, у якіх усебакова раскрыў духоўнае жыццё Сярэдней Азіі 15 ст . У 1498–99 гг. склаў збор ( калі 47 тыс. радкоў ) сваіх вершаў у 4-х зборніках ( "Дзівосы дзяцінства", "Редасці юнацтва", "Дзівосы сярэдніх гедоў", "Карысныя парады старасці" ), куды ўвайшлі вершы розных літаратурных жанраў : газелі ( болей за 2600 ), касыды ( оды ), страfічныя і інш . У вершах Наваі філософскі раздум, малюнкі прыроды, багаты гукаліс . Аснова лірыкі Наваі – думка пра чалавека як носьбіта дабрачыннасці або заганы . Вяршыня творчасці Наваі – "Пяцерыца" ( "Хамсе" ) з пяці пазм : "Неспакой праведных" ( напісаны ў 1483 г. ), "Лейл і Мяджнун" ( напісаны ў 1484 г. ), "Фархад і Шырын" ( напісаны ў 1484 г. ), "Сем планет" ( напісаны ў 1484 г. ), "Іскандэр аў мур" ( напісаны ў 1485 г. ). Услабленне навукі, разумнага кіраўніка дзяржавы, любоў да бацькаўшчыны, павага да чалавека працы, барацьба за справядлівасць і шчасце народа – асноўныя ідэі пазм . Аўтар кнігі "Пяцерыца ўзрушаных" ( напісаны ў 1492 г. ), прысвечанай А. Джамі ; анталогіі "Збор вытанчаных" ( напісаны 1491–92 гг. ), дзе дэб характерыстыку 336 паэтаў 15 ст ., працы по тэорыі літаратуры "Варі памераў" ( напісаны ў 1494 г. ), філософскай алегарычнай пэзме "Мова птушак" ( напісаны ў 1499 г. ), зборнік дыдактычных афорызмай пра найлеп-ши лед чалавечага грамадства "Каханы сэрцей" ( напісаны ў 1500 г. ). У трак-теце "Спрэчка дзвюх моў" ( напісаны ў 1499 г. ) тэорэтычна абгрунтаваў культурнае значэнне стараузбекскай мовы ( цюрокі ).

Наваі зрабіў вялікі ўплыў на развіццё не толькі узбекскай літаратуры, але і уйгурскай, туркменскай, азербайджанскай, турецкай, татарскай і інш. літаратур. Газелі, чырвікі паэм Алішэра Наваі на беларускую мову пераклаў вядомы беларускі паэт Васіль Жуковіч.

**ПЛОУ З БАРАНІНЫ**, татарская страва. Паводле слоўніка Шыпавай слова **плоў** ў цюркскага паходжання. Мяса мыноць, аддзяляюць ад касцей, наразаюць дробнымі кавалачкамі (прадаўгаватымі або кубікамі велічынёй з лясны арах) абсмажваюць ў масле на патэльні, пакуль мяса не стане чырвона-жоўтага колеру. Кладуць на патэльню нарэзаную саломкай моркву і праз нейкі час нарэзаную падоўльцамі цыбулю. Усё гэта абсмажыць, пакласці ў каструлю і наліць вады. Дадаць соль, перац, лаўровы ліст і заварыць. У атрыманы булён пакласці перабраны і прымыты рыс.

Булён павінен быць на 4-6 см вышэй за ўзровень рысу. Закрываюць каструлю накрыўкай і гатуюць на слабым агню. Плоў нельга перамешваць, бо рыс можа разварыцца і падгарэць. Калі ж булён выкіпіць, а рыс не даварыўся, то трэба лыжкай ці качалкай пратыкнуць ў адных-дзвух месцах да дна каструлі і уліць кіпень (варатак). Накрыць каструлю і 20-25 хвілін варыць на слабым агню. Готовы плоў, не мяшаючы, кладуць на вялікую талерку, падаюць на стол і кладуць кожнаму на асобную талерку. Норма прадуктаў на 5 чалавек: 2 шклянкі рысу, 0,7-1 кг тлуштай бараніны, 200-250 г масла, 100-125 г цыбулі, 125-150 г морквы, 3-4 шклянкі булёну, перац, 2 лаўровыя лісткі.

## Ю. Ахметзянаў

**ТАРПАН лясны**, дзікі лясны конь (*Equus caballus silvaticus*), млекакормячая жывёла атрада няпарнакапытных. Паводле слоўніка Шыпавай слова **тарпан** цюркскага паходжання. Мяркуюць, што тарпан лясны з'яўляецца продкам некаторых парод свойскіх коней. Вылучаюць два падвіды тарпанаў: стэпавы (насяляю стэпы і лесастэпы Еўропы; поўнасцю знішчаны ў 18-19 ст.) і ўласна лясны, які насяляю тэрыторыю Германіі, Польшчы, Літвы, Беларусі, меў меншыя памеры. На Беларусі тарпан лясны вядомы як аб'ект палявання і адлову з часоў неаракту. Быў пашираны па ўсей тэрыторыі, але ўжо ў 16-17 ст. статкі тарпанаў лясных засталіся толькі ў глухіх лясных месцах, пераважна на заходзе Беларусі (впосліні асобіны дажылі да пачатку 19 ст.; у 1808 г. жывёлы з Белавежскай пушчы былі раздадзены мясцовым сялянам). Работа па ўзнаўленню тарпанаў лясных пачата ў 1930-я гады ў Польшчы; у Беларусі вядзецца з 1962 г. ў Белавежскай пушчы, куды завезлі 5 тарпанападобных коней з Польшчы. Вышыня ў карку да 137 см., склад цела дужы, масць шэрая (мышыная) з чорнай палосай ўздоўж спіны, грыва і хвост чорныя.

А. Курскоў

**"ТАТАРСКІ ТАНЕЦ"**, так даўней палікі называлі баявы татарскі строй. Карысталася гэтым прыёмам і армія сярэднеазіяцкага палкаводца Цімурда ( Цімурленга ). Перад боем войска строілася ў выглядзе лука, павернутага да непрыяцеля ўвагнутым бокам . Пасля гарцевання ( зачэпнага бою, які мог адбывацца з пайдынку паміж предстаўнікамі непрыяцельскіх армій ) уключаліся ў бой асноўныя сілы . Бой пачыналі коннікі , якія асыпалі непрыяцеля хмарамі стрэл, лавінай кідаліся на рады ( шарэнгі ) пяхоты ці конніцы праціўніка, а пасля, як бы зляканыя стойкасцю сваіх праціўнікаў, пачыналі панічнае адступленне . У цягнушы сваіх праціўнікаў у праследаванне, у гэты час флангі конніцы татараў ахоплівалі, акружалі свайго непрыяцеля і пачыналі бітву з акруженным войскам . Вядомы шматлікі выпадкі , калі ўяўнае адступленне татараў пачынаў адзін з флангаў у той час, як другі фланг пачынаў акружэнне войска праціўніка .

Уяўнае адступленне цэнтральнай часткі войска, каб пасля перайсці ў наступ флангамі і акружыць войска праціўніка, вядома яшчэ задоўга да новай эры, напрыклад, бітва ў час Другой Пунічнай вайны ў 216 г. да новай эры калі паселішча Коны ў Паўднёва-Усходній Італіі , калі войска Ганібала разбіла пасля акружэння ўдвоя большую па колькасці армію Рыма . У 1242 г. войска Аляксандра Неўскага прымяніла прыём ўяўнага адступлення цэнтра і ахопам з флангаў "кліна" ( "свінні" ) нямецкіх рыцараў і разгроміла іх . "Татарскі танец" быў выкарыстаны ў 1399 г. у бітве на Ворскле войскам Залатой Арды пад камандаваннем хана Цімур-Кутлуга і цемніка Едзігэя супроты войска Вітаўта . Вядомы шматлікія выпадкі , калі "Татарскі танец" не даваў чакаемых вынікаў . Ваеннае псіхалогія тлумачыць, чому ўяўнае адступленне праціўніка ўсё ж часта прыводзіць да трагічных вынікаў натхнёнага і ўпэўнёнага ў перамозе войска .

**ТУЛМА** , галубцы, татарская страва . Бяруць рыхлы качан капусты, каб лісты лёгка разлучаліся . Цвёрдая часцінка буйных лістоў зразаюць . Апусціць гэтыя лісты ў пэдсолены кіпень ( варатак ) на 3-4 хвіліны, затым акінуць на сіта ( рашата ). Тлустую бераніну ці цяляніну з цыбуляй прапускаюць праз мясарубку . Затым дадаюць соль і перац і перамешваюць . Да мяса дадаюць вараны рыс, затым перамешваюць . На ехалоджаныя лісты капусты кладуць мясо з рысам згортваюць, надаючы галубцу прадаўгаватую форму . Затым галубец макаюць у сырый яйкі ці шмаруюць сырым яйком . Галубцы злётку падсмажваюць на гаречай патэльні . Затым кладуць ў неглыбокую пасуду ( у кастрюлю, вялікую патэльню ), затым заліваюць спецыяльна прыгатаваным булёнам, кладуць ляровы ліст і ставяць тушыць ў печ ці духоўку на 30-40 хвілін .

Булён рыхтуеца так : распушчаюць масла, кладуць нарэзаную цыбулю, моркву, помідоры або тамат-пюэр і ставяць на агонь, праз нейкі час дадаюць загадзя прыгатаваны булён, воду, соль, перац і смятану і гатуюць 10-15 хвілін . Гатовыя галубцы падаюць па пары ў талерцы .

Норма прадуктаў на 5 чалавек : 1 кг капусты, 0,7 кг мяса, 125 г рысу, 100 г цыбулі , 50 г распушчанага масла, 100 г смятани, 1 шклянка булёну, 1 яйко, 50 г морквы, 1 ладуровы лісток і перац .

## Ю. Ахметзянаў

**ХАМЗА** Ҳакім-Задэ ( псеўданім Ніязі ; 6.3. 1889, г. Кақанд – 18.3. 1926 ), узбекскі паэт, тэатральны дзеяч, кампозітар і акцёр . Заснавальнік узбекскай савецкай літаратуры, нацыянальной драматургіі і тэатра . Народны паэт Узбекской ССР ( 1926 г. ). Член КПСС з 1920 г. З сям'і лекара . У 1915 г. арганізаваў у Кақандзе паўпрафесійную тэатральную трупу . Стварыў у Фергане ( 1917 г.) першы узбекскі савецкі тэатр, з якім выступаў на франтах грамадзянскай вайны Радасна вітаў Каstryчніцкую рэвалюцыю . Друкаваўся з 1914 г. Аўтар зборніка вёршаў " Чырвоная кветка " ( 1916 г.), " Ружовая кветка " ( 1916 г.). У п'есе " Атручанае жыщё " ( 1916 г. ) заклікаў да ёсцеты, выкryываў цемнату баяў . Шлях узбекскіх працоўных да рэвалюцыі паказаў у драме " Бай і парабак " ( напісана ў 1918 г., апублікавана ў 1949 г. ). У камедіі " Хітрык Майсары " ( паставлена ў 1926 г., апублікавана ў 1939 г. ) рэзка высмейвае духовенства, у бытавой драме " Таямніца паранджы " ( напісана ў 1927 г. ) заганы байска-феадальнага ладу – залежнасць дзяўчыны ад волі жорсткіх бацькоў . Актуальнасць праблематыкі , вострая канфліктнасць , дынамічнасць стылю – рысы драматургіі Хамзы . Вывучаў і збіраў узбекскі фальклор, удасканальваў нацыянальныя музычныя інструменты . Аўтар многіх песён ( слова і музыка ). Іменем Хамзы названы Узбекскі аkadэмічны тэатр .

Бел. СЭ , т. 11.

**ЮСУФ** , 12-я сура з Кур'яна . Складаецца з 112 аятаў . Назва ад імя Юсуфа ( Йосіф ), якое ўпамінаецца ў пятym аяце , апавядавца аб Юсуфе ў эмсце ўсей суры . Гэта адна з познамекканскіх сур . Складаецца з аповесці аб Юсуфе, сыне Йакуба ( Якуба ). У Бібліі , у першай книзе Мусы ( Майселя ) – быццё , главах 37, 39 да 46 расказана пра жыщё йосіфа , сына Ізраіля ( Якуба ), а таксама ў габрэйскай рабіністычнай літаратуры , познагабрэйскай апакрыфічнай легендзе . Чвесь гэты матэрый быў яшчэ перапрацаваны ў вуснай творчасці . Юсуф з'яўляецца сімвалам справядлівага чалавека , які мав схільнасці да граху і че стрыманы . на крыўднае слова , змог стрымаваць сябе , пайсці па " дарозе Бога " і пра-бачыць крыўды , якую яму ўчынялі .

Ю. Бяляўгскі

**ЯКШЫЧ ГАННА**, у замужжы Глінскай ( ? - пасля 1547 г. ), прадстаўніца беларускай шляхты татарскага паходжання . Жонка князя Васілія Львоўчы Глінскага, маці князёў Юрыя, Івана, Міхала Глінскіх, а таксама Вялікай княгіні Маскоўскай Алены Глінскай і яе сёстраў Настасці , Марыі , бабка Івана IV Грознага . У 1507 г. пасля гэтак званага мяцяжу Глінскіх выехала з мужем і ўсей сям'ёй з Вялікага княства Літоўскага ў Вялікое княства Маскоўскае . Пасляліся ў Медыні , падоранай Глінскім Васілём III . Да 1522 г. вүдавела . Переехала з дзецьмі ў Москву . У 1526 г. выдала замуж за Васілія III свою дачку Алену, што садзейнічала хуткаму ўзвышэнню ўсей сям'і . З 1533 г. пасля смерці Вялікага князя Маскоўскага і аб'яўлення Алены Глінскай рэгенткай пры малолетнім Іване IV , знаходзілася пры княжскім двары . У 1538 г. страціла свою каранаваную дачку, памершую ад невядомай хваробы . Разам з сынамі Міхалам і Юрыем імкнулася не толькі ўтрымальць сваё высокавы становішча, але і добраца да ўлады . Жорстка расправлялася з палітычнымі супраціўнікамі . Дзейнічала ад імя юнага Вялікага князя . Была адной з ініцыятарак каронацыі Івана IV шапкай Манамаха і прыняцця ім 16 студзеня 1547 г. царскага тытула . Пасля гэтай акцыі стала аказваць на Івана IV яшчэ большы ўплыў . Атрымала ад яго ў дар велізарныя зямельныя ўладанкі на правах удзельнога княства . Разам з сынамі Міхалам і Юрыем, адцясніўшы цара на другі план, звоймалася справамі вялікай палітыкі .

На думку расійскіх даследчыкаў , улада Глінскіх рабіла становішча ў краіне больш складаным, бо " яны рабавалі казні і ёбкладалі гараджан цяжкімі грашовімі паборамі " .

Летам 1547 г., калі ў Москве ад засухі пачаліся пажары, адбыўся мяцеж гараджан супраць Глінскіх ( 26 чэрвеня 1547 г. ), Ганну Якшыч абвінавацілі ў гарадзействе, якое, быццем бы, стала прычынай пажараў . Пад час мяцяжу быў забіты сын Ганны Юрый і разрабаваны яе двор у Москве . 29 чэрвеня 1547 г. натоўр рушый да сяла Вараб'ёва, дзе, спыніўшыся перад царскім палацам, патрабаваў выдачы Ганны Якшыч і яе сына князя Міхала, якія, быццем бы, хаваліся ў царскіх палацах . Равучымі мерамі Івану IV удалася падавіць мяцеж . Але Глінскія былі адхілены ад ўлады . Падрабязнасці апошніх гадоў жыцця Ганны Якшыч невядомы .

# У НАС ПЫТАЮЦЬ , З НАМІ РАЯЦЦА , НАМ ДАЮЦЬ ПАРАДЫ

Равіль з Менска просіць патлумачыць, чаму ў рускай літаратуре, калі ідзе гаворка пра мусульманскую веру, мусульманскіх святароў, ужываюцца слова, адметныя ад тых, якімі карыстаюцца аўтары артыкулаў "Байраме". Напрыклад, па-руску мұфтый, а ў нашым часонісе мұфтэй, адпаведна мұздін - мязім, Рамадан - Рамазан, шайх - шэйх і г. д.

Адказ. Сапраўды, такая розніца ёсць. Мы друкую гэтые слова не так, як іншыя, бо ў нас ужо 500 гадоў існуе такая традыцыя. Продугледжана, што асноўная інфармацыя будзе змешчана ў артыкулах пад нашай традыцыйнай назвай, але будуць кароткія звесткі і пра іншыя назвы тых жа паняццяў. У наступным "Байраме", у раздзеле "Пробныя артыкулы з энцыклапедычнага да-ведніка "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы" будзе больш наглядна аб гэтым раслумачана. Дзякую вам, Равіль, за слушнае пытанне .

Хасень з Навагрудка, шафёр, пытае : " Ці можна здаваць экзамен па татаразнаўству, калі не на ўсе пытанні можем адказаць ? Я бяру прыклад са сваей шафёрскай практикі . На першы клас я, відаць, ніколі не змагу здаць і шафёрам першага класа не стану . За гэта мяне ніхто не папракне, хіба што жонка ў благім гуморы можа зачапіць . Калі ж я буду старацца, каб на першы клас выцягнуць экзамен па татаразнаўству, то можа ніколі і не падрыхтуюся . Дык можа можна здаваць іспыты хоць на " траячок " ? "

Адказ. Думаю, што Хасень мае рацыю . Можа толькі варта назваць тыя нумары пытанняў, якія надрукаваны ў " Байраме " № 3 за 1995 год, найбольш складаныя для чалавека . У наступных нумерах " Байрама " мы надрукую кароткую, але самую неабходную інфармацыю па гэтых пытаннях .

Франя Пружынская з Менска пытае аб тым, ці праўда, што татары ведаюць неікія сакрэты, неікія слова, каб гуркі , цыбуля і морква раслі ў агародзе смачныя і вялікія . Жыве Франя на месцы былога татарскіх агародоў, ды і бабуля яе памятала, як ахвотна куплялі яе бацькі татарскую гародніну .

Адказ. Праўда, сакрэт быў і ёсць ў тых, хто яго ўяўляе не страціў . Вясною і юліету трэба прачиніцца з узыходам сонца, сказаць - Бісмі Аллахі ар-Рагмані ар-Рагім ", памыцца, памаліцца, папрацаваць ў агародзе, прыгатаваць страву для сям'і , пад'есці як з мёдам, зноў папрацаваць ў агародзе, затым памыцца памаліцца, паесці і да заходу сонечка працаваць ў агародзе, затым памыцца і памаліцца, пакарміць хатніх, падрыхтавацца да наступнага дня, памаліцца наччу і спаць да ўзыходу сонечка . Думаю, што хрысціяні павінны чытаць свае малітвы-паяры, а ўсё астатнія - як і татаркі-агародніцы . А іх будзе добры ураджай, дык гэта залежыць ад Бога . Толькі без працы можа вырасці багаты " ўраджай " пустазелля .

Татарка з Рэчыцы - Альс піша нам : " Родам я з Татарстана . Замужам за рускім , з якім пазнавёмілася даўно , калі ён быў курсантам у афіцэрскім вучылішчы ў Казані . Жыць прыйшлося ў розных , як кажуць , кропках . Дачка і сын сяк-так ведалі татарскую мову , але цяпер яны жывуць далёка ад нас . Мой хоры муж і суседка заўважылі , што я гавару сама з сабою , гавару на татарской мове . Знаёмы мужа казаў , што па роды ён чую перадачу , як яму здаецца , я могу пачуць мілую мне мову .

У рэдакцыі " Байрама " пакуль што няма такіх звестак . Калі хто з казанскіх татар хоча дапамагчы сваей землячы , то прышліце нам ліст на адрес " Байрама " , а мы паведамім для Альс-ханум і іншым татарам .

Амурот з Ляхеўшчыны пытае : " Ці прауда , што Рыгор Барадулін напісаў верш пра беларускіх татараў ? Ці можна купіць часопіс ці кнігу з гэтым вершам ? "

Адказ . У 1995 годзе ў выдавецтве " Мастацкая літаратура " выйшла прыгожая аформленая кніга пазіціі народнага пазта Беларус Рыгора Барадуліна . Назва " Евангелле ад мамы " . Як заўсёды і ў гэтай кнізе пазта спалучаюцца мудрасць і харство . На 126 старонцы надрукаваны верш " Беларускія татары " . Може яшчэ дзе-небудзь гэтая кніжка ёсць ў продажы , спяшайцеся купіць . Калі ўжо няма , то пачытайце гэты верш ( як і іншыя ) у бібліятэцы . Упэўнены , што многае з гэтага зборніка вы захочаце вывучыць на памяць , у тым ліку і верш пра татараў . Апошняя радкі гэтага верша трэба прыняць для кірауніцтва :

Множцеся і пладзіцеся ,  
Вы нашыя .  
Солям алейкум !

Адам Шчансковіч з Гродзеншчыны раіцу : " Давялося працаўаць ў Акадэмічнай бібліятэцы , у аддзеле рэдкай кнігі . Пакуль мне падбіralі патрэбныя кнігі , я цікаеўся выстаўленымі на паліцах старыннымі выданнямі . Мяне зацікавіла шматтомнае выданне на польскай мове - " Касцельная энцыклапедыя " . Вельмі здзівіўся , што там надрукаваны даволі вялікі даведкі пра розныя веравызнанні , у тым ліку пра габрэйскае і мусульманскае . Вось тут я і падумаш , а можа і ў нашай энцыклапедыі трэба надрукаваць артыкулы пра габрэйскую і хрысціянскую веру , бо наўрад ці можа наш татарын-мусульманін купіць кнігі па хрысціянскай і габрэйскай веры , каб з суседзямі - іншаверцамі паводзіць сябе толерантна - спакойна , зычліва , павіншаваць іх са святамі і пажадаць іх сем'ям дабровыту і ўшасця .

Адказ . Абяцавам пераіца з нашымі знаўцемі мусульманскай веры , а артыкулы , калі вырашым друкаваць , попросім напісаць хрысціянскіх і габрэйскіх святараў .

## УСХОДАЗНАВЕЦ З ВАЎКАВЫСКАГА ПАВЕТА

( знаходка Алеся Баркоўскага )

Рыла Максіміліян Станіслау нарадзіўся 31.12.1802 г. ў Падароску ў сям'і збяднелага шляхціца. Спачатку вучыўся ў Лыскаве, у школе Баўкавыскага павета, затым у Палацку ў Езуіцкай акадэміі, якую скончыў са ступеню ма-гістра філософіі. Медыцыну вывучаў у Вільні, філософію – у Рымскім кале-гіуме . 29.12.1833 г. стаў святыаром . Зацікавіўся Блізкім Усходам, вывучыў арабскую мову . У 1836 г. быў у Ліване, як візітатар рымскага папы Рыгора XVI у Іерусаліме сустракаўся з Юльюшам Славацкім . У 1837 г. ў турэцкай і курд-ской волгратцы здзейсніў падарожжа ў Дамаск, дасягнуў рак Еуфрат і Тыгр . Там праводзіў археалагічныя даследаванні , а знойдзеныя экспанаты перадаў у Ватыкан . У 1839 г. быў у Бейруце . У 1848 г. , як знаўцу арабскай мовы, яго накіравалі ў Судан для заснавання місіі . У Хартуме ён набыў пляц ( участак зямлі ), але 17.6. 1848 г. памёр . У 1900 г. перапахаваны ў Каїры .

Польскі бібліографічны слоўнік  
T. 33, 1991-1992 .

## СІЛА ЯК АРГУМЕНТ

Можа быць небяспечным нават паранены, загнёны ў кут звяц . Што ўжо ка-заць пра ваяўнічы народ, які рашыўся ўступіць ў няроўную схватку, адставаць свае права на самавызначэнне ?

Сіла, якой аддалі загад забіваць, супакойвае сваё сумленне тым, што чачэн-скія баевікі – усяго толькі бандыты . Штосьці падобнае мы ўжо чулі , калі ішла афганская вайна ( праўда , вайной яе тады не называлі ) . І пакуль расійскія інтэлектуалы дзеляць парламенцкія партфелі , бравы ваяко ў спартыўнай ша-пачы зяяўляе з Першамайскага : " Работаем всеми видами оружия " .

Зброя заўсёды была іх самым пераканаўчым аргументам – і ва ўнутраных спраўах, і ў знежніх . Яшчэ з Венгрыі і Чэхаславакіі . З Вільнюса . Навошта пе-рамовы, уступкі і кампромісы, калі ёсць ўзброены спецыяльна падрыхтаваны кантынгент ? Калі механізм падаўлення даўно адладжаны і ў добрым рабочым стане ? Калі так званая сусветная супольнасць, здольная падняць лямент з-за аднаго арыштаванага псіхадысідэнта, будзе толькі паціскаць плячыма і спасы-лаца на недахоп інформацыі пры тым што знішчаеца цэлы народ ?

Ну а як жа дыпламатыя... Унутраная справа... Дзяржава, якая не пакінула звычкі навязваць народам сваю сістэму каштоўнасцей і свой лад мыслення, зноў і зноў дэманструе свету сваю пагрозлівую сутнасць. "Вот мы какие. С нами шуткі плохі..."

Не забудзьце: яны расстрэльвалі з танкаў уласны парламент. Яны зраўняюць горад з зямлём, а потым кінуць мільярды на яго аднаўленне. Яны пакладуць сваіх сыноў, а тым, што ўцалелі, начэпляць ўзнегарады. Яны ніводнага разу ў афіцыйных навінах не сказаі пра палітычныя патрабаванні тэрарыстаў, затое паспяшаліся раструбіць пра расстрэл дагестанскіх старэйшын, што малаверагодна.

Што на гэты раз у эпіцентр супроцьстаяння трапіў Дагестан – невыпадкова. Дагестан як верны васал аб'ектуўна стаіць на шляху вызваленчай барацьбы суседзяў-чачэнцаў. Там, вядома ж, таксама розныя настроі і рознае стаўленне да падзеі. Адзіная інфармацыя, што прабілася да нас праз фільтры цэнзуры – гэта просьба дагестанскага ўрада прапусціць баевікоў разам з заложнікамі ў Чачню. Але і гэта зроблена не было. Вельмі ж яно спакусіла – заціснуць ў ногенннае кола і лясніцу ўсю чачэнскую войсковую эліту, якая так неабачліва "прадставілася" "Супольнасць", як заўсёды, прамаўчыць або памахае пальчыкам на антыгуманную з'яву тэрарызму. Дэмакраты абзаўцца, калі вызначацца з пасадамі. Преваслаўная царква з пачуццем выканага абавязку адслужыць паніхіду па "невинно убиенных". Марыянетачны Кіраунік Чачні каторы раз нешта скажа перад камерамі. Праз тыдзень-другі ўсе зробяць выгляд, што нічога страшнага не адбылося...

Мабыць, зяць Дудаева разлічваў на цуд, калі вырашыў паўтарыць будзённаўскі фокус з заложнікамі. Цуду не атрымалася, толькі кроў і бяда. Чужыя жыцці – занадта вялікі козыр, каб яго можна было выкладваць раз за разам. Тым болей, калі маеш справу з грубай, самаздаволенай сілай і маральным выраджэннем.

Адно ў кэзках чужую бяду разводзяць рукамі. Санкцыянаваная Москвой бойня ў Першамайскім – кашмар нават для староніх назіральнікаў, якімі мы, здавалася б, павінны сябе адчуваць. А хто зэзірне ў сэрцы мацярок-чачэнак? Што робіцца ў душах людзей, якія для юных – барацьбіты за свабоду, а для другіх – проста злачынцы? Я сказала б, што гэта змагары за свабоду, якіх абставіны вымушшаюць становіцца злачынцамі. Гэтыя абставіны – палітыка і тэктыка расійскіх уладаў. Абвал тэрактаў яны выклікалі самі – што б пасля ні гаворылі і чым бы ні апраўдваліся. А што яны знойдзіць апраўданні – можна не сумнявацца...

Галіна Кэржвейская

З газеты "Літаратура і мастацтва"

# " РУСКІ КАШМАР " ВАЧЫМА БРЫТАНСКАГА ЖУРНАЛІСТА

Пра тое, што адбываецца ў Чачні , большасць беларусаў даведваеца з расійскіх інфармацыйных крыніц . Звычайна ў праграме навін яны абмяжоўваюцца пералікам стратай з аводвух бакоў і выказваннямі , " як федэральныя войскі наводзяць у рэспубліцы парадак ". Што ж сапрауды там адбываеца ?

Нядайна я праглядаў англійскі тэлеканал BBC і мне пашэнціла паглядзець перадачу, дзе брытанскі журналіст Ангус Роксбург паказвае і распавядае пра тое, што ён бачыў у Чачні . " Russian Nightmare " ( Рускі кашмар - так называеца фільм ) пабудаваны на реальных фактах і сведчаннях людзей, з якімі непасрэдна размаўляў журналіст .

Размова пачынаеца з чачэнцам, які спрабаваў супрацоўнічаць з рускімі ўладамі . Як вядома, сталіца Чачні Грозны кантрлюеца федэральнымі войскамі , але што гэта за кантроль, становіща ясна пасля . " Унахы Грозны , відаць, адзін з самых небяспечных гарадоў у свеце , - кажа суразмоўца . - Але не столькі шкоды прыносяць снайперы-дудаеўцы, як рускія вайскоўцы . Яны напіваюцца і пачынаюць страляніну, часта паміж сабою . Над імі няма нікага кантролю . Як пасля гэтага можна ім давяраць " .

Сапрауды, пасля таго, што зрабіла рускія войска з Грозным, нават мясцове рускіе насельніцтва варожа ставіцца да " вызваліцеляў " . У тых, хто застаўся ў жывых, да канца дзён застанеца ў памяці бамбардзіроўка рускай авіяцыі Грознага ў снежні 1994 г . Гісторыкі лічаць, што гэта была самая жахлівая бамбардзіроўка пасля Другой сусветнай вайны . У выніку " устаноўлення канстытуцыйнага парадку " горад застаўся ўшчэнт разбураны, а руіны будынкаў жыхары называюць " рускай гуманітарнай дапамогай " .

Я не бяруся апісваць стан маці- чачэнкі , якая расказвала брытанскому журналісту пра тое, як падчас бамбардзіроўкі бомба патрапіла ў яе дом, забіўшы шасьцёх дзяцей . Двое засталіся жывымі - адна дзячынка параненая асколкам у пазванок, другая - у пах і ніжнюю частку жывата .

Ангус Роксбург сустракаўся таксама з хлопчыкам Жэнем, на вачах якога год таму забілі ягонага дзядулю . " Мы ішлі па вуліцы, - кажа ён, - калі раптам наляяці самалёты . Дзядуля супакойваў мяне, што яны не будуць бамбіцы, але пачалі падаць бомбы " . Хлопчык паспей адбегчы і схаваецца, а дзеде начесцы забіла асколкам . Для Жэні гэта была вялікая псіхалагічная траўма . Брытанскі журналіст перабірае ў руках асколкі ёд розных снарадаў, а Жэні тлумачыць яму, з якой гарматы яны былі пушчаныя і што яшчэ са зброі можна

знайсці на вуліцы .

Вельмі здзівіла аўтара і геаграфія бомбавых удару . Перад аб'ектывам пра-  
пльываюць шыкоўныя асобнякі некаторых прамаскоўскіх упльвовых асобаў . Бу-  
даўнікі , якія працаюць ў рамках праграмы па аднаўленні Грознага , ужо каторы  
дзень не працаюць з-за таго , што няма сродкаў і матэрыялаў на дом для ветэ-  
ранаў . У той жа час яны паказалі на дом міністра будаўніцтва Чачні . Гледзячы  
на яго кватэру , застаецца толькі парадавацца за міністра . Але , каб паказаць ,  
што дзяржава рупіца і пра просты люд , яна выдала Таіце Абубакаравай , жы-  
харцы Грознага , за ўшчэнт разбураны дом аж 1.000.000 рублёў .

Нельга казаць , што гэта вайна – вайна паміж рускім і чачэнскім народамі .  
З простага насельніцтва гіне столькі ж чачэнцаў , колькі і рускіх . Рускія жан-  
чыны , якія сабраліся вакол журналіста , гаворылі , што ніхто нікога не прыніжае  
і не крывае – і рускія , і чачэнцы жылі як добрыя суседзі . Але пасля ўводу  
"акупацыйных войскаў ( так яны называлі федэральныя войскі ) адносіны паміж  
нацыянальнасцямі моцна ўскладніліся .

Вайна – гэта смерць , для якой няма розніцы , якой ты нацыянальнасці . Каме-  
ра оператара паказвае могілкі : чачэнскія побач з рускімі . У асобных месцах  
пляцоўкі кучы непахаваных целаў . Полова з іх ужо разлажыліся . Пахаваць іх  
напэйным чынам няма магчымасці – адсутнічаюць сродкі , а родныя не могуць  
ідэнтыфікацець целы , бо яны да непазнавальнасці пашкоджаныя . Для таго , каб  
людзі моглі знайсці парэшткі сваіх блізкіх , створана спецыяльная недзяржайная  
група . Яе ўзначальвае Хусейн Хамідаў . Ён пачаў свою дзеянісць , калі з дому  
выйшлі два яго сыны і больш не вярнуліся . Праз некалькі дзён ён выцягнуў іх  
трупы з ямы , дзе былі зваленыя мёртвымі . Пасля ён знайшоў яшчэ 66 такіх ямаву .  
дзе знаходзілася каля 800 целаў . На многіх з іх былі сляды катаванняў . Хамі-  
даў паказаў труп жанчыны з адрэзанай галавой , вочы і рот былі заклеенны  
пластырем .

Як "кантролюецца " Грозны рускімі войскамі , шмат яшчэ змогуць расказаць  
канцэнтрацыйныя лагеры ( " фільтрацыйныя пункты " , як называюць іх расій-  
скія ўлады ) , у прыватнасці , спадар Лобаў , афіцыйны прадстаянік Масквы ў  
Чачні , які адобразіў існаванне такіх цэнтраў ) . У такім месцы чалавек може  
пребыць каля месяца без усялякіх забінавачванняў толькі за тое , што ён чачэн-  
скай нацыянальнасці . Брытанскага журналіста не пусцілі ўнутр лагера , але ён  
знайшоў чалавека , які пебываў у " фільтрацыйным пункце " . " За кожным зама-  
цеваным свой кат , а у кожнага ката – свой спосаб катавання , – гаворыць Ібра-  
гім . – Напрыклад , майму пяросы . Мне паміж пальцаў на руцэ ўстаўляю алоўкі  
ці што-небудзь падобнага кшталту і потым сціскамі рукі ... Потым яны білі мяне  
токам , аблівалі халоднай водой і пачыналі ўсё спачатку . Яны ў мяне нават  
нічога не пыталіся – усё рабілі толькі дзеля катавання " .

Давялося Ангусу Роксбургу сустрэцца і з Джахарам Дудаевым , які заявіў ,  
што будзе весці вайну да канца і плануе " перакінць баявыя дзеянні на тэры-  
торыю ворага ( Russia ) " . " У нас ёсць неабходныя людзі і сродкі " , – заявіў

Доку Махаеў, адзін з рэгіянальных камандзіраў .

Хто ж тыя людзі , што сталі на бок Дудаева ? Сярод іх шмат простых людзей, якія раней былі настаўнікамі , бухгалтрамі , дактарамі . Мяркуючы па размовах з імі , нельга сказаць , што гэта задураныя нейкімі дзядзькамі небаракі кожны з іх бачыць Чачню вольнай і незалежнай . Разыта Разаналіева , лектар універсітэта , сказала брытанскому журналісту ( дарэчы , па-англійску ) , што " мы ніколі не зможам жыць з рускімі разам . Занадта розныя мы нацыі " .

Фільм заканчваецца кадрам , дзе над высокім будынкам лунае чачэнскі нацыянальны сцяг , на якім выявы месяца і вайка , а над імі - бел-чырвона-белая паласа . Як растлумачыла Разыта Разаналіева , гэты сцяг гаворыць , што на чачэнцаў заўсёды ідзе паляванне , як на вайкоў , але перамагчы іх немагчыма .

**Дзмітрый Дарохін**

З газеты " Свабода " .

# ЗМЕСТ

ПРАДМОВА .	3
КУР'АН. СУРА АЛЬ-АНАМ. З рускай мовы пераклау Я. Гучок. ( Заканчэнне ).	5
НАШ ІСМАІЛ-АГА .	14
УДЗЕЛЬНІК ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ БРАНІСЛАЎ АЛЕКСАНДРОВІЧ РАСКАЗВАЕ .	18
" ДАРОГА З ВІЛЬНІ У АШМЯНУ " ( Урывак ). Уладзіслаў Сыракомля .	20
СПРАВАЗДАЧА АБ АРХЕАГРАФІЧНАЙ ЭКСПЕДИЦЫІ БЕЛАРУСКАГА ЭГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН " АЛЬ-КІТАБ " ПА МЕСЦАХ КАМПАКТНАГА ПРАЖЫВАННЯ ТАТАРАЎ НА МЕНШЧЫНЕ і ГАРАД- ЗЕНИШЧЫНЕ . І. Канапацкі .	26
УПЛНÝ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ НА ВАЙСКОВЫЯ ФАРМАВАННІ РАСІЙСКАЙ АРМІІ З ПАЧАТКУ ПЕРШАЙСУСВЕТНай ВАЙНЫ ДА ЛЮТАЎСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ . М. Цуба .	29
ПРАБЛЕМЫ ЭТНАГЕНЕЗУ БЕЛАРУСКИХ ТАТАР . З дыпломнай працы Алена Ахметшынай .	36
ЦЮРКСКІЯ СЛОВЫ ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ . Я. Якубоўскі .	39
УРАЧЫСТАСЦІ ў БЕЛАСТОКУ . Александр Халецкі .	42
ДЛЯ ВАС, СЛЕДАПЫТЫ .	43
" СЛАВА " . Яўген Гучок ( вершы ).	45
КРЫМСКАТАТАРСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК . 1500 слоў ад дзядзькі Ісмаіла Меметава .	47
БЕЛАРУСКИХ ТАТАРАЎ МОВА . Адам Яўгенавіч Супрун .	51
" ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ і ПОЛЬШЧЫ " . Слоўнік назвеў артыкулеў, якія пачынаюцца словамі на " Ф ", " Х ", " Ц " .	52
ПРОБННЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЗНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА .	
АЛІДЫ . С. Прозарэў .	57
АЎГУСТІІІ. С. Думін .	57
АХВЯРЫ . П. Бареўскі , А. Дубіньскі .	58
БАБУР .	59
БАРСУК . Я. Малашэвіч .	59
БІРЧУНІ .	60
БОГАБАЯЗНАСЦЬ .	60
БРУКЛІНСКАЯ МЯЧЭЦЬ . І. Александровіч .	60
ГАГАУЗСКАЯ МОВА . Л. Пакроўская .	61
ГАГАУЗЫ . З кнігі " Народы Расіі ", М., 1994 .	61
ГЛІНСКАЯ Анастасія . І. Месляніцына .	63
ДЗІДА .	63

<b>ЕДЗІГЕЙ .</b>	<b>63</b>
<b>ІБН СІНА .</b>	<b>64</b>
<b>ІБРАГІМ . Ю. Бяляўскі.</b>	<b>64</b>
<b>КУКОЛЬ . І. Мазан.</b>	<b>65</b>
<b>ЛЕБЯДА . Дз. Траццякоў.</b>	<b>65</b>
<b>НАВАІ .</b>	<b>66</b>
<b>ПЛОУ З БАРАНІНЫ . Ю. Ахметзянаў.</b>	<b>67</b>
<b>ТАРПАН ясны . А. Курскоў.</b>	<b>67</b>
<b>"ТАТАРСКІ ТАНЕЦ". З розных крыніц .</b>	<b>68</b>
<b>ТУЛМА . Ю. Ахметзянаў.</b>	<b>68</b>
<b>ХАМЗА . БелСЭ, т. 11.</b>	<b>69</b>
<b>ЮСУФ . Ю. Бяляўскі.</b>	<b>69</b>
<b>ЯКШЫЧ Ганна . І. Масляніцына.</b>	<b>70</b>
<b>У НАС ЛЫТАЮЦЬ, З НАМІ РАЯЦЦА, НАМ ДАЮЦЬ ПАРАДЫ .</b>	<b>71</b>
<b>УСХОДАЗНАВЕЦ З ВАЙКАВЫСКАГА ПАВЕТА . Знаходка Алеся Баркоўскага .</b>	<b>73</b>
<b>СІЛА ЯК АРГУМЕНТ . Галіна Каржанеўская.</b>	<b>73</b>
З газеты "Літаратура і мастацтва".	
<b>"РУСКІ КАШМАР" ВАЧЫМА БРЫТАНСКАГА ЖУРНАЛІСТА .</b>	<b>75</b>
З газеты "Свабода".	